



Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

7 ЖНІЎНЯ 1998 Г.

№ 32/3960

КОШТ 4 000 РУБ.

ПА ДАРОЗЕ Ў "НАВІНКІ"

Яўген РАГІН пра алкагольную залежнасць у незалежнай Беларусі

5, 12

ПРАРОК З ДРЭННЫМІ МАНЕРАМІ

Алеся КУЧАРАВА: "Сітуацыя постмадэрну прывяла за сабой цэлую чаргу запытанняў, адным з іх стала праблема мастацкай умоўнасці, культываванне так званых "нерэалістычных" сродкаў мастацкага паказу".

6—7

СВАРОГАВА КАХАНКА

Вершы Валянціны АКСАК

8

ТРЫ ПУДЫ ЖЫТА

Апавяданне Івана ПТАШНІКАВА

8—9, 14—15

"ВЫЯВІЦЬ І ПАКАЗАЦЬ ЛЕПШАЕ..."

Гутарка з дырэктарам Музея сучаснага мастацтва, народным мастаком Рэспублікі Беларусь Васілём ШАРАНГОВІЧАМ

10—11

"ЗЛАЧЫННАЯ НАЦЫЯ"

Алесь ДРАЯНКОЎ: "З той пары я не баюся каўказцаў, хоць яны і акупавалі, як кажуць абывацелі, усю Маскву..."

13

НИКОЛИ НЕ ПОЗНА!

Шаноўныя чытачы! На наш штотыднёвік падпісачца ніколі не позна — падпіска прымаецца ў любым паштовым аддзяленні. Кошт на адзін месяц — 15 тысяч рублёў; на тры — 45 тысяч рублёў.

Наш індэкс — 63856.



Лета, Шапэн...

Сталічнае канцэртнае жыццё ўлетку быццам заціхае. У філармоніі — адпачынак перад чарговым сезонам... Але ж Мінск без музыкі хіба пражыве? Нашы меляманы асабліва рады спатканню з ёю ў такую вольную летнюю зацішку. Не дзіўна, што нядаўня сустрэча з музыкай у Доме дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі сабрала аншлаг!

"Шчаслівы народ, які мае такога творцу", — казаў, адкрываючы музычную вечарыну, заслужаны артыст Беларусі Віктар Скорбагагаў. Ён, мастацкі кіраўнік творчага аб'яднання "Беларуская Капэла", быў і ўдзельнікам, і адным з арганізатараў канцэртнай праграмы "Фрыдэрык Шапэн", зладжанай чыннікамі "БК" ды Польскім інстытутам.

"Шчаслівы народ, які мае творцаў, спрычынёных да сусветна ўшанаванага генія Шапэна", — міжволі, нібы ў працяг, падумалася. Бо як жа тут не згадаць, што з імем і з музыкай славуэтага польскага рамантыка звязаны імёны славуэтаў сыноў Беларусі Адама Міцкевіча, Напалеона Орды?..

"Шчаслівы народ, які мае музыкаў, здатных уллучыць хрэстаматыйнага Шапэна ў кола нашых духоўных сучаснікаў", — пераконвала шчырая творчая атмосфера канцэрта.

Вядучыя беларускія выканаўцы гралі "вечна тыя і вечна новыя" До мінорны нажурн, Ля мінорную мазурку, Скерца N 2, папулярныя эцюды, паланезы... А яшчэ ў той вечар Шапэнаву музыку спявалі. Для большасці слухачоў прадстаўленыя шэсць яго вакальных твораў сталіся адкрыццём. Сярод іх "Жаданне" (вясковая песня) на словы С. Вітвіцкага, (Працяг на стар. 2)

У сталіцы адсвяткавалі другую гадавіну адкрыцця помніка беларускім "афганцам". Адзначана падзея была з дзяржаўным размахам — мітынг на "выспе слёзаў", ганаровая варта, фестываль салдацкай песні, паказальныя выступленні спецназа. Афіцыйныя СМІ паведамілі, што "помнік воінам-інтэрнацыяналістам стаў вечным сімвалам памяці і гонару беларускім юнакам, што загінулі ў далёкім Афганістане, выконваючы ваенны абавязак". Ці даўно афганскую вайну Савецкага Саюза па аналогіі з В'етнамскай вайною ЗША называлі "бруднай". А, бач ты, зноў ахвяраў таталітарнага рэжыму трактуюць як нацыянальных герояў, умяшальніцтва ва ўнутраныя справы суверэннай краіны называюць "воінскім абавязкам", смерць за імперыя інтарэсы — "гонарам"...

ГАНАРАВАННЕ ТЫДНЯ

Своеасаблівы прагноз на "жнівень Ігара Лучанка", змешчаны ў мінулым нашым нумары, пацвярджаецца: пачатак месяца прынёс кампазітар-юбіляру шчодры ўмалот. Яго заслугі перад Беларуссю, перад нацыянальнай музыкай, актыўная творчая і грамадская дзейнасць атрымалі высокую дзяржаўную адзнаку: указам прэзідэнта краіны Ігар Лучанок узнагароджаны ордэнам Францішка Скарыны.

РЭКАНСТРУКЦЫЯ ТЫДНЯ

Пачалася рэканструкцыя помніка Савецка-польскай баявой садружнасці ў мястэчку Леніна, што на Магілёўшчыне. На тым месцы 12 кастрычніка 1943 дывізія імя Тадэвуша Касцюшкі прыняла баявы хрост. Помнік будзе дапоўнены бетоннаю стэлаю з гранітнымі пліткамі, на якіх будуць імёны загінуўшых і тых, хто знік без вестак, памёр ад ран. Надпісы — на польскай мове (мабыць, варта было б дубліраваць на беларускай — усё ж такі тут не Польшча). Акрамя таго, цяпер побач з сімваламі Савецкай Арміі і Войска Польскага — пяцікутнай зоркай і белым арлом, будуць і каталіцкі і праслаўлены крыжы і сімвал іўдзейскай рэлігіі — Менора (сямясвечнік).

ЛІЧБА ТЫДНЯ

Па ацэнках экспертаў, рэальная колькасць хворых на наркаманію ў Беларусі складае каля 40 тысяч чалавек.

СВЯТКАВАННЕ ТЫДНЯ

2 жніўня, у нядзелю, была салдата-дэсантнікі святкавалі Дзень паветрана-дэсантных войскаў. На жаль, гэтае святкаванне прыняло форму масавай п'янікі. Міліцыя ў гэты дзень на вуліцах Мінска было шмат, але міліцыянты нібыта не бачылі таго, што выраблялі нецвярозыя дэсантнікі. Ніхто не першакодаў іх "несанкцыянаванаму шэсцю" з крыкамі і лаянкай па праспекце Скарыны ад парку Чэлюскінцаў да цэнтра горада. Зрэшты, зразумела. Чапляцца да дэсантніка небяспечна. Гэта не апазіцыянераў затрымліваць...

ПАХОД ТЫДНЯ

У Магілёве ў мінулыя суботу распачаўся міжнародны паход "За бяз'ядзерную Беларусь". Ягоная мэта — праінфармаваць людзей, што ў хуткім часе яны могуць стаць закладнікамі атамнага лобі Беларусі і Расіі. Ёсць звесткі, што Расія гатова выдаць беларускаму ўраду крэдыт на будаўніцтва АЭС. Паход будзе праходзіць па Быхаўскім і Шклоўскім раёнах, бо верагодна, што будаваць АЭС збіраюцца менавіта ў гэтых мясцінах. Пазней такі ж паход адбудзецца ў Віцебскай вобласці.

Арганізатары акцыі — экалагічныя групы з Беларусі, Украіны, Польшчы.

ШКАДАВАННЕ ТЫДНЯ

Па словах дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея Уладзіміра Пракапцова, вярнуць музейныя калекцыі, страчаныя ў часе Другой сусветнай вайны, практычна немагчыма. Страчаныя юрыдычныя сведчанні, якія б пацвярджалі сапраўднасць твораў і правы ўласнасці на іх. З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны 20 тысяч твораў мастацтва, што знаходзіліся ў музеі, былі ўпакаваны і падрыхтаваны да вывазу, але для іх не знайшлося транспарту... У пасляваенны час мастацтвазнаўцы музея не дапускаліся да міжнародных аукцыёнаў, ды і сёння не маюць выхаду да міжнароднай інфармацыйнай сеткі Інтэрнет. Мы не ведаем, што прадаецца і купляецца на сусветных мастацкіх таргах.

ПАРАДОКС ТЫДНЯ

Урад Расіі разглядае пытанне аб закупцы вугалю для Сахалінскай ГРЭС у Аўстраліі і Кітаі. Так будзе танней, чым скарыстоўваць той вугаль, што дабываецца на самім Сахаліне. Расійскім шахцёрам застаецца толькі "класціся на рэйкі"... Мо і нам танней купляць нафту ў Саудаўскай Аравіі?

КОД ТЫДНЯ

Беларусь мае яшчэ адну адзнаку незалежнасці — уласны штрых-код. Раней наша краіна, як і іншыя краіны СНД, карысталася расійскім штрых-кодам, які пачынаўся на 46. Цяпер беларускія тавары будуць ахоўвацца ад падробкі кодам, першыя лічбы якога — 481. Першае прадпрыемства, якое маркіруе сваю прадукцыю беларускім штрых-кодам, — Барысаўскі завод медычных прэпаратаў.

ЮБІЛЕЙ ТЫДНЯ

5 жніўня споўнілася 80 год з таго дня, як Сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі зацвердзіў бел-чырвона-белы сцяг у якасці беларускай дзяржаўнай сімвалікі.

"АРОЛ" ТЫДНЯ

Не з пустымі рукамі вярнуўся з Ніцы генеральны дырэктар Радшакавіцкага акцыянернага таварыства "Беларуская мастацкая кераміка" Мікалай Кладаў — аргкамітэт міжнароднай праграмы "Партнёрства дзеля прагрэсу" ўзнагародзіў нашае прадпрыемства прызам "Залаты арол". Узнагарода — заслужаная. Прадукцыя "Беларускай мастацкай керамікі" карыстаецца вялікай папулярнасцю не толькі на Радзіме (У Радшакавічах вырабляецца амаль палова ўсіх беларускіх керамічных вырабаў), а і ў Расіі, а таксама ў Германіі, Чэхіі і нават у Саудаўскай Аравіі. За першае паўгоддзе сёлетняга года тут выпушчана тавараў народнага ўжытку амаль на 80 мільярдаў рублёў.

Паміж прэзідэнтам і пісьменнікамі адбыўся канструктыўны дыялог



Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка і члены творчага Саюза беларускіх пісьменнікаў да сур'ёзнай і грунтоўнай размовы рыхтаваліся амаль чатыры гады. 5 жніўня гэта размова адбылася ў рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы.

На яе былі запрошаны кіраўнікі ведамстваў, міністры, прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта. Па словах Аляксандра Лукашэнкі, у сустрэчы ўзялі ўдзел усе тыя, ад каго залежыць вырашэнне праблем майстроў мастацкага слова. А ім заставалася толькі пазнаёміць прысутных з тым, што хвалюе беларускіх пісьменнікаў.

Галоўным прадметам гаворкі стала беларуская мова. Пісьменнікі, сярод якіх былі такія вядомыя майстры слова, як Уладзімір Някляеў, Іван Шамякін, Геннадзь Бураўкін, Раіса Баравікова, Вольга Іпатава, Генрых Далідовіч, Уладзімір Гніламедаў, гаварылі аб неабходнасці ўзняць статус беларускай мовы ў грамадстве, выказвалі незадавальненне аб'явамі чыноўнікаў розных рангаў да гэтай праблемы. Гучалі прапановы аб прыняцці Прэзідэнтам адпаведнага дэкрэта, які забароніў бы замацоўваць бы важнасць беларускай мовы як адной з дзяржаўных. Хацелася б дзеячам літаратуры і часцей чуць беларускае слова з вуснаў першых асоб краіны, што таксама садзейнічала б росту прэстыжу нацыянальнай мовы.

Акрамя таго, у сваіх выступленнях пісьменнікі не абышлі ўвагі праблемы, звязанай з выданнем і распаўсюджаннем кніг на беларускай

мове, выказаўшы перакананне, што людзі ўглыбінцы не маюць магчымасці набыць той ці іншы твор любімага аўтара, бо тыражы амаль цалкам застаюцца ў сталічных магазінах. Гаворка ішла і пра стан нацыянальнай культуры, праблемы захавання гісторыка-культурнай спадчыны.

У выступленнях майстроў слова прагучала і негатыўная рэакцыя на дзеянні ўладаў вакол Дома літаратара. Як вядома, Саюз пісьменнікаў цяпер не валодае гэтым будынкам, што перайшоў ва ўласнасць дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка з вялікай павагай выказаўся аб творчасці вядомых майстроў слова, у тым ліку і тых, хто не падзяляе курс кіраўніка дзяржавы. Разам з тым Прэзідэнт адзначыў, што кіраўніцтва краіны гатова дапамагчы пісьменнікам, аднак хацелася б бачыць і з іх боку лаякаў і стаўленне да праводзімай дзяржаўнай палітыкі. Галоўным крытэрыем для яе ацэнкі павінна служыць думка народа, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Народ жа ў большасці сваёй падтрымлівае палітыку кіраўніцтва краіны, пра што сведчаць і дадзеныя апошніх сацыялагічных апытанняў.

Кіраўнік дзяржавы запэўніў пісьменнікаў, што заўсёды гатовы зрабіць усё магчымае для вырашэння

іх праблем. Такое ж стаўленне ў кіраўніцтва краіны і да прадстаўнікоў іншых сфер культуры.

Прычым за апошнія чатыры гады з боку дзяржавы для падтрымкі таленавітых людзей зроблена больш, чым у іншыя часы.

Прыкладам таму могуць служыць і створаныя з гэтай мэтай фонды, і арганізацыя шматлікіх творчых музычных, тэатральных і кінафестываляў.

Аляксандр Лукашэнка акрэсліў літаратарам праблемы, што стаяць перад дзяржавай у цяперашні час, адзначыўшы, што без стабільнай і дакладна дзеючай эканамічнай палітыкі незалежнасць і суверэннасць краіны сцвердзіць немагчыма. На яго думку, калі пісьменнікі сваім пранікнёным словам будуць спрыяць умацаванню незалежнай Беларусі, кіраўнік дзяржавы толькі скажа ім дзякуй. Аднак творчым людзям варта выкарыстоўваць сваё залатое піра ў стварэнні высокіх па духу твораў, а не ў палітыканстве і ўслаўленні апазіцыі.

Дзяржава гатова дапамагчы талентам і надалей. Але, на думку Прэзідэнта, гэта павінна выглядаць не рознымі падачкамі, а як дастойная ўзнагарода за натхнёную працу. Прэзідэнт краіны выказаў спадзяванне, што такія сустрэчы з літаратарамі стануць добрай традыцыяй.

Вольга ШЧАДРЫНА

На здымках: у час сустрэчы
Фота Аркадзя НІКАЛАЕВА
(БЕЛТА)

З ВІСТУПЛЕННЯ СТАРШЫНІ

САЮЗА БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕНнікаў УЛАДзіміРА НЯКЛЯЕВА

...Які ў нас наперадзе лёс — гэта якраз тое пытанне, якое зараз вырашаецца, і на якое мы павінны чуць, бачыць, павінны мець больш-менш дакладны адказ.

Для мастака, які арганічна пачувае сябе, працуючы ў аўры нацыянальнай культуры, ніякі агульны адказ пра далейшы наш лёс не мае ніякага зместу без адказаў пра лёс нацыянальнай мовы, ідэі, свядомасці, цалкам беларушчыны. Можна колькі заўгодна разважаць пра перавагі адной мовы над другой, нечай культуры над іншай, але па-за гэтакімі роднай мовы, па-за гэтакімі айчыннымі культуры нацыянальнае мастак пазбаўляецца сваёй сутнасці. Змірыцца з гэтым ён не тое што можа ці не можа, хоча ці не хоча, а проста не здольны. Менавіта з адчування магчымай страты сваёй сутнасці, сэнсу сваёго існавання і вынікае непрыман-

не нацыянальнай інтэлігенцыяй дзіроўкаў беларускага на Беларусі, скіраваных да таго ж на змянішэнне. Сітуацыяна гэта прыкладна тое самае, што з басейна паступова выпускаць ваду, пакінуўшы там плыўца і сказаўшы яму: а ў крайнім выпадку ты бегай па дарожках... Пабежы ён, можа, і пабяжыць, бо куды падзецца, але будзе ўспамінаць і ўспамінаць ваду, і чакаць сусветнага патупу...

Што мы ўсё-ткі, Аляксандр Рыгоравіч, у краіне нашай збіраемся рабіць: пачынаць будаваць Беларусь у Беларусі, ці нечага чакаць? Калі чакаць, дык ніхто нікому не кажа, а таму ніхто не ведае, колькі і чаго? Калі будаваць, дык на якім падмурку, каб будынак не абрынуўся, і ўсе нашы намаганні не пайшлі пылам? Што нам ствараць: сацыяльную, грамадзянскую дзяржаву? — у гэты час, калі ў многіх

грамадзян, якія дзяржаву гэтую складаюць, не заўсёды хапае сродкаў для існавання. У такіх умовах усе гаворкі пра наднацыянальную дзяржаўную ўладкаванасць — гэта ці няўцямныя для людзей гукі эфіру, ці факультатывныя фантазіі выпадку ты бегай па дарожках... Зразумела, што ў цяперашняй сітуацыі, найперш пры тых, што склаліся, палітыка-эканамічных стасунках з Расіяй, нам не надта выпадае, як Піліпу з каняпелю, які сядзеў там так ціха, нібыта яго няма, раптам закрываць на ўвесь свет: "Мы ёсць, мы тут, мы нацыя, мы народ, беларусы!" — але правядзенне ва ўнутранай дзяржаўнай палітыцы мяккай нацыянальнай ідэі чым нам можа эканамічна пашкодзіць?.. Маё асабістае перакананне, што наперадзе ў нас нацыянальная ідэя не мае сур'ёзнай альтэрнатывы.

Лета, Шапэн...

(Працяг. Пачатак на стар. 1)
"Меланхолія" на словы Б. Залескага... І сюрпрыз — "Прэч з воч маіх" на верш А. Міцкевіча, пераставорны па-беларуску Я. Міклашэўскім. Лета вечаровымі промнямі зазірала ў залу праз расчыненыя на тэрасу дзверы; чарадзейныя гукі поўнілі атмасферу "шапэнскага салона" і мкнулі на вольнае паветра, у сціплы садок: рыхтык падчас

знаных імпрэзаў у радзінным доме кампазітара, у Жалязовай Волі!.. А стваральнікі гэтай атмасферы купаліся ў хвалю воплескаў: піяністы — лаўрэаты міжнародных конкурсаў Уладзімір Дулаў, Юры Бліноў, Іосіф Сяргей, спевакі Таццяна Цыбульская, Віктар Скорбагатаў, канцэртмайстар Ганна Каржанеўская. І толькі самы строгі крытык мог заўважыць, што най-

больш стыльнымі ды натхнёнымі выканаўцамі былі ў тым канцэрте В. Скорбагатаў ды І. Сяргей.

"Шчаслівы народ, які мае такіх слухачоў", — парадавалася я, далучыўшыся да прыхільнікаў і знаўцаў музыкі Шапэна, якіх аказалася досыць багата ў летнім вечаровым горадзе.

С. БЕРАСЦЕНЬ

На здымках: Таццяна Цыбульская, Юры Бліноў, Уладзімір Дулаў.

Фота К. ДРОБАВА

Шлях ад... "дадаізму" да "заставы"

А прайсці яго можна, пазнаёміўшыся з чарговым, шостым томам "Беларускай энцыклапедыі" ў 18-ці тамах, які толькі што пабачыў свет, — у яго і ўвайшлі артыкулы ў прамежку гэтых слоў. Што такое "застава" — больш-менш ведаюць многія, а вось "дадаізм", відаць, патрабуе тлумачэння. Гэта — мадэрнісцкая літаратурна-мастацкая плынь у Заходняй Еўропе ў 1916—1922 гадах, якая ўзнікла ў Цюрыху ў асяродку нігілістычна настроенай інтэлігенцыі, што ўспрыняла першую сусветную вайну як праўленне ў чалавеку спаконвечных зварных інстынктаў. Паводле прыхільнікаў дадаізму, розум, мараль, эстэтыка не што іншае, як толькі маскіроўка іх. Пазней, у 1920-ыя гады дадаізм у Францыі зліўся з сюррэалізмам, а ў Германіі — з экспрэсіянізмам.

Усяго ж у томе — не адна тысяча артыкулаў, а колькасць ілюстрацый можна назваць дакладна, бо яны падлічаны стваральнікамі "БелЭна" — 1068, з іх, дарэчы,

249 партрэты, 42 карты. Ілюстрацыйны матэрыял у асноўным каларовы (чым, безумоўна, гэтая энцыклапедыя адрозніваецца ад сваёй папярэдняй ў 12-ці тамах, дзе каларовыя ілюстрацыі змяшчаліся толькі на ўклейках).

Аднак, як вядома, энцыклапедыя — найперш выданне даведчанага кшталту. І ў гэтым сэнсе "БелЭн" знойдзе свайго ўдзячнага чытача сярод розных катэгорый насельніцтва: тут пад адной вокладкай — інфармацыя па самых розных аспектах. "БелЭн" — даведнік універсальнага характару, у ім можна атрымаць вычарпальныя звесткі, што тычацца грамадска-палітычнага жыцця, дзяржаўных стасункаў, геаграфічнага становішча, згадваюцца знакамёты дзеячы літаратуры, мастацтва, культуры і ўвогуле славянін людзі. І хоць значную частку займаюць артыкулы, якія тычацца не толькі Беларусі, усё ж беларускі матэрыял, як і заўмалася, дамінуе. Гэта тычыцца і літаратурна-культурных абсягаў.

Разгарнуўшы том, можна, для прыкладу, пазнаёміцца з артыкуламі-персаналіямі Леаніда Дайнекі, Генрыха Далідовіча, Святланы Данілюк, Уладзіміра Дамашэвіча, Вольгі Дзёмкінай, Леаніда Дранько-Майсюка, Аляксея Дударова, Язэпа Драздовіча, Валянціна Елізар'ева, Алеся Жука, Васіля Жуковіча, Сяргея Законнікава і іншых. Разгорнутымі атрымаліся артыкулы "Дзіцячае кіно", "Дзіцячая літаратура", "Дзіцячая музыка" і іншыя. Не абыдзецца ўвагай і творцы, якія вымушаны былі апынуцца за мяжой ці тыя, у якіх быў складаны лёс. Аўтары публікацый у энцыклапедыі аб'ектыўна расказваюць пра Уладзіміра Дудзіцкага, Кастуся Езавітава, Міхася Забэйду-Суміцкага і іншых. І, канечне ж, праз смугу гадоў паўстаюць постаці Ігната Дамейкі, Яна Дамеля, Язэпа Драздовіча, Ефрасініі Полацкай...

Адным словам, бярыце шосты том "БелЭн" і ў... падарожжа.

А. АН-ЕВІЧ

ВІЦЕБСК... Крутой паехаў з "Базара..." задаволены

Прадзюсер і старшыня журы конкурсу маладых выканаўцаў на міжнародным фестывалі мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску" Ігар Крутой застаўся задаволены яго вынікамі. На прэс-канферэнцыі, якую ладзіла для журналістаў дырэкцыя фестывалю, народны артыст Расіі сказаў, што напярэдадні "Славянскага базару..." ён быў у роспачы, бо не любіць прымаць удзел у камерцыйных інтрыгах. Аднак высокі ўзровень і творчая атмосфера фестывалю далі падставы сцвярджаць, што ён гатовы і ў наступным годзе падтрымаць "Славянскі базар у Віцебску". На пытанне, якую выгаду мае яго фірма "АРС", Крутой адказаў, што пакуль не мае ні калейкі. Але фірма "АРС", зразумела ж, не "Чырвоны Крыж"... Спачатку трэба, каб дырэкцыя фестывалю разлічылася з членамі журы і ўдзельнікамі канцэртаў.

Адносна бліжэйшых планаў кампазітар сказаў, што першы тыдзень жніўня правядзе ў Маскве, дзе ён павінен запісаць новыя песні з Ірынай Алегравой і Валерыем Лявонцьевым. А потым — у адпачынак, які яны з жонкай вырашылі правесці ў Францыі.

Кірмашовыя сувеніры

Каля двухсот народных умельцаў прынялі ўдзел у імправізаваным "Горадзе майстроў" на свяце Віцебска. Выдатныя ганчары, керамісты, вязальшчыцы, мастакі са сваімі непаўторнымі вырабамі арганізавалі самастойны кірмаш на "Славянскім базары". Чаго тут толькі ні было! Габелены з Пастаў, саламяныя капелюшы з Браслава, гліняныя пёўнікі з Лепеля, чарнадымны посуд з Наваполацка, берасцяныя лапцікі з Карэліі, прыродныя ўпрыгожванні для жанчын з Вялікага Ноўгарада, карга-

польскія цацкі з Архангельскай вобласці.

Прыехалі ў Віцебск народныя майстры з Гомеля, Магілёва, Мінска. Мастачка па саломцы з Брэста Галіна Шацкая праланавала аўтарскія работы, а Марыя Стома з Калінкавіцкага раёна — даматканя ручнікі-ўцёральнікі, ручнікі-набожнікі, якія ўдастоены спецыяльнага рэспубліканскага медалю. Віцебскі мастак Уладзімір Вальноў прызнаўся, што такі кірмаш — сапраўднае свята душы, бо народнае мастацтва мае сапраўды глыбокія карані.

Археологі на былой Прыдзвінскай

Завяршаюцца археалагічныя раскопкі ў зоне новага будаўніцтва на гістарычнай вуліцы Талстога ў Віцебску. Як адзначыла старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Вольга Ляўко, выяўлены рэшткі забудовы ад XI—XII да XVII стагоддзя. Знойдзены рэшткі чоўнаў, паплаўкі, драўляны посуд, бронзавыя бранзалеты. У адным доме XII стагоддзя адшукалі вялікая колькасць шклянкіх бранзалетаў. Вергодна, у ім жыў ювелір альбо купец. Дзякуючы намаганням вучоных, старажытная віцебская вуліца, якая называлася раней Прыдзвінскай, можа мець свой сапраўдны гістарычны воблік. Фінансуе раскоп вядомая фірма "Марко".

Святлана ГУК

БРЭСТ...

Пленэры на радзіме Н. Орды

Некалькі гадоў назад на Брэстчыне быў утвораны грамадскі фонд Напалеона Орды. Арганізацыя праводзіць немалую навукова-асветніцкую работу ў асэнсаванні жыццёвага і творчага шляху вядомага мастака і кампазітара XIX стагоддзя, прымае захады для адкрыцця музея-сядзібы ў вёсцы Варазавічы Іванаўскага раёна — на яго радзіме. Фонду належыць таксама ініцыятыва правядзення

штогадовых пленэраў на Палессі.

Сёлета адбыўся ўжо трэці пленэр з удзелам Генадзя Сурмы, Міхася Кебеца, Язэпа Крупскага і іншых мастакоў-берасцейцаў. На гэты раз яны працавалі ў Опалі і яго ваколіцах, іхняй працы спрыяў тэатральны калгас. З цягам часу на радзіме Напалеона Орды мае адкрыцца карцінная галерэя. Ужо створана добрая аснова для гэтага.

Кніжку выдаў... часопіс

Супрацоўнік раённай газеты "Івацэвіцкі веснік" Віктар Рэчыц вядомы чытачам не толькі як журналіст. Шмат гадоў ён (нарадзіўся ў 1947 годзе ў вёсцы Альшаны на Пружаншчыне) піша байкі, гумарыстычныя і сатырычныя вершы, друкаваў іх у "Чырвонай змене", "ЛіМе", "Вожыку" і іншых перыядычных выданнях. Нядаўна ж пабачыла свет ягоная кніжка гумару і сатыры "Залаты тавар". Арганізацыйную і фінансавую дапамогу аўтару аказаў часопіс свабоднай эканамічнай зоны "БугСЭЗБрэст", галоўны рэдактар якога Анатоль Разановіч стаў і рэдактарам кніжкі. Чакаецца, што добры пачатак часопіса ў падтрымцы літаратуры-землякоў будзе мець працяг.

Святы на Палессі

Нягледзячы на гарачы перыяд жніва, жыхары вёсак і мястэчак Брэстчыны знаходзяць час для цікавага адпачынку. Зразумела, у выхадныя дні. Традыцыйна сустрэліся на беларуска-украінскім памежжы ветэраны вайны з Іванаўскага і Любашоўскага раёнаў, а з імі і моладзь, каб пачуць іхнія ўспаміны, разам паспяваць песні. А ў Целяханах адбылося свята на-

роднага танца, у якім, акрамя месцічэскага, прынялі ўдзел харэаграфічныя гурты з навакольных вёсак Аброва, Амяльня, Свята Воля дый іншых. У вёсцы ж Стаўкі Бярозаўскага раёна прайшоў сваё свята, якое так і называлася — "Свята вёскі". Паяднала яно і песні, і танцы, і паказ вырабаў народных майстроў, і дасціпныя гульні...

Сымон АКСЕНІН

ГОМЕЛЬ...

На палотнах — старажытная прыгажосць

У Будакашалёўскім раёне спрадвечу былі вялікія дубровы. З мясцовых дубоў будаваў караблі Пётр I. У гады Вялікай Айчыннай каштоўную драўніну вывозілі фашысцкія акупанты ў Германію. Але дубровы, нягледзячы ні на што, радыюць вока і па сёння. Вядомыя гомельскія мастакі Уладзімір Кароткі і Станіслаў Дзьяканавіч дзямалі гэтыя даўносныя мясціны. У выніку творчай камандзіроўкі з'явіўся шэраг жывапісных палотнаў, якія ўслаўляюць прыгажосць гэтых маляўнічых мясцін.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

Не кіем, дык палкай

Не здолеўшы пазбавіць Беларускі гуманітарны ліцэй уласнага будынка, аб'яднаў яго з ліцэем пры БДУ, чыноўнікі ад адукацыі вырашылі... надаць ліцэю статус нацыянальнага. Савет Міністраў тут жа выдаў адпаведную пастанову, чым вельмі здзівіў шматлікіх назіральнікаў. Чаму ж тады ў Мінгарвыканкам пададзена заяўка на аднаўленне пікетавання, і 17 жніўня навучэнцы чарговы раз выйдуць на вуліцу з плакатамі? Новая хваля пратэсту ліцэйстаў звязана з відэачым жаданнем пэўных колаў разбурыць існуючую ў адзінай беларускамоўнай установе сістэму навучання. Зрабіць гэта шляхам змянення выкладчыцкага калектыву.

На мінулым тыдні дырэктар БГЛУ У. Колас быў выкліканы ў Міністэрства адукацыі, дзе яму быў прадстаўлены кандыдат на яго месца — прафесар М. Плескацэвіч. Апошняя гады названая асоба займае пасаду прафесара Мінскага педуніверсітэта, мае перадпенсійны ўзрост. Як высветлілася падчас пазнейшай сустрэчы М. Плескацэвіча з бацькамі ліцэйстаў, Мікалай Міронавіч амаль нічога не ведае пра унікаль-

насць навучнай установы, але ўжо плануе правядзенне ў ёй рэформ. Так, выкладчыкам даведзецца цяпер праходзіць пераатэстацыю і заключыць кантракты. Функцыі атэстацыйнай камісіі будуць выконваць выкладчыкі педуніверсітэта. Няма ніякіх гарантыяў, што ў лік выкладчыкаў патрапіць увесь сённяшні калектыў ліцэя. Той жа У. Колас прайшоў пераатэстацыю ў снежні 97-га і быў зацверджаны на пасаду дырэктара тэрмінам на 5 год. Тое самае — з намеснікамі дырэктара Л. Баршчэўскім. Зараз усё вынікі іспытаў паўгадавой даўніны ў разлік не бяруцца, хоць ніхто і не выказвае ніякіх заўваг наконт іх прафесійных якасцяў. Гэта дае падставы разглядаць задоўжаны скандал вакол ліцэя як выключна палітычны. Як паведаміў бацькам намеснік міністра адукацыі Г. Дылян, кандыдатуру У. Коласа на дырэктарскую пасаду калегія Міністэрства адукацыі нават не разглядала. Новапрызначаны дырэктар даў зразумець, што перамены чакаюць і навучэнцаў. Ілготы для ліцэйстаў, якіх пасля заканчэння гэтай установы будуць прымаць без

іспытаў на любы гуманітарны факультэт любой ВНУ, могуць прывесці да таго, што ў ліцэй патрапяць дзеці тых бацькоў, "якіх трэба". А праз год-другі можна будзе прапанаваць такім бацькам і іхнім дзецям пісаць заявы аб пераходзе на рускамоўнае навучанне.

Фактычнае звальненне дырэктара — толькі першы крок у справе ліквідацыі унікальнай навучнай установы. Ліцэйцы і іх бацькі збіраюцца адстойваць кандыдатуру сп. Коласа. "Чалавек, які стварыў гэты ліцэй, павінен ім кіраваць", — аднагалосна вырашылі яны разам з выкладчыкамі. З гэтым яны наважваюцца звярнуцца да прэзідэнта, кіраўніка ўрада, у міжнародныя арганізацыі і судовыя органы. У суд з прычыны юрыдычнай беспаспэўнасці звальнення Коласа (не было заявы "па асабістым жаданні" ці паляярджання за два месяцы), парушэння цэлага шэрагу артыкулаў Кодэкса аб працы. Калі гэтыя захады не прынясуць плёну, ліцэйцы і верасня пачнуць забастоўку.

Вадзім ДОЎНАР

Гран-пры атрымаў на Сіцыліі

З Юзікам Сяргеем нашы чытачы пазнаёміліся пяць гадоў таму, калі ён, вучань Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі, зазнаў поспех на Міжнародным конкурсе піяністаў імя Артура Рубінштэйна ў Польшчы і стаў яго лаўрэатам. З часам ён сцвердзіў сабе як сур'ёзны і перспектывны музыкант, чый міжнародны поспех набывае стабільнасць. Здавалася, не так даўно віншавалі яго са званнем лаўрэата Першага міжнароднага конкурсу "Фартэпіяна. Мінск-96". А гэтакі лета прынесла новыя лаўры маладому выканаўцу. Студэнт Беларускай акадэміі музыкі Іосіф Сяргей вытрымаў спаборніцтва піяністаў, якое праходзіла на Сіцыліі і сабрала дзве сотні выканаўцаў з усяго свету. Міжнароднае журы ганаравала беларускага музыканта Гран-пры.

"Галоўны прыз гэтага конкурсу, — сказаў Іосіф Сяргей, — не мае грашовага эквіваленту, у якасці ўзнагароды пераможца атрымлівае магчымасць выступіць з прэстыжнымі канцэртамі — у Італіі, у Амерыцы..."

С. Б.

Канферэнцыя ў Беластоку

Пры канцы ліпеня ў Беластоку (Польшча) адбылася III міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Культура і адукацыя беларускага замежжа". Яе ладзілі Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына", Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, Беларускі саюз у Польшчы, Беларускае гістарычнае таварыства ў Польшчы, літаратурнае аб'яднанне "Белаежа". Першыя дзве канферэнцыі прайшлі ў Мінску — у 1994 і 1996 гг. Менавіта на апошняй і было вырашана наступную правесці ў Беластоку, дзе пражывае значная колькасць этнічных беларусаў, якія стварылі адметную культуру.

Канферэнцыя распачалася пасяджэннем "круглага стала" па тэме "Беларусы Беластоцчыны ў дыяспары". Асноўныя пленарныя пасяджэнні прайшлі ў актавай зале Беластоцкага ўніверсітэта. Прынялі ўдзел прыкладна паўтары сотні чалавек з розных краін — Польшчы, Беларусі, Летувы, Латвіі, Эстоніі, Украіны, Расіі, ЗША, Аўстраліі. З прывітальнымі словамі да ўдзельнікаў канферэнцыі выступілі міністр культуры Польшчы сп. Іаанна Унук-Назарова, віцэ-ваявода Беластоцкага краю Езэф Пётр Клім, былы польскі пасол у Беларусі Эльжбета Смулэк. Прысутнічалі прадстаўнікі беларускай амбасады ў

Польшчы ды консульства ў Беластоку, аднак слова не бралі. Ад дзяржаўных структур Беларусі больш нікога не было, хаця запрашаўся Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў.

На канферэнцыі абмяркоўваліся навуковыя і практычныя аспекты развіцця культуры ў замежных беларускіх асяродках. Удзельнікі прынялі рэзалюцыю аб неабходнасці адкрыцця Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку.

Шырокаю была культурная праграма канферэнцыі. Удзельнікі наведвалі заключны канцэрт фестывалю беларускай рок-музыкі, што ладзіцца штогод у Гарадку. Адбылася цікавая вандроўка па Беластоцчыне на аўтобусе. Госці наведвалі святочна гару Грабарку — месца паломніцтва праваслаўных беларусаў. Пабывалі ў Гайнаўцы, дзе месціцца Беларускае музей, азнаёміліся з гісторыяй яго будаўніцтва і дзейнасці. Агледзелі знакамітую царкву святой Тройцы, дзе штогод праходзяць міжнародныя фестывалі духоўнай музыкі, якія арганізуе беларускі Микола Бушко — дырэктар мясцовага Дома культуры.

Канферэнцыя прайшла на добрым навуковым узроўні і дала магчымасць сустрэцца беларусам замежжа.

Ганна СУРМАЧ

Ад старажытнасці — да пачатку нашага стагоддзя

Выдавецтва "Юнацтва" папоўніла "Бібліятэку беларускай дзіцячай літаратуры" яшчэ адным томам — "Згукі Бацькаўшчыны". Хоць праўдзівей сказаць, што пад адной вокладкай выйшлі дзве кнігі, якія адпаведна пазначаны першай і другой часткай.

Укладальнікам першай "Наша далёкая мінуўшчына ў помніках пісьменнасці" з'яўляецца Уладзімір Казбярук. Творам папярэдняе артыкул "Наша літаратурная старына", у якім У. Казбярук, кідаючы позірк у сіваю даўніну, прасочвае, як развілася беларуская прыгожае пісьменства, надаючы пры гэтым вялікую ролю ўвядзенню хрысціянства. А паколькі кніга адрасавана дзецям малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту, імкнецца як мага даходлівей дасягнуць да іх гэтую думку: "Чаму мы сёння так многа гаворым пра развіццё хрысціянства? Таму што першыя вядомыя нам мясцовыя пісьменнікі былі рэлігійнымі дзеячамі". Тут жа даследчык расказвае пра некаторых з іх — у прыватнасці, пра Еўфрасіню Полацкую.

Вялікую ўвагу ўдзяляе У. Казбярук гістарычнаму перыяду, звязанаму з існаваннем Вялікага княства Літоўскага, калі, як вядома, узніклі асабліва спрыяльныя ўмовы для беларускай мовы: "Ёй карысталіся пры двары вялікага князя літоўскага, на ёй пісаліся ўсе дзяржаўныя дакументы, а таксама летапісы і хронікі. На гэтую мову перакладаліся творы чужых літаратур — і севекія, і царкоўныя. І так было на працягу некалькіх стагоддзяў". Расказваючы пра далейшы лёс беларускай дзяржаўнасці, даследчык пераканаўча паказвае, як наступ на праваслаўе адначасова стаў і наступам на беларускасць. Тым не менш літаратура жыла, нахвай і не на беларускай, а на латынці, на польскай мове.

А ўяўленне аб старажытнай беларускай літаратуры можна атрымаць па творах, змешчаных услед за артыкулам. Гэта "Паданне пра Рагнеду", узятае з Лаўрэнцьеўскага летапісу ў перакладзе В. Чамярыцкага, "Слова аб палку Ігаравым" — пазычанае і празаічнае пераўвасабленне Я. Купала. У перакладзе А. Мельнікава падаюцца "Аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасіні, ігуменні манастыра Святога Спаса і Найсвяцейшай ягонага Маці, што ў горадзе Полацку", "Памяць святога аіца нашага Кірылы, епіскапа Тураўскага", "Аповесць пра дзіва, якое ўчынілася ад абраза Найсвяцейшага Багародзіцы са святым пакутнікам Меркурыем у горадзе Смаленску, і пра нашэсце бязбожнага цара Батыя".

Знайдзеныя месца фрагментам "Хронікі Быхаўца", "Хронікі Літоўскай і Жамойцкай", "Летапісу вялікіх князёў літоўскіх", "Баркулабаўскай хронікі", успамінаў Фёдара Еўлашоўскага (пер. З. Саўкі, У. Казбеўска, В. Чамярыцкага). Перадстаўлена некалькі прадмоў да кніг Францішка Скарыны. У перакладзе Я. Семяжона цалкам змешчаны ўнікальны літаратурны помнік — "Песня пра зубра" Міколы Гусоўскага. І завяршае гэтую першую частку "Гутарка аднаго паляка з маскалём на маскоўскім замку ў годзе 1601" (пер. М. Танка).

Другая ж "кніга" называецца "З думкай пра наступнікаў". Укладальнік яе Язеп Янушкевіч ужо назваў прадмоўны заклікае юнага чытача да актыўнага, дзейснага стаўлення да нацыянальнай гісторыі — "Не губляйце радасць адкрыцця". Знаёмым жа чытацям з лепшымі творамі, напісанымі класікамі беларускага прыгожага пісьменства ў XIX і пачатку XX стагоддзя: "Не ўсе пісьменнікі — дзіцячыя, але амаль кожны з класікаў звяртаўся ў сваіх творах да самых маленькіх. Маючы такія велічэзныя скарбы, як беларускую літаратуру — вы, дзеці, багацеі. А як вучыце наша прыказка: "Не збірай дзесяцм пасагу, збірай розум". Я.

Янушкевіч, заклікаючы любіць нацыянальную літаратуру, напамінае і аб тым, наколькі непаўторная беларуская мова: "Няхай кожны верш набліжае вас да скарбу мілагучнай роднай мовы. Памятайце: наша мова — непаўторная. Няма больш ва ўсім свеце іншай беларускай мовы, яна — адзіная. І таму, на нас і на вас, — вялікая адказнасць: пранесці, захаваць, узбагаціць яе. Бо пасля ж прыйдуць новыя пакаленні нашых супляменнікаў. І іх нельга абкрадаць". Тое ж лепшае, што пільна ўзгаданым перыяд, і імкнуцца сабраць укладальнік.

Кніга адкрываецца адзіным вершам Паўлюка Багрыма "Зайграй, зайграй, хлопца малы...". У перакладах розных аўтараў публікуюцца лепшыя польскамоўныя творы Уладзіслава Сыракомлі, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. І, канечне ж, багата прадстаўлена тое, што пісаліся рознымі аўтарамі па-беларуску. Добра, што Я. Янушкевіч не абмежаваўся імёнамі толькі хрэстаматычна вядомых аўтараў — Францішка Багушэвіча, Цёткі, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча. Можна пазнаёміцца з напісаным для дзіцячых Янкам Лучынай, Адамам Гурыновічам. А гэта, зразумела, пашырае круггляд чытача, нагадвае яму, наколькі багатая нацыянальная літаратура.

Янка КРЫВІЦКІ

СУСТРЭЧЫ

"Экасвет-98"

36 па 11 ліпеня ў Бярэзінскім біясферным запаведніку праходзіў IV Міжнародны тэлефорум "Экасвет-98". Беларусь, Польшча, Данія, Швейцарыя, Германія, Расія ўдзельнічалі ў ім. Беларусь паказала больш за 30 фільмаў і тэлепраграм.

Акрамя паказу фільмаў і тэлепраграм, у рамках "Экасвету-98" быў праведзены прадстаўнічы міжнародны навуковы семінар па праблемах экалагічнай адукацыі, выхавання і прапаганды захавання і ўстойлівага выкарыстання біялагічнай разнастайнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Семінар праводзіўся па ініцыятыве Рэспубліканскага грамадскага фонду "Экасвет" сумесна з Міністэрствам лясной гаспадаркі і турызму, Міністэрствам спорту і турызму, Дзяржаўным камітэтам па энергазберажэнні і энергетычным кантролі, Міжнароднай парламенцкай экалагічнай асамблеяй Беларусі і міжнародным фондам "Дзяціма Чарнобыля".

Удзельнікі семінара прапанавалі стварыць сістэму абавязковай экалагічнай адукацыі ў школах, адкрыць новыя кафедры экалагічнай арыентацыі ў інстытутах, арганізаваць службы экалагічнага турызму, пашырыць экалагічную інфармацыю ў сродках масавай інфармацыі...

На семінары ўпершыню гаварылася аб значнасці гістарычных ведаў і павязі сённяшніх экалагічных праблем з часамі мінулымі. Гаварылася, канечне ж, і аб экалогіі чалавечай душы, нашай духоўнасці і маралі, якія вызначаюць дзейнасць чалавека, будучыню яго шчаслівага існавання альбо самавынішчэння.

Увечная праграма форуму адбылася незвычайна экскурсія па Бярэзінскай воднай сістэме.

— Паводле ўказа Паўла I ад 23 лютага 1797 года ў мясцінах сённяшняга Бярэзінскага запаведніка было распачата адметная стратэгічная дзяржаўная планаваная будаўніцтва канала. Ён злучаў шматлікія беларускія азёры, доўжыўся па рацэ Бярэзіне да упадзення ў Заходнюю Дзвіну. Працяг канала — 170 кіламетраў! Па тагачасных мерках — грандыёзнае збудаванне! Было змайстравана 14 шлюзаў, на будоўлі працавала 5 тысяч чалавек. І гэта ў той час, калі ў Лепелі было ўсяго 2000 жыхароў. З Беларусі на Поўдзень (у Крым) і на Захад (у Германію) везлі на будоўлю караблёў высакаякасную беларускую драўніну. Сёння мы бачым рэзкі канал і здзіўляемся, і ганарымся, і засмуцаемся...

Такі экскурс у гісторыю зрабіў Андрэй Леанідавіч Кіштымаў. Ён — навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі — выконваў на форуме абавязкі старшыні журы тэлевізійных праграм і дакументальных фільмаў.

ПОТА ВЕНЕ

І ў гасцях, і дома

"Радзіёфакт", ранішняя праграма Беларускага радыё, у канцы ліпеня праінфармаваў слухачоў аб тым велізарным поспеху, які выпаў Нацыянальнаму акадэмічнаму тэатру імя Янкі Купалы падчас ягоных гастрольяў у Арэнбурзе і Башкартастане. Гэтая інфармацыя дыктара была падмацавана інтэрв'ю галоўнага рэжысёра, мастацкага кіраўніка купалаўцаў Валерыя Раеўскага, якое ён зрабіў па тэлефоне непасрэдна з Уфы. Беларускі радзіёслухач мог толькі парадвацца за сваёй землякоў, якія, як вынікае са слоў сп. Раеўскага, у гасцёрнай паездцы заслужылі ад аматараў сцэнічных падмоўцаў і стэпавага Арэнбурга, і нафтахімічнай Уфы толькі "Біс! Бравал!". І тут ні ў кога не павінны былі ўзнікнуць якія-небудзь сумненні. Усе вельмі пераканава. Даўна што! Гэта ж — Купалаўскі тэатр (!), годнасць якога заслужоўвае не толькі нараджэнне васьм ад чаго. Мастацкі кіраўнік вельмі адназначна стаў сцвярджаць, што паміж гасцёрнай купалаўскай сцэнай і мясцовай глядацкай залай не ўнікала аніякага моўнага бар'ера. Падумалася: "Няўжо і купалаўцы па-руску? Не! — рашуча адказаў на магчымае пытанне голас з далёкай Уфы. Усе спектаклі ў гасцях, які дома, толькі па-беларуску без аніякай "фанеры" ці якіх-небудзь сінхронных перакладаў. Самы шарогвы і масавы расійскі глядач, як вынікае з інтэрв'ю, здольны лёгка і хутка адаптавацца да беларускай мовы. Дык хіба можна што-небудзь запярэчыць супроць гэтага? Безумоўна, не! Калі б не адно лагічнае "але". Аб поспехах свайго творчага "прадпрыемства" з яго абавязковай "прадукцыяй" — беларускай мовай як не толькі сваёй маркай, але і як з нацыянальным скарбам, сп. Раеўскі распавёў... па-руску. І гэта адбылася на фоне таго, што вядучы "Радзіёфакта" задаў, ва ўсялякім выпадку, першае, пытанне мастацкаму кіраўніку беларускага (ці хоць бы беларус-



Журы пастанавіла галоўным прызам узнагародзіць дакументальны фільм "Цудоўнае далёка" (рэжысёр Валерый Жыгалка) — за высокае рэжысёрскае майстэрства і за найбольш поўнае раскрыццё вострых экалагічных і сацыяльных праблем нашай рэспублікі.

Другім прызам журы ўзнагародзіла дакументальны фільм "Белавескі край" (рэжысёр Людгардас Гедравічус) — за публіцыстычнасць і глыбокую распаўсютку тэмы захавання нацыянальнага гісторыка-культурнага багацця Беларусі.

Трэцім прызам узнагароджаны дакументальны фільм "Каложская царква" (рэжысёр Юрый Ківалаў-Станкевіч) — за арыгінальнае рэжысёрскае вырашэнне тэмы праз удалы сінтэз відэараду з музычным афармленнем.

Спецыяльным прызам Міністэрства аховы прыроды, прыродных рэсурсаў і лясной гаспадаркі Рэспублікі Польшча адзначыла дакументальны фільм "Вялікі лес" (рэжысёр Людгардас Гедравічус). Беларускі дабрачынны фонд "Дзецям Чарнобыля" адзначыў спецыяльным прызам тэлевізійную перадачу "Экалагічныя праблемы Беларусі" (аўтар і вядучы Павел Шаўчук) — за актуальнасць і зладзённасць узятых праблем. Канцэрн "Белрэсурсы" спецыяльным прызам адзначыў аўтара і вядучага тэлевізійнай перадачы "Аўгустоўскі канал" Уладзіміра Субата за актуальнасць у асвятленні тэмы захавання помнікаў гісторыі і прыроды.

Дыпламам журы адзначаны рэкламна-інфармацыйны фільм "Нацыянальныя паркі

Беларусі" (аўтар сцэнарый і рэжысёр Павел Шаўчук), дакументальны фільм "Купальскія стравы і напоі" (рэжысёр В. Каралёў) — за арыгінальнае вырашэнне этнаграфічнай тэмы і паказ беларускіх нацыянальных традыцый, працу Віктара Гуровіча, апэратара дакументальнага фільма "Балада пра Свіцязь" — за пазычэнне выўленчага рашэння вобраза, дакументальны фільм "У вечнае карыстанне" (рэжысёр Юрый Гарулёў) — за паказ гісторыка-культурных ландшафтаў і помнікаў садова-паркавага мастацтва Беларусі, працу Юрыя Санжарэўскага, рэжысёра і апэратара дакументальнага фільма "Люстра вод" — за ўвагу да праблемы захавання малых рэчак.

Аргамітэз тэлефоруму "Экасвет-98" узнагародзіў Нацыянальную дзяржаўную тэле-радыёкампанію Беларусі спецыяльным прызам і дыпламам за адлюстраванне ў тэлевізійных фільмах і перадачах экалагічных праблем і за пастаянную ўвагу да пытанняў захавання навакольнага асяроддзя, а таксама за актыўную падтрымку і ўдзел у форуме.

Гледачы маюць магчымасць убачыць фільмы-лаўрэаты IV Міжнароднага тэлефоруму "Экасвет-98" у праграме Нацыянальнага тэлебачання.

Л. КАЧАНКА

На здымку (злева направа) — інтэрв'ю ва ўдзельніках арганізатараў і лаўрэатаў IV Міжнароднага тэлефоруму "Экасвет-98" Валерыя Жыгалкі, Людгардаса Гедравічуса, Аляксандра Дзямянкова і Фёдара Аўсейчыка бярэ Уладзімір Субата.

Фота А. Драздова

у тэлепраграме.

Адчувалася, што ў тэлестудыі падчас гутаркі ці то дамінавала нейкая бытавая спрактыкаванасць — як вынік нядаўняй (ды і цяперашняй) ідэалогіі, ці то праяўляліся пэўныя "радзімовыя плямы" векавечнага жадання ўзвысіцца над "тутэйшымі". Бо як яшчэ зразумець, калі народная (!) артыстка Беларусі, якая і цяпер на нацыянальнай сцэне "жыве з мовай", дапамагае шчыраваць у тэлестудыі, у тым ліку і аб тэатральна-купалаўскіх справах, на "языке". Можна толькі здагадвацца аб моўнай завядзёнцы ў рэжысёрска-акцёрскіх дыялогах падчас рэпетыцый, на паседжаннях мастацкай рады акадэмічнага, выхадзіць па-за межы завучаных тэкстаў сцэнічных герояў.

Асэнсоўваючы змест размовы з галоўным рэжысёрам вядучага тэатра нашай краіны, становіцца больш зразумелым, што мова тэатра — гэта выключная мова. Яна крынічыца з нацыянальна-культурных вытокаў народа. Натуральна, што чалавек, які датычны да культурных традыцый таго ці іншага народа толькі з прафесійна-сцэнічнага боку, адчувае іх спецыфіку ў меншай ступені. Сустрэчы з В. Раеўскім і ў "гасцях" і "дома" спрыялі больш выпукламу разуменню той трагічнай, сцэнічна-моўнай беларускай "шапялявасці", на якую пакутуе значная частка трупы купалаўцаў. Вядома, што акцёр з'яўляецца пастаянным напамінкам аб пазасцэнічнай рэальнасці, да якой належыць і ён сам. Але ж рэальнасцю з'яўляецца і размытасць, глёткасць моўнай культуры мастацкага кіраўніка — як кіраўніка Нацыянальнага (у нашым выпадку) беларускага тэатра, як вызначальніка акцёрскага стылю і манеры, у тым ліку і моўнага выканання.

Не здабыўшы пры большавіцкіх уладах беларускага зместу, — гэта жорстка забаранялася, — купалаўцы, як падаецца, паступова страчваюць і нацыянальную форму, якая заўсёды ў іх трымалася толькі на ахвярнасці аўтара, рэжысёра і акцёра.

Мікола АНЦЫПОВІЧ

г. Мінск

А ў нас жыццё, як вожык у тумане,
Адно, што можам —
піць віно няслаба...
В. ШНІП

На пляшку не дасі?

МАНАЛОГ СЯРЭДНЕСТАТЫСЦЫЧНАГА
БЕЛАРУСА З СЯРЭДНЕСТАТЫСЦЫЧНАЙ
ВЭСКІ

Значыцца, так. Слухай сюды... Калі пра гарэлку, дык ты правільна трапіў. У мае, значыць, рукі. Хоць і дрыжаць яны. Разумееш, безумоўна, — панядзелак сёння, рот запацелы, калатун усеагульны. Пахмелле, словам... На пляшку не дасі? Ну, добра, пазней дык пазней. Слухай... Як жа не піць?! Праца ў мяне, не дай табе Божа, — трактарыст калгасны. Дзесяцігодку ў свой час сяк-так агораў (ужо тады піць спрабаваў), на курсах механізатарскіх у райцэнтра падвучыўся, потым у войску — на танку, пасля — на трактары ў калгасе. Нічога надзвычайнага, карацей. Катарга з золку да прыцемкаў.

Вось гэта стратэгія, вось гэта тактыка! А ўсе разам, так думаю, палітыка мудрая. Да чалавека-рабаціга звернутая. Каб не хваліваўся ён за дурное, не перажываў па дробязях. За такую палітыку я гарой. Паспрабуй толькі пальцам яе крані... Ды не палохайся... А пра пляшку, глядзі, не забывай!

Ты толькі на хвілінку ўяві, што будзе, калі спіртное знікне. Гэта ж гарадская адзінокая бабулька сантэхніка так і не дачакаецца, а вясковая — так без дроў і перазімуе. Жак! Антынароднае нешта! Паўлітэра паўнаважкая — самая што ні ёсць канвертуемая валюта ў нас. Хоць і вадкая, але якая цвёрдая ў непахіснасці. Глядзі... Няма такіх прэміяльных і звышурочных, якімі механізатары ў свята ці ў выхадны на сенажаць зацягнеш. Няма! Асабіста я ўпокат у завулку валяцца буду, не падымуся, няхай спатыкаюцца. А кіне старшыня кліч: "Хлопцы, трэба! Па-мужчынску кампенсу!" — сцяной падымемся, як адзін — і на палетак. Бо ведаем: пад вечар будзе! І скрыня гарэлкі, і скрыня віна. Прама вось тут, на калгаснай сенажаці. А

Нават з дапамогай самых дасведчаных ва ўсіх прыцемках псіхалогіі, сацыялогіі і грамадазнаўства. "Ну ты ж не пытаешся ў надвор'я, чаму яно кепскае, — смяецца сябра, заўзяты знаўца чалавечых душ. — Несумненна, з дапамогай фізікі, метэаралогіі да сутнасці дакапацца можна. Але якая ад гэтага практычная карысць? Хмарку сонейкам у адзін момант штучна не заменіш... Ідзе дождж — бярэ парасон. Не хочаш, справа твая, але рэпутацыю падмочыш". Спрачаюся з сябрам. Пераконваю, што параўнанне няўда-лае. Нябеснай канцылярыяй, маўляў, Усявышні кіруе, гарэлку, калі хмарна, на зямлю не лье. Займаюцца гэтым у канцылярыях дзяржаўных і, па ўсім відаць, ніяк не па боскіх законах. І парасонаў ад гарэлчных "ападкаў" нідзе не прадаюць, а выратаванне асобы — справа індывідуальная, уласная, амаль што інтымная. "Пра гэта ж і кажу, — не шкадуе клінаў сябра. — Што Бог, што Прэзідэнт — якая народу розніца..."

Адкідаю эмоцыі, займаюся халоднай канстатацыяй. Якой бы ні была незалежнай

пішу гэтыя радкі, п'ю каву, пазіраючы ў акно. Двое хісткіх мужыкоў валакуць пад рукі п'яную ўшчэнт адносна маладую кабету. Босыя ногі яе бездапаможна цягнуцца ўслед па лужынах. На тварах мужыкоў засяроджана насць і мэтанакіраванасць. Не бярэ асу-джаць. Разумею, яны ўсе працуюць зараз на дзяржаўны дабрабыт, на тую самую "стра-тэгічную" лічбу, высакародна ахвяруючы дзе-ля гэтага ўсім: прывстойнасцю, дзецьмі, сум-леннем. Толькі вось чаму дабрабыт такі кволь-? Разумею ў падсвядомасці і гэта: піць, таварышы, трэба больш!

Суботні дзень пачынаецца. За акном дождж, туман і не вельмі цвярозыя вожыкі...

Статыстыка трагеды

ЯШЧЭ АДНА СПРОБА АМАЛЬ
ХАЛОДНАЙ КАНСТАТАЦЫІ

Пераглядаю старыя журналісцкія нататкі. Яшчэ раз успамінаю змардаванага, але ўпартага ў сваіх жыццёвых прынцыпах ся-рэднестатычнага вясковага беларуса. Што з ім сталася? Ці пераехалі яго дзеці ў горад? Ці шукае ён, як і раней, пляшку на святое ранішняе пахмелле?.. Хтосць з вялі-кіх марксістаў не без звыклага цыннізму заў-важыў калісьці: пагібель аднаго — траге-дыя, пагібель тысяч — статыстыка...

Па дадзеным прэс-цэнтра Міністэрства ўну-траных спраў рэспублікі, сёлета асобамі, якія знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення, здзейснена 58,7 працэнта наўмысных забой-стваў, 54,7 працэнта звалтананняў і замахаў на іх, 50,3 працэнта — рабаванняў, амаль 41 працэнт наўмысных цяжкіх цялесных паш-кодванняў. За пяць месяцаў года большая частка сур'ёзных злачынстваў па рэспубліцы — на рахунку нецвярозых яе грамадзян. Колькасць такіх злачынстваў у параўнанні з леташнім павялічылася. За ўжыванне алка-голю на вытворчасці затрымана больш за 23 тысячы чалавек, за з'яўленне ў п'яным выг-лядзе ў грамадскіх месцах і распіцце спіртных напояў там, дзе гэта забаронена, — амаль 300 тысяч, больш за 28 тысяч — за кіраванне транспартам "пад мухай". У лясчэбна-працоў-ных прафілакторыя накіравана судамі 1220 алкаголікаў. Цягую па міністэрскай давед-цы: "...але месцаў у ЛПП недастаткова, так што выканаць рашэнне суда ў поўным аб'ёме не ўяўляецца магчымым". Два ЛПП (Гомель-шчына і Гродзеншчына) разлічаны на "пера-выхаванне" дзвюх тысяч залежных ад спіртнога — удвая менш ад патрэбнага...

Статыстычная крывая няўхільна паўзе ўверх. Грамадства, адпаведна, няўмольна апускаецца ўніз. Вывад адзіны (хто, цікава, аспрэчыць?): чым горш жывецца, тым бяз-думней п'ецца. І высновы накіталт таго, што п'яніца, нібыта праспіцца, а дурань — ніколі, алтымізму штосці не дадаюць. Бо як ні разважай, а п'яніца — той самы дурань, які днём лучыць паліцы, а ўночы ў цянек хаваец-ца. Вожык у тумане, словам. Усё да немагчымаці проста: лягчы трапіць у за-лежнасць ад вар'яцкага напою (які з такой гатоўнасцю дзяржава і прапаноўвае "страж-душам"), чым ад уласнага сумлення. Цвяро-зы, ды з сумленнем, са сваім непахісным "Я", ён жа (жах які!) у рэшце рэшт і па-людску жыць захоча. Як той фермер са спаленым падворкам. Ды толькі ці хопіць у нашай радзімы-матуны на ўсіх "людскага" жыцця. Вось у парабках і вякуем, не разжываемся, а гублем пастаянна. Фермер гомельскі, уцяміўшы ўсё своечасова, таму і даглядае зараз з любоўю не нашу бульбу, а галандс-кую. Вось такая, амаль саракаградусная, горкая праўда. І пахмелле ад яе жорсткае: "сіндром няўпэўненасці ў заўтрашнім дні".

Ці дапамогуць "Навінкі"?

ІНТЭРВ'Ю З НАМЕСНІКАМ ГАЛОЎНАГА
ЎРАЧА РЭСПУБЛІКАНСКАЙ
КЛІНІЧНА-ПСІХІЯТРЫЧНАЙ БАЛЬНІЦЫ
П. САЛАДУХАМ

— Дык колькі, Павел Іосіфавіч, алкаголі-каў на Беларусі? Спядзяюся, не стратэгічная, не засакрэчаная лічба?

— Ды не, безумоўна. На пачатак 97-га было амаль 128 тысяч чалавек. На пачатак 98-га — ужо больш за 130, з іх амаль пяць тысяч — хворыя на алкагольныя псіхозы ("белую гарачку"). Гаворка пакуль пра алка-голікаў, якім пастаўлены адпаведны клінічны дыягназ: хвараватая залежнасць ад спіртнога. Гэтыя, так бы мовіць, сумленне згубілі, сілу волі, самі не выкараскаюцца, лячыць іх сур'ё-зна трэба... Але ж штогод на прафілактыч-ным уліку па Беларусі знаходзіцца і каля 40 тысяч бытавых п'яніц (натуральна, патэнц-яльных алкаголікаў). А колькі іх не выяўле-на, не пастаўлена пакуль на ўлік?.. Па між-народнай наркалагічнай статыстыцы, афі-цыйную лічбу павялічыць трэба мінімум разоў у дзесяць... Алкаголікаў-падлеткаў узрос-там да 16 гадоў летась было 45 чалавек. Трыццаць працэнтаў ад агульнай колькасці залежных ад алкаголю — жанчыны...

(Працяг на стар. 12)

Па дарозе ў "Навінкі"

ПРА АЛКАГОЛЬНУЮ ЗАЛЕЖНАСЦЬ У НЕЗАЛЕЖНАЙ БЕЛАРУСІ

Асабліва зараз, летам. Касавіца, бульбу апрацоўваць трэба, жніво ідзе. Ворыва зноў-такі на носе. Куды ім без мяне? Рукі хоць і дрыжаць, але ж — на вагу золата. Дзе іншых узяць? Усе мы тут радыячэй ды калгасам да нуля даведзеныя. За нейкіх пару мільёнаў так за дзень наламаеш ад, што карак ад ярэ-ца хлеббарбоскага аж трашчыць пад вечар. Ну дык куды мне гэтую стому? Не, на мехдвары пакой псіхалагічнай разгрузкі ёсць — да нейкага семінара тэрмінова абсталывалі. Ін-жынер кажа: заходзьце пасля працы, разгру-жайцеся. Знайшоў дурня! Пасля працы ў нашай вёсцы, наадварот, "загружаецца" ўсе. Ці ж апрытомнееш ад гэткай невыноснай будзённасці без гарэлкі ці віна? Вось кожны з нас і цягнецца дахаты з пляшкай, зака-лымленай мімаходзь. Уласным мазалем ды трактарам калгасным. Сена каму прывязеш, дровы, ці гарод узарэш. Ды і ў час калгас-най працы "падагрэцца" магчымасць заўсёд-ная ёсць. Глядзіш, дома жонка ўжо гато-венькага сустракае, ушчэнт "перазгружана-га". Яшчэ грам дзвесце наверх і вось ён — доўгачаканы хлеббарбоскі сон, без думак чорных і клопатаў. А на золку — усё спачат-ку. Па прынцыпе: "Выпіваем адзін раз, а ўсе жыццё потым апахмяляем..."

Кажаш, вось так усёй вёскай і співаемся? Зайздросціш, мабыць? Не? Ну дык няпраў-да твая. Не вёскай — дзяржавай! Колькі іх, гарадскіх, ад станка пасля змены не ў тэатр з музеям, не ў жончыны цёплыя абдымкі трапляюць, а ў выцярэзнік, не менш для душы нашай родны. Талерантнасць беларус-кая (не хлушу — чытаў) не толькі сціпласцю ды забітасцю нашай вызначэцца, але яшчэ і колькасцю ўжытых віна-гарэлчных літраў. Словам, калегі вакол. І ў вёсках, і ў гарадах. Таварышы... Па горы ці шчасці, пытаеш? Зноў зайздросціш? Даівак! Па пошуках жыц-цёвай радасці. Калі не ў рэальнасці (няхай бы трацца на яе!), дык на донцы чаркі. Каўт-неш перад працай — і быццам сэнс у ёй з'яўляецца. І хлеб гэты, што морам вакол жытнёвым, не для дзядзі росціць ды ўбіраем. І да бульбачкі пасаджанай — як да маці роднай. Наша ж усё вакол, не суседскае! А працверазееш у абеда, кінеш вокам наўкола: дык не ж, браточкі! І збажына ў валокх гніе, і бульба, у свой час у зямлю абы-як кінутая, толькі каларадскага жука і радуе. Зноў за чаркай цягнешся. Глынеш — і зноў жыццё наладжваецца. Сям'ю ўспамінаеш: і жонка ўжо нібыта прыгожая ды рушківая, і дзеці, здаецца, разумныя і добрыя. Пасля школы ў горад наладзіліся. Мабыць, і піць столькі, як я, не будучы. Як думаеш?..

Не, не пра тое кажаш! Слухай сюды... А я табе гавару, не! Вучыцель знайшоўся. Маўляў, жыццё трэба мяняць, на іншае арыентавацца, адносіны да працы перагледжваць? Маўляў, на Захадзе не п'юць, жывуць дзеля шчасця сап-раўднага? Смяешся з мяне ці як?! Ты што, думаеш, дзяржавай нашай дурні кіруюць?! Глянь, колькі ў крамах віна ды гарэлкі таннай! Думаеш, выпадкова? Яшчэ з год пяць таму пляшку запаветную шукаць трэба было за светам. А зараз? Калі ў нашу крану не завезлі, дык райцэнтр пад бокам. Трактар у хмызнякі, на веласіпед — скок і ля ўнівермага. А там на кожным паверсе — "рэанімацыйны" аддзел. Гарэлкі і віна — па некалькі татункаў, у любой тары-расфасоўцы. Пра часіны тыя няўдзячныя, калі палітуру ўжывалі ды школачышчальнік "Бляск", забыліся ўжо. Самагонку ў вёсках амаль не гоняць. Навошта цукар пераводзіць, калі наўкола мора прадукту якаснага і таннага?

ўсё таму, што старшыня палітыку разумее, згодна яе чалавека простага любіць, штод-зённыя яго запатрабаванні паважае, ведае, што растуць яны няўхільна... А ты выбрык-ваешся тут. Усё незадаволены чымсьці.

Чаму? Згодны! Ёсць сярод нас і вырадкі. У губу, маўляў, не бярэ, пра будучыню дзя-цей дбаю, уласнымі рукамі яе будуць!.. З такім мы бескампрамісна і прынцыпова! Па ўсёй моцы калгаснай дыктатуры. Гады са тры, напрыклад, з'явіўся адзін такі з сям'ёй (з Гомеля, казалі), пасяліўся непадалёк ад вёскі. Пазыку нейкую ўзяў, кавалак зямлі арандаваў, тэхніку прыдбаў. Фермера, кажа, бульбу буду вырошчваць. Ну-ну, адказваем. А ён смяецца: "Сям'ёй сваёй увесь калгас ваш абганю!" І самае галоўнае — не п'е, сабака! Мы і так, і гэтак — усё роўна не ўжываем. Вырадак, словам. Якая толькі мам-ка яго нарадзіла?! А праз год рады даць не можам: у нас недарод, а ў фермера бульбы — як у Галона сліў. Прадаў на нашых вачах без сораму, свёнай падкупіў, ферму малоч-ную завёў, братаў на дапамогу з горада паклікаў. А праз час такіх выбрыкаў нарабіў — аслупянеў мы ўсе. Ты не паверыш: ка-тэдж трохпавярховы ўзвёў, сажалку выка-паў, карасёў туды залусціў. Пан дык годзе! На свае, кажа, грошы, уласным потам зда-бытыя. Ды калі такое было? У калгасе, я ж табе гаварыў ужо, гарбацішся з ранку да вечара, а ў канцы месяца і на гарэлку доб-рую не хапае. А тут буржуй гэты на шыю нашу! Крывасмек без сораму! Неяк пахмя-ліліся мы з мужыкамі як след і вырашылі на агульным мужчынскім сходзе: ніякіх экспе-рыментаў буржуйскіх на нашай зямлі! Фер-ма ягоная за ноч і зарэла... А фермер за мяжу з'ехаў. Пакрыўдзіўся... Нажыўся на нашым, калгасным, і за кардон, падлюка, радзіме здрадзіўшы...

Ты мне пра тое, што за мяжой амаль у чарку не глядзяць? А я табе вось пра што. Слухай сюды... Пасля Чарнобыля асобныя з нашых у Расію падаліся, ад радыяцыйі схва-вацца. З тэхнікай, на якой у калгасе працавалі (дазваля такі тады быў), з інвентаром прычп-ным. Паўладкоўваліся ў тамтэйшых калга-сах. Але праз месяц-другі ўсе вярнуліся. Разумееш, акая рэч? Расіяне, аказваецца, піць і працаваць адначасова не могуць. Калі запой у мясцовых мужыкоў (ну, скажам, Но-вы год, стары Новы год, дзень арміі, жаночы дзень, свята пагранічніка — ці маля ў народа свята!), дык на працу дзесьці к абеда выбіраюцца. Бульба пустазеллем зарастае, каровы наядоеныя... Ну не спраўляюцца браткі адначасова і з п'янкай, і з працадніямі сваімі. Мы, беларусы, па мяккасці душэўнай, сумяш-чаем з поспехам. А ў іх культуры ўжывання няма. Нічога! Навучым, вопытам падзелімся, разам пойдзем, хто б там ні перашкаджаў. Таму я і за саюз братні. А Захад... Няхай там фермер той няўдалы загнівае, з філасофіяй кулацкай. У нас, славян, адзіная дарога... Чаму ў Навінкі, гад ты печаны, лайдак бяз-лузды?! Давай грошы на пляшку за размову маю павучальную. Вось... А цяпер каціся ад-сюль, працаваць не перашкаджай...

Вожыкі ў тумане

АДЗІН З ПОГЛЯДАЎ НА ПРАБЛЕМУ

Співаемся... Клінік з пыталнікам не стаў-лю. Бессэнсоўна. Эмоцыямі тут не возьмеш. Неабдымае ці абдымеш? Не патлумачыш усяго нават сабе. І на пытанне, чаму пілі, п'ём і будзем піць, так проста не адкажаш.

дзяржава, амаль кожны яе грамадзянін у пастаяннай залежнасці ад шкодных звычак. Ад ужывання тытуно, алкаголю, наркаты-каў, кавы і нават гарбаты (спецыялісты ка-жуць, што кафеін з тэінам, што ў гарбаце, па наркатычным уздзеянні і параўнаць нельга). Успомні яшчэ пра тэлевізар, камп'ютэр, азартныя гульні... Залежнае чалавецтва ма-рудна, але ўпэўнена коціцца ў бездань. Шчы-руем у пошуках здаровага сэнсу, як тыя вожыкі ў тумане.

"Ды для поўнай і хуткай дэградацыі асо-бы хопіць аднаго алкаголю", — енчаць усё тыя ж спецыялісты-наркалагі. А сябар пад-бурторвае: "Калі гарэлка з віном прадаецца ў такіх памерах, значыць, гэта камусьці трэ-ба! Агдадай з трох разоў, каму?" Адмахва-юся, як ад надакучлівай мухі і еду ў Мінск. Званы з праходнай, там, дзе пост міліцэйскі, па чыноўніцкіх кабінетах: "Пра п'янства пішу, статыстыкай перакананай дапамажыце, калі можна...". "Малайчына, — жыццядарасна ў адказ, — абавязкова па алкаголіках прайдзі-ся. Нагадай, што гарэлка ў нас — самы танны прадукт, што недаравальна гэта!" "Вось, вось, — натхняюся я, бо знаходжу ўзаемаузалежнасць, — пра гэта і пішу. Падка-жыце, колькі ж чыстага прыбытку мае рэс-публіка штомесца ад продажу віна і гарэлкі?" — "Ну, даражэнькі, — адзін за адным пад-хопліваюць эстафету мініфінаўскія работнікі, — ты гэта ўжо цераз край хопіў. Лічба сак-рэтная, можна сказаць, стратэгічная. Не, даць можам. Але дазвол адпаведны патрэбны, узгадненняў некалькі па інстанцыях... Хто ж яго ведае, як ты лічбу гэтую ў газеце сваёй падасі. А раптам на шкоду дзяржаве?"

Вяртаюся дахаты. Настойлівы званок па тэлефоне. Падймаю трубку: "Ну што, наіўны, спрычыніўся да дзяржаўнае тайны?" — вы-водзіць з сябе прадбачлівы і нястомны ся-бра. Кідаю трубку. Ніякіх эмоцый, толькі ха-лоднай канстатацыя! Сяджу на кухні, куру, п'ю каву — адзін з залежных у незалежнай ад усяго дзяржаве. Адным вокам прагледж-ваю ў "Звяздзе" артыкул пра развіццё вы-творчасці на Рэчыцкім гарэлчным заводзе. Дзелавітае нарошчванне магутнасцей. Бага-ты асартымент віна і гарэлкі. Радасная ўпэ-ўненасць у шырокіх магчымасцях... Дастанто-ва прыблізна падлічваю, колькі ж мае ган-даль ад сутачнай рэалізацыі спіртнога хаця б у нашай "спальнай" Малаўцы. Мрояцца сумы-панчвары з вялізнымі нульвымі хвастамі. Успамінаю не да месца сівельны анекдот: "Муж-алкаголік "выхоўвае" жонку: "На што б ты жыла, калі б не мае бутэлькі?" З пава-гай прыслухоўваюся да суседзяў зверху: муж і жонка (прафесійныя алкаголікі з салідным стажам) распачынаюць традыцыйную што-вячэрнюю бойку са знішчэннем посуду і высвятленнем адносінаў.

Як ні падыходзь да праблемы, а стратэ-гічная лічба аднаго з артыкулаў стабільнага паступлення грошай у дзяржаўную кішэню залежыць зараз і ад іх, маіх суседзяў. З жахам прыходжу да высновы: кінучы яны метадычна піць — усім пагоршае. Гольмі хадзіць будзем ды галоднымі. Ночы сніцца сюррэалістычнае: чарговы дзень незалеж-насці, чарговы парад, па прэстыжнай сталіч-най плошчы ўслед за стратэгічнымі ракетамі цягнуць на танкавай платформе вялізную (літраў на трыста) пляшку "Крышталю", у паветры, сабраўшыся ў чароды, паважна пра-плываюць "двухбусельныя" пляшкі паменш. Наш шчыт, наша надзея, наша апора...

Даждлівым ранкам зноў сяджу на кухні,

Вандроўкі па гісторыі і сучаснасці Беларусі

Пабачыць свет чарговы — пяты ў гэтым годзе — нумар часопіса "Падарожнік". Заснавальнік і выдавец часопіса вандровак і прыгод — вытворча-камерыйнае прадпрыемства "Арты-фэкс". Галоўны рэдактар — Леў Казлоў, вядомы гісторык і картограф. Што гэтым разам схавана за вокладкай "Падарожніка"? М. Лашанкоў расказвае пра археалагічную экспедыцыю ("Бабруйшчына старадаўняя"). Цікавае ў чытача, несумненна, выкліча фотарэпартаж А. Сабадаша "Звяр'е патрабуе жыллё...". Друкуецца і артыкул "Сталецце краязнаўчай працы на Беларусі" Д. Васілеўскага (перадрук з часопіса "Наш край", які выдаваўся ў 1920-я гады). Пад рубрыкай "Беларусь на старажытных картах" друкуецца тапаграфічная карта Беларусі (а дакладней — таго яе куточка, дзе прадстаўлены Мір, Стоўбцы і Гарадзея і іх ваколіцы). Да карты пададзены тлумачэнні па паходжанні, гісторыі населеных пунктаў. Працягваецца публікацыя ўрыўкаў з кнігі Л. Казлова "Паўночная вайна на Беларусі". Змешчаны таксама шэраг іншых цікавых публікацый.

Мікола СЛАБОДСКІ

Студыя "Свісцёлкі"



Крычаўская дзіцячая студыя "Свісцёлкі" добра вядома ў раённых цэнтры і за яе межамі. Работы юных ганчароў, якія ствараюць дзіўныя па гуку і форме свісцёлкі экспанаваліся на многіх выставах і заўсёды выклікаюць жывую цікавасць гледачоў. Кіруе студыяй Вячаслаў Якавенка (на здымку).

Фота Валерыя БыСАВА, БЕЛТА

"Полымя", № 6

Адкрываецца нумар падборкай новых вершаў В. Зуёнкі. Паэзія прадстаўлена таксама імёнамі Л. Галубовіча, В. Шніпа, М. Баравік, З. Цехановіча і ўкраінскага паэта С. Пушыка, якога пераклалі А. Пісьмянкоў і В. Рагаўцоў. Змешчаны пачатак рамана Л. Левановіча "Сіняе лета", кароткія апавяданні В. Ткачова, працяг дзеянні П. Панчанкі "Думаю, думаю...", апавяданне С. Лема "Сто трыццаць сем секунд", перакладзенае з польскай М. Валашкам. Чытач мае магчымасць перагарнуць старонкі творчай спадчыны Ц. Гартнага (яго апавяданні рэкамендуе ва ўступным слове "Гартны ў Вількаміры" У. Казбярчук). З успамінамі "Сон-баравы", "Падзяка", "Адзін выпадак" выступае У. Паўлаў. Творчасць Цёткі ў кантэксце станаўлення беларускай паэзіі разглядае ў артыкуле "Жырэ яе ліра нанова" В. Коўтун. Алена Яскевіч ("У чаканні ластавак") напісала штрыхі да творчага партрэта А. Тулупавай. А. Дубасва ("У пошуках свайго") рэцензуе кнігу прозы У. Клімовіча "Той, хто будзе горад". Г. Тычка ("Ад славянскіх вытокаў — да XIX стагоддзя") дзеліцца ўражаннямі ад даследавання Г. Тварановіч "Беларуская літаратура: паўднёваславянскі кантэкст". На завяршэнне нумара — пародыі У. Марука і А. Эзкава.

ДОСВЕД

СИТУАЦЫЯ постмадэрну прывяла за сабой цэлую чаргу запытанняў, адным з іх стала праблема мастацкай умоўнасці, культуры ваванне так званых "нерэалістычных" сродкаў мастацкага паказу. Творы-мадэлі сустракаем у Васючэцкі, Рублеўскай, Пятровіча, Верацілы, Мінкіна... Але адным з самых першых (і самых спрэчных таксама) быў і застаецца "Дамавікамерон" Адама Глобуса. "Да яго прыліпала" ўсё, — пісаў Сяргей Дубавец у прадмове да іншай кнігі іншага аўтара, але пра Глобуса цяжка сказаць дакладней: ацэньваць лягчэй, чым разумець. І таму — паспрабуем зразумець.

Калі першасная мастацкая ўмоўнасць з

ні. Згодна постмадэрнісцкай эстэтыцы сэрвінасці У. Эка, гэта — рымейк, ("перарабленне") — разнавіднасць мастацкага паўтараўня, даволі папулярная ў сучасных празаікаў. А ўлічваючы, што аўтар свядома гуляе з чытачом, то твор бачыцца як адказ на пэўнае пытанне, — і калі ставіць яго ў адзін кантэкст з іншымі неапаганскімі творами, то менавіта так ён і ўспрымаецца.

Неапаганства ў беларускай літаратуры, нягледзячы на свой малады ўзрост, ужо паспела вызначыць у сваёй структуры асобныя тэндэнцыі. Глобус, творы якога можна прылічыць да неапаганства парнаграфічнага накірунку, выглядае як літаратурны апанент Юрыя Гуменюка і Славаміра Адамовіча, якія

былі адыходам у ідэал, бесцялеснасць і трагедыю, а зараз адыход скончаны..." (Лоўрэнс). Умоўны Сусвет Глобуса і ёсць апошняя кропка гэтага адыходу.

Але ж ці можа быць глебай пад нагамі той змрок, які з'яўляецца фонам да дзеяння міфалагічных істот? Сарказм Глобуса, разбіваючы ўшчэнт пасылку Лоўрэнса, нараджае Антыміф.

Глобус вопытным, эксперыментальным шляхам паказвае няздольнасць Лоўрэнсвай тэорыі неапаганства ў дачыненні да сучаснасці, бо "чыста жывельнага ўжо не існуе ў прыродзе, яно пераадолена, адухоўлена, і выдзеліць яго можна толькі ўмоўна, абстрагавана... Дэманічны зрытызм вядзе не да

Прарок з дрэннымі манерамі

прычыны сваёй відавочнасці ("твор не ёсць рэчаіснасць, а яе адбітак") не выклікае асаблівай увагі, дык другасная цікавіць паспраўднаму. Згодна семантыцы, "умоўны", па-першае — "дамоўлены загадзя і зразумелы толькі таму, хто дамовіўся"; па-другое — "уяўлены", "неіснуючы", "сімвалічны". У першым выпадку дамоўленымі асобамі выступаюць аўтар і чытач — па сутнасці, ствараючы ўмоўны твор, аўтар вядзе свядомую гульню з чытачом. Эпштэйн выдзяляе дзве канцэпцыі гульні — "game" (гульня па правілах) і "play" — "свабодная гульня, не звязаная ніякімі ўмовамі, правіламі, гульня імправізаваная, ...задача такой гульні — узарваць гэты ўпарадкаваны свет, абвергнуць яго правілы, сцерці ў ім адрозненні і знайсці такое істотнае адзінства, дзе ніхто нікога не абмяжоўвае і ўсё можа быць усім". Такая разнавіднасць гульні адпавядае другому азначэнню ўмоўнага, дзе яно разглядаецца ў якасці ўяўленага-неіснуючага, сімвалічнага. І калі ў адным выпадку гаворка ідзе аб наўмыснай, свядомай і накіраванай творчасці, то ў другім — аб творчасці як аб параджэнні бессвядомай прыроды, што з'яўляецца на свет часам нават насперак чалавечай свядомасці. Згодна Юнгу, "у першым выпадку варта было б адпаведна чакаць, што твор больш-менш вычэрпваецца межамі свайго замысла і гаворыць ніколі не больш таго, што было закладзена ў яго аўтарам. У другім выпадку, здаецца, трэба арыентавацца на нешта звышасабітае, якое настолькі ж вылучаецца за межы свядома ўкладзенага ў яго разумення, наколькі аўтарска свядомасць адхілена ад самаразвіцця твора. Тут натуральна чакаць здзіўляючых вобразаў і формаў, выслізваючых думкі, шматзначнасці мовы, выражэнне якой набывае важкасць сапраўдных сімвалаў, паколькі невядомыя рэчы вызначаюцца найлепшым магчымым спосабам".

Такім чынам "game" ў творы будзе працягваць сябе праз алегарычнасць, метафарызацыю, "play" — праз сімваліку, прычым пераважна ў рамках міфалагемы.

Калі значэнне сімвала, ужытага ўмоўнасцю "game", хутчэй зводзіцца да значэння ўмоўнага знака, то "play" выкарыстоўвае, бессвядомы сімвал, за якім угадваецца архетыпічны матыў, сімвал пашыранага значэння, якому ўласцівы функцыі тэлеалагічнасці (прадугадванне, пашырэнне тэматyki) і кампенсаторнасці (прымірэнне і аб'яднанне "унутрысіхцічных апазіцый") (Юнг).

Тэарэтычна тыпы ўмоўнасці размежаваны даволі лёгка, але ў рэальна існуючым творы гэта справа даволі складаная: адзін твор можа ўключыць у сябе і ўмоўнасць-дамоўленасць, і ўмоўнасць-спантаннасць. Дарэчы, псіхааналіз лічыць, што нават свядома творчасць кіруецца бессвядомымі памкненнямі, з чаго мы можам зрабіць вывад аб тым, што ўмоўнасць-кратыўнасць (play) у якасці са-стаўнага кампанента можа ўключыць умоўнасць-дамоўленасць (game). Такім чынам, "GAME"

Каб гуляць у шахматы, трэба ведаць правілы, і таму нас цікавіць знешнія ўмовы ўзнікнення твора, яго месца ў літаратурным працэсе. Міфатворчасць Глобуса прымушае нас засяродзіцца на неапаганстве ў творчасці маладых аўтараў, прыхільнікаў класічнага неапаганства, літаратурным апанентам якіх з'яўляецца Глобус (меркаваць аб гэтым дае падставы зборнік наwel).

"Дамавікамерон" — твор не столькі ада-соблены, колькі заканамерны ў сваім з'яўлен-

прадстаўляюць матрыярхальна-гуманістычную тэндэнцыю. Калі Гумянюк і Адамовіч прытрымліваюцца ідэалаў Лоўрэнса ("Мая вялікая рэлігія — вера ў плоць і кроў"), прапаноўваюць "пабудаванне дзяржавы сапраўдных каханкаў" (Гумянюк) і прыгаварыць першаснасць не толькі зместам, але часам і рытмікай (адзін з вершаў Адамовіча запэўчвае рытміку "Песні пра Гаявата"), то Глобус робіць гэта вельмі своеасабліва. Здаецца, ён таксама захоплены пошукамі першаснасці, дэ-індывідуальнасці ў сваіх героях — нездарма імёны, якім ён надзяляе сваіх персанажаў, нясуць адценне не толькі міфічных істот паганскага пантэона, але і яшчэ адценне тыповасці, прыналежнасці па пэўным прызнаку. Вычварэнцы Глобуса набываюць сваю першаснасць чыста намінальна, праз імя — Газавік, Дваравік, Асвятляльнік, Сочнік, Ценявік, Гасцявік. Адзінота чалавека звычайнага, здаецца, павінна быць пераадолена праз дачыненне да абагуленага тыпу, абагуленай першароднасці. Але так не адбываецца. Прырода дэсакралізавалася з моманту з'яўлення хрысціянства, з'ява ўжо не нясе ў сабе нумінознасць (прысутнасць Боства), а вобрав у тэсны сваімі зместу, як гэта адбываецца ў міфічных і рытуальных культурах (Гігерых). Дарэмна шукаць першаснасць там, дзе яе ўжо даўно няма.

Гэтую выснову быццам падкрэсліваюць вобразы істот (лічы, сучасных неапаганцаў) — умоўныя, ніяк не афарбаваныя, у дачыненні да якіх аўтар выступае ў ролі каментатара, максімальна абязлічанага, які каменціруе такіх жа пазбаўленых эмоцый абагуленых і абязлічаных істот. Прыпомнім таксама спасылкі на глобусаўскі фактаграфізм: сапраўды, зборнік наwel нагадвае стос парнаграфічных фотаздымкаў. Відавочна, што ў гэтым плане ніякай глыбіні вобразаў аўтар дасягнуць не меркаваў. Больш таго, здзіўляе не толькі натуралістычная рэзкасць персанажаў, але і іх нейтральнасць адначасова. Нейтральнасць таму, што аўтар не дае намеркаў на іх станоўнасць ці адмоўнасць, дакладна вытрымліваючы этыку міфічнага мыслення. З гэтай прычыны канфлікты наwel паўстаюць нам як наборы дзеянняў, якія рухаюць сюжэт, і калі прыводзяць да нейкіх вынікаў, то хутчэй толькі ў плане дзеяння, а не ў плане праблематыкі. Часам здаецца, што канфлікт глобусаўскай наwel ляжыць па-за ёй. Праблематыку ж рухае толькі намінальнасць, экзістэнцыя, існаванне вобразаў умоўнага Сусвету. Само існаванне — гэта ўжо ход Глобуса ў процівагу прынцыпам Лоўрэнса... На першы погляд здаецца, што персанажы залежаць ад справы, якую робяць, ад прасторы, на якой здзяйсняюць свае існаванне — Шрыфавік, Газавік, Рабаўнік, Залётнік. Але гэта на першы погляд. Таму што паступова становіцца зразумелым, што істотную ролю ў Глобуса адзігрывае не прастора. Гэтая роля дасталася часу. Менавіта час у наwel з'яўляецца якраз той катэгорыяй, праз якую аўтар дэманструе нам рэчаіснасць. Глобус стварае новую штучную міфалогію, Міфалогію Сучаснасці. Дамавік, Хатнік, Хут і Русалка, зрабіўшы падарожжа ў часе, перасяліліся на старонкі наwel. І, зарад ёсць што?

Патрабаванне Лоўрэнса аб адраджэнні першасных абрадаў і пачуццяў выканана. "Мы павінны адраджаць абрады... Мы павінны праісці доўгі шлях назад, зайсці далей ідэалістычных канцэпцый, далей Платона, далей трагічнай ідэі жыцця, каб зноў знайсці глебу пад нагамі... Апошнія тры тысячы год

адраджэння пачуццёвасці, а да вычварэння духоўнасці... Пры гэтым церпіць страту не толькі духоўнасць, супраць якой накіраваны неапаганскі зварот да прыроды, але і тая першаснасць, якой яно імкнецца дасягнуць" (Эпштэйн).

Лічыцца, што Міф ёсць матэрыялізаваны дух чалавецтва. Адам Глобус, трансфармуючы Міф, трансфармуе Дух і паказвае вынік: героі трапляюць не да "сонца, заходу яго і ўсходу" (Лоўрэнс) — іх чакаюць сутарэнні, кватэры ў шматпавярховых дамах, магазіны, пад'езды, ліфты... Дух, трапляючы ў іх царства, перастае быць духам. А Міф становіцца прадуктам хворага інтэлектуалізму.

І ўжо — не Міфам.

Такім чынам, Глобус, прэпарыруючы сваю мадэль, дазваляе нам даведацца, што "наша перажыванне прыроды, наша павага да старажытных каштоўнасцяў і г.д. — чалавечыя эмоцыі, вартыя ўслаўлення, але гэтыя пачуцці — не што іншае, як сэнтыментальнай прыроды рамантызм і смутак па страчаным свеце міфу... яны толькі адсланяюць нас ад рэальнасці" (Роберт Мукс). "Дамавікамерон" яшчэ раз ілюструе выснову Гігерых аб немагчымасці вярнуць цела духу (ці дух цела) у ранейшым выглядзе ўжо толькі таму, што яны заставаліся і застаюцца рэальна непадзельнымі, нягледзячы на намаганні хрысціянства зрабіць такі падзел тэарэтычна. Глобус "вяртае" быццам бы адно аднаму, але дае зразумець, што адно аднаму не падыходзіць. А значыць — "сучасную" першаснасць трэба шукаць у іншым месцы.

У той жа час чыста літаратурная значнасць "Дамавікамерона" (яго game-мадэлі) у тым, што, дзякуючы яго ўзнікненню, сучасная беларуская літаратура паспела сказаць неапаганству "Так!" і "Не!", сутыкнуўшы супрацьлегласці і наблізіўшы новы якасны скачок у сваім развіцці.

"PLAY"

Перанясем нашу ўвагу на іншы бок паходжання твора — разгледзім яго не толькі ў якасці аўтарскага набытку, але і як праяву калектыўнага бессвядомага сваёй эпохі. Што можа азначаць з'яўленне твора, натуралістычнага да жывельнасці?

У свой час падобны водгук атрымаў "Уліс" Джэймса Джойса, якога сучаснікі называлі творчым разбурэннем, якое "тыкае свайго сучасніка носам у сучаснасць, таму што яна таксама ёсць, прычым робіць гэта не зламьсна, а з бязгрэшнай наўнасцю мастака, які ідзе следам за аб'ектыўнасцю" (Юнг).

"Дамавікамерон" — такое ж адмаўленне, як і "Уліс". Яшчэ на пачатку стагоддзя Юнг кажа: "Я ўпэўнены, што ў нашым жыцці ніяк не скончыцца глыбокае Сярэднявечча". Пагэтам і знайшліся такія прарокі адмаўлення, як Джойс (ці Фрэйд), каб распавесці сучаснікам, якія ніяк не перастаюць жыць па мерках Сярэднявечча, што "тая" рэальнасць па-ранейшаму з намі". Час ідзе, але твор Глобуса зноў даў адчуць, што Сярэднявечча, яшчэ больш гіпертрафіраванае замоўчваннем, зноў з намі і ўнутры нас.

"Паўстанне прыгонных у сферы маральнасці", — так Ніцшэ мог бы вызначыць асноўную ідэю "Уліса"... Для людзей, павязаных шэрасцю свайго духоўнага паходжання, збаўленне заключаецца ў тым, каб "прынаць існаванне свайго свету і свайго быцця ў ім. Дабрадзействам будзе для аслепленага ўзнесці цемру над святлом" (Юнг). Цікава, што Юнгава вызначэнне духоўнага Сярэднявечча — "пазбаўленне свайго жыцця прыгажосці, добра і сэнсу, бо для людзей-

ценяў ідэалы — гэта не творчыя дасягненні, не святло ад агню на вяршынях гор, а настаўнікі паслухмянасці і ланцугі зняволення" — адпавядае стану нашай сучаснай свядомасці. Не дзіўна, што творы, падобныя да "Уліса" і "Дамавікамерона", Юнг называе "document humanum" свайго часу і бачыць іх прызначэнне ў вызваленні духоўна павязаных: "у ім жыццё, а жыццё ніколі не бывае толькі злом і разбурэннем. Праўда, усё, што мы спачатку можам атрымаць ад гэтай кнігі, адносіцца да адмаўлення і распаду, але пры гэтым узнікае прадчуванне нечага неспасцігальнага, быццам нейкая таемная мэта надае ёй становае сэнс, а разам з ім — дабро". Паўстае пытанне: дзе ж на справе прыхавана дабро ў падобным творы? Зыходнае яно ці яно самамэта?

Глобусаўскага "Дамавікамерона" і джойсаўскага "Уліса" яднае толькі функцыянальны аспект — і адзін, і другі з'яўляюцца ТВОРАМ-СРОДКАМ, ТВОРАМ-ІНСТРУМЕНТАМ, у нейкай ступені — ТВОРАМ-ФАСІЛІТАТАРАМ.

Звычайна, характарызуючы твор, карыстаемся формулай "твор гаворыць": але тут — не! "Ён НЕ ГАВОРЫЦЬ, ён РОБІЦЬ гэта", — казаў Юнг пра "Уліса". Робіць гэта і "Дамавікамерон", натуралістычна дэманструючы рэальнасць — не лакаваную рэальнасць "сярэднявековага" чалавека, а рэальнасць у анатамічным разрэзе, рэальнасць хірурга. Ён дэманструе чорную палову рэальнасці, тым самым дыялектычна сцвярджаючы, што белая палова ўсё-такі існуе. Існуе недзе пакуль што ў непраўленасці, існуе, але да яе трэба ісці праз усведамленне і прыняцце чорнай. Карысць "Дамавікамерона" ў тым, што ён ставіць чытача перад фактам, які трэба ўсвядоміць (усведамленне — першае, што кладзе пачатак прыняццю і пасля змянення) — і менавіта ў гэтым роля твора як твора-інструмента. Такім чынам, асноўны канфлікт "Дамавікамерона" вырашаецца па-за яго старонкамі і ім з'яўляецца канфлікт, што ўнікае ў душы чытача пасля працывання кнігі. І гэта ёсць унутраны канфлікт стану душы сучаснага чалавека — індывідуальнай і калектыўнай.

Да месца будзе таксама пытанне аб архетыпах.

Не будзе складанасцю вызначыць глобусаўскага Малога чалавека як архетып Ценю, а Русалку, Спявачку, Чорную Даму прадставіць у якасці дрэнна ўсведамляемай часткі Анімы. Але ці даць нам гэта нешта паспраўднаму новае, улічваючы, што пра свядомае стварэнне вышэйпералічаных вобразаў мы ўжо здагадаліся?

"Калі б высветлілася, што ў некаторых сваіх частках кніга ўсё ж нясе сімвалічную нагрузку, то гэта азначала б, што бессвядомае пажартавала з аўтарам, нягледзячы на ўсе меры бяспекі" — кажа на гэты конт Юнг. Здаецца, з Глобусам здарылася менавіта гэта — таму што нельга сказаць, што ў зборніку няма сімвалаў, якія б зацікавілі. Магчыма, бессвядомае сапраўды "пажартавала" з аўтарам, як магчыма і тое, што гэта новы аўтарскі трук у гульні з чытачом.

Як ужо адзначалася, змест зборніка "патанае ў цемры". Толькі дзве навалы — іншародныя. Яны ўражваюць сваёй нетыповасцю для "Дамавікамерона", выпадзеннем па сваёй будове за рамкі агульных правілаў гульні, уласцівых для ўсяго зборніка. Гэта навалы "Божая Маці" і "Грэшнік".

Рэстаўратару ў царкве з'яўляецца Божая Маці.

"Слухай, — загаварыла жанчына. — Яны прыйдуць і прагоняць цябе. Яны прагоняць, а ты паслухаешся і сыдзеш. Сыдзеш і вернешся, але яны не адчыняць дзверы. Зноў і зноў ты будзеш вяртацца. Цябе чакаюць".

І сапраўды, праз год, стаўшы ўжо маляром, рэстаўратар зноў вяртаецца ў замкнёны касцёл. Вяртаецца да Божае Маці.

Згодна Юнгу, вобраз Божае Маці, Багіні, Царквы ўвасабляе "Magna Mater", Вялікую Маці, аб'ектыўную ісціну прыроды, якая, у сваю чаргу, лічыцца ўвасабленнем Душы індывідуальнай, Душы калектыўнай, а таксама і ўвасабленнем Радзімы. Так, вяртаючыся да яе, Рэстаўратар, зараз ужо маляр, вяртаецца не толькі да незавершанай іконы, але і да незавершанай сваёй душы, і да Маці-зямлі, і да Маці-Радзімы.

Цікава, што ў егіпецкай цывілізацыі сімвалам маці быў сцявратнік, які паядае трупы (па герметычным вучэнні "вяртанне да маці" тоесна паміранню), які разам з тым сімвалізуе сродкі, з дапамогай якіх Хамаміт — універсальная душа — распадаецца на асобныя часткі, утвараючы індывідуальныя душы (Керлат). Такім чынам, маем рад: Аніма — Душа калектыўная — Душа ўласная — Маці-Прырода — Божая Маці — Маці-Радзіма. Вось да чаго вяртаецца чалавек, рухаючыся па спіралі: "Цябе чакаюць. Зноў і зноў будзеш ты вяртацца".

Цікава паказаны і шлях гэтага вяртання. Па сутнасці, ён складае апазіцыю Падзенне-Узыходжанне: першае вяртанне да Божай Маці скончылася тым, што рэстаўратар зрабілі маляром. Таму бяспрэчна, што Узыходжанне ўключае ў сябе Падзенне, яно робіцца неабходным, бо якраз яно прымушае вяртацца. У навуле апазіцыя Рэстаўратар-Маляр носіць знешні, сацыяльны характар, але ў кантэксте канцэпцыі Юнга яна цалкам адпавядае прыведзенай раней Метафары: "нельга падняцца ўверх, не спусціўшыся на самы ніз". Зразумела таксама, што ўзыходжанне — гэта ўзыходжанне праз перашкоды, праз пераадоленне, бо навула заканчваецца так: "Касцёл быў замкнёны. Гаварыць пра бачанае чалавек баіцца".

Другой навулай, якая звяртае на сябе ўвагу сваёй непадобнасцю на іншыя, з'яўляецца навула "Грэшнік".

Яе герой — Грэшнік, які разважае над тым, ці роўныя між сабою сем смяротных грахоў: ненажэрнасць, лютасць, зайздасць, блуд, сквалнасць, пыха, лянота.

"Цікава, а ці мае значэнне паслядоўнасць у пералічэнні смяротных грахоў? Напэўна, не мае, бо ўсе яны караюцца смерцю, як вынікае з назву, а значыць усе яны роўныя".

Але, "прааналізаваўшы на прыкладах" шэсць з іх, прыходзіць да нечаканай высновы: "Пыха! Поўнае непараўменне. Калі ты не блуднік, не ляютнік, не сквалнік, не зайздроснік, не п'яніца і не ненажэра, не злыдзень — дык ты самаўпэўнены, ганарысты, фанабэрысты, напышлівы жаклівы грэшнік. Так-так. І ўсе смяротныя грахі замыкаюцца, дзюкуючы пісьме, у зачараванае кола".

Так, галоўны грэх — пыха. Пыха — адмаўленне свайго дрэннага пачатку, няздольнасць бачыць свой уласны Цень.

Самая страшэнная якасць — Пыха — страта здольнасці ўсвядомліваць у сабе Грэшніка.

Што ж адбываецца далей, пасля таго, як герой навалі ўсвядоміў сябе цалкам сярод свайго жыцця?

"Грэшнік ударыў кулаком у сцяну, і ў гэты момант са сцяны выйшаў Белы анёл. Грэшнае чалавечэ сэрца сціснулася й перастала біцца. Анёл разгарнуў крылы і ўзняўся ў чыстае неба".

Нечаканае заканчэнне, асабліва для навалы "Дамавікамерона". Відавочна, што літаральнае разуменне нічога не дае, і таму звернемся да сімвалікі.

"Грэшнік ударыў кулаком у сцяну..." Згодна Керлату, удар сімвалізуе творчы акт, які ўзбуджае ці ажыўляе, узмацняе нешта ці змяняе ягоны рух. Вобраз сцяны ўвасабляе ідэі немачнасці, адтэрміноўкі, супраціўлення ці сітуацыі, якая абмяжоўвае магчымасці. Псіхааналітычнае тлумачэнне вобраза сцяны таксама значнае ў нашым выпадку. "Як і дэм, яна прадстаўляе сабой містычны сімвал, які выражае жаночы элемент чалавечтва. Гэта дае магчымасць зразумець сцяврджанне (якое ў супрацьлеглым сэнсе гучыць абсурдна) Суламіфі ў "Песні песняў": "Я — сцяна..." У той жа час дадзены вобраз мае і яшчэ адзін кампанент параўнання — матэрыю ў супрацьпастаўленні духу. Неабходна адзначыць, што сімвалізм у апошнім выпадку застаецца нязменным, паколькі матэрыя адпавядае пасіўнаму ці жаночаму, а дух — актыўнаму, ці мужчынскаму" (Керлат).

У дачыненні да Глобуса адчувальную нагрузку нясуць значэнні "добры", уключаны ў традыцыйны рад сімвалічных антыномій "святла і цемры, добра і зла, радасці і смутку, зямнога і нябеснага, мудрасці, святасці, зладзства і беззакона. "Белы" — "станоўчы", што вынікае не толькі з хрысціянскай эстэтыкі колеру, але таксама і з паганскіх уяўленняў ("Белабог", назва якога супадае з выразамі "белы свет", "белы дзень" і падкрэслівае, што колерам бачных сонечных прамянёў адзначалі ўсё, дастойнае павагі" (Кузьмічоў).

"Грэшнае чалавечэ сэрца сціснулася й перастала біцца..." — пацвярджаецца выснова аб тым, што ўсведамленне вядзе да збаўлення: усвядоміўшы сябе грэшнікам, Грэшнік памірае. Паняцце смерці заўсёды трактуецца як двухсэнсоўнае: разам са страйтай яна з'яўляецца і крыніцай адраджэння матэрыі. У пазітыўным сэнсе гэта найвышэйшае вызваленне, сімвал трансфармацыі ўсіх рэчаў, прагрэс звалюцыі... у негатыўным — распад ці канец нечага акрэсленага і ахольваючага вызначаны перыяд часу. Сімвалічна смерць прадстаўляе сабой канец эпохі" (Керлат).

"Анёл разгарнуў крылы і ўзняўся ў чыстае неба". Вобраз нябёсаў лічыцца сімвалам мужчынскага ці актыўнага элемента, звязанага з паняццем духу. Нябёсы таксама — месца знаходжання Боскага (Ойча наш, калі Ты ёсць на нябёсах...) у хрысціянскім сім-

валізме. Крылы "ў самым агульным сэнсе сімвалізуюць духоўнасць, уяўленне, думку. Грэкі выяўлялі каханне і перамогу ў якасці крылатых фігур. На думку Платона, крылы — сімвал разумнасці, і таму некаторыя міфічныя жывёлы надзелены крыламі..." (Керлат).

Прырода крылаў адпавядае духоўным якасцям. У хрысціянскім жа сімвалізме крылы — гэта святло сонца, правасуддзя, якое заўсёды асвятляе розум тых, хто правы. Паколькі крылы таксама абазначаюць рухомасць, то гэтакіх значэнне, камбініруючыся са значэннем прасвятлення, выражае магчымасць "прагрэсу ў прасвятленні", ці духоўнай звалюцыі" (Керлат).

Такім чынам, у навуле "Грэшнік" мы становімся сведкамі сімвалічнага рытуалу памірання-ўваскрэсення.

Грэшнік памірае, сімвалізуючы сваёй смерцю канец "грэшнай эпохі", каб даць нарадзіцца новаму. Грэшнік з'яўляецца, з пункту гледжання касмаганічнай тэорыі, "касмічнай ахвярай", бо стварэнне новых форм матэрыі можа мець месца толькі пры дапамозе пераўтварэння першаснай энергіі.

Такім чынам, Глобус малое эсхаталагічнае працэс — як частковае пераўтварэнне Сусвету. "Кожны эсхаталагічны працэс прадуладжвае ўдзел ахвяравальнага. Нельга нейкім іншым спосабам трансфармаваць чалавечую душу, толькі як праз ахвяру" (Керлат).

Ахвяра здзейснена. Дух праз яе атрымаў зываленне. І калі матэрыяльна Грэшнік памірае, то ён нараджаецца духоўна.

Але галоўнае, на што мы павінны звярнуць увагу — гэта парадак рытуальных дзеянняў, у якім адбываецца касмагонія Глобуса.

"Грэшнік ударыў кулаком у сцяну, і ў гэты момант са сцяны выйшаў Белы анёл. Грэшнае чалавечэ сэрца сціснулася й перастала біцца..."

Калі традыцыйна спачатку адбываецца ахвяраванне, то ахвяра ў Глобуса памірае сама, як толькі вызваляецца Дух. У дадзенай эсхаталагічнай сітуацыі насуперак традыцыі Дух вызваляецца раней за ахвяру, прынесеную дзеля яго вызвалення. Ці магчыма весці гаворку пра касмагонію ў дадзеным выпадку ўвогуле, калі бачым, што традыцыйны рытуал нагадвае прафанацыю? Мяркуюцца, што можам. Сапраўды, касмаганічныя ўяўленні, прадстаўленыя нам у навуле, істотна адрозніваюцца ад класічных, але гэта не парушае іх сутнасці.

Касмагонія Глобуса — гэта касмагонія глыбока гуманістычная. Дух вызваляецца не праз паміранне матэрыі, а праз творчы акт (успомні, што удар сімвалізуе менавіта творчы пачатак, змяненне, узмацненне і ажыўленне). Такім чынам, вызваленне адбываецца праз дзеянне, праз феномен, праз "тварнае быццё", і "толькі чалавек, які стварае, мае дачыненне да боскай прыроды, у ім працягаецца богачалавечэ тварэнне" (Бярдзэў). А калі ўспомніць выказанне Гігерыха — "Бог (Theos) не ёсць актыўнай асобай, тым болей — вышэйшай істотай, спачатку гэтакіх слова не выкарыстоўвалася для абазначэння якога-небудзь аб'екта; але як прэдыкат (выказнік). Падзея, феномен — ёсць Бог, г. зн. штосьці незвычайнае..."

І калі з'яўляецца феномен, грэшнасць адмірае сама сабой, выпускаючы на волю Белага анёла.

Такім чынам, эсхаталагічны парадак у Глобуса якраз захаваны — памірае Грэшнік, даючы сваёй смерцю тую першасную энергію, пры дапамозе якой толькі і можа адбыцца пераўтварэнне. Але "касмічная ахвяра" ў Глобуса — гэта не касмагонія Сярэднявечча, у якой Цела забіваецца, каб вызваліўся Дух, а глыбока гуманістычная касмагонія Сучаснасці, у якой ДУХ ВЫЗВАЛЯЕЦА ПРАЗ ФЕНОМЕН. Заўважым, што тэндэнцыя асэнсоўваць вызваленне Духу праз феномен уласціва не толькі сучаснай літаратуры, але і філасофіі, і псіхатэрапіі.

Прааналізаваўшы сітуацыю такім чынам, можам гаварыць аб звалюцыі архетыпа на сучасным этапе. Сапраўды, "Дамавікамерон" прадстаўляе сабой не столькі архетыпічную, колькі кенатыпічную (кенас — новы) сітуацыю, бо яна адлюстроўвае "новую крышталізацыю чалавечэга вопыту, якая склалася ў канкрэтных гістарычных умовах, але разам з тым выступае як правобраз магчымага ці будучага" (Эпштэйн).

Мрожак заўважаў, што "не ў кожнай ракавіне чуваць мора".

У Глобуса — чуваць.

Вядома, што гэтаму перашкаджае візінерскі характар зборніка з усімі вынікаючымі адсюль наступствамі, але, як пісаў Юнг, — "Прарок і заўсёды, як правіла, несімпатэчны, і манеры ў іх, як правіла, дрэнныя..."

Таму галоўнае, што прарокі ёсць.

Алесь КУЧАРВА

г. Гомель

Хто галоўны герой кнігі Мікалая Ількевіча (яна выйшла ў Смаленску ў выдавецтве "Посох"), відаць з яе назвы — "Акадэмік Гаўрыла Гарэцкі: першае сутыкненне з ДПУ". Гаўрыла Іванавіч, як вядома, з тых беларусаў, якія праз усё жыццё (а пра жыццё Г. Гарэцкі 88 гадоў) пранеслі любоў да Бацькаўшчыны, былі шыра адданымі нацыянальнай ідэі, рабілі ўсё магчымае (а часам і немагчымае), каб і іншыя адчулі яе значнасць. Ён многага дасягнуў — стаў знакамітым геологам, шмат зрабіў у географіі, эканоміцы, статыстыцы, дэмаграфіі, належаў да вучоных з сусветным імем, з'яўляўся акадэмікам Акадэміі навук Беларусі. Але і Гаўрыла Іванавіч не абмінуў механізм сталінскага насілля. Як і многія, ён зведаў, што такое беззаконне, турма, высылка. А першы раз Г. Гарэцка арыштавалі 31 жніўня 1922 года ў Маскве. Пра тое, як адбывалася гэта, і раскажваецца ў кнізе М. Ількевіча. Аднак адным лёсам развагі аўтара не абмяжоўваюцца, аб чым, дарэчы, сведчыць і падзаглавак кніжкі — "Да гісторыі высылкі за мяжу Расійскай Федэрацыі..."

М. Ількевіч, выкарыстоўваючы багатыя архіўныя матэрыялы, што, за рэдкім выключэннем, уведзены ў шырокі ўжытак упершыню, раскажвае, як з сумленнага студэнта (Гаўрыла Іванавіч на той час вучыўся на эканамічным факультэце Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі ў Маскве) рабілі "ворага народа". Зацэпкаю стала тое, што Г. Гарэцкі пачаў праводзіць у жыццё ідэю, якая ўзнікла ў яго яшчэ падчас паездкі да брата Максіма ў Вільню — аб магчымым аб'яднанні студэнтаў-беларусаў, што вучыліся на Беларусі. У Маскве яна і стала рэальнасцю. У сценах акадэміі нацыянальна свядома студэнты-беларусы стварылі Беларускае культурна-навуковае асацыяцыю. Паводле яе статута, меркавалася вывучаць народна-гаспадарчыя, грамадска-палітычныя, культурна-нацыянальныя і прырода-гістарычныя бакі жыцця Беларусі, а таксама "высвятляць шляхі і магчымасці культурна-эканамічнага адраджэння Беларусі; прапагандаваць ідэі культурна-эканамічнага адраджэння Беларусі".

Словы не разыходзіліся са справай. Заняліся студэнты і выдавецкай дзейнасцю, аб чым таксама гаварылася ў статуте. А ў выніку ў 1922 годзе з'явіўся навукова-літаратурны зборнік "Маладая Беларусь".

Першыя поспехі акрылілі і лідэры Асацыяцыі пачалі гаварыць аб неабходнасці стварэння Усерасійскага саюза Беларускага студэнцтва. Пры тым, як сведчыць той жа статут, члены Асацыяцыі не сталі на крайніх пазіцыях. Адною са сваіх задач яны бачылі "барачбу з шавінісцкімі, вузка-нацыянальнымі плынямі беларускага адраджэнскага руху".

І раптам — арышт Г. Гарэцкага. Наконт гэтага М. Ількевіч выказвае такога меркаванне: "На мой погляд, усяму віной была прадзятасць уладаў у цэлым і ў асаблівасці пазіцыя У. І. Леніна ў адносінах да расійскай інтэлігенцыі. Апошні, мяркуючы па дакументах, у тым ліку тых, што сталі шырока вядомымі пасля 1991 года, расійскую інтэлігенцыю люта ненавідзеў і пагарджаў ёю". У вышэйшых навуковых установах гэта тычылася прафесарска-выкладчыцкага саставу. А разам з ім у поле зроку ДПУ трапілі і найбольш актыўныя студэнты.

Вартасць кнігі М. Ількевіча — у яе аб'ектыўнасці. Гэта тычыцца не толькі раскрыцця механізму рэпрэсіў, допытаў, а і аповеду пра тагачасны погляд Г. Гарэцкага. Так, ён быў за адраджэнне Беларусі, выступаў за беларускасць, але і з'яўляўся сынам свайго часу. Таму "быў бескампрамісным прыхільнікам новай улады, захапіўся ёю і, зразумела, не чакаў ад яе якіх-небудзь абмежаванняў, уцёску і ганенняў. І ўжо тым больш у яго і думкі не было аб магчымым арышце і пазбаўленні свабоды".

На ішчасце, яшчэ быў не 37-ы год карны механізм пакуль рабіў толькі першыя абароты. Час, калі "косці мелюць" (Л. Калюга), не настаў. Тым не менш Гаўрыла Іванавіч шмат перажыў, што і відаць з прыведзеных дакументаў. Яго вызвалілі 12 кастрычніка 1922 года. Даравалі свабоду, каб пастананна трымаць пад негалосным наглядом.

Канечне, зламаць Г. Гарэцкага яны не змаглі. Канечне, ад сваіх поглядаў ён не адмовіўся і адмаўляцца не збіраўся. Аднак "спыніў актыўную работу і кіруючую дзейнасць у БКНА... Старшыней асацыяцыі, у якой налічвалася ўжо 200 чалавек, быў выбраны Павел Сцяпанавіч Жук". Але ён памёр у снежні 1924 года. Пасля чаго БКНА распалася.

У кнізе выкарыстаны багаты ілюстрацыйны матэрыял, нярэдка таксама апублікаваны ўпершыню. І гэта надае дакументальнаму нарысу (а менавіта так аўтар вызначае яго жанр) М. Ількевіча яшчэ большую вартасць.

К. ВАСІЛЕНЯ

Была вайна,
была кроў...

Як вядома, раман Івана Чыгрынава "Апраўданне крыві" — другі з "верамейкаўскага цыкла", у якім пісьменнік праўдзіва паказаў, як паступова разгортвалася ўсенароднае супраціўленне фашызму на тэрыторыі Магілёўшчыны. У "Апраўданні крыві", як і ў першым рамане "Плач перапёлкі", верамейкаўцы толькі яшчэ "ўваходзяць" у вайну, а таму сярод іх яшчэ шмат няпэўнасці, далёка не кожны змог вызначыцца, як быць далей. І Чыгрынаў і заглябляўся ў першааснову народнага подзвігу. Цяпер гэты твор народнага пісьменніка Беларусі перавыдадзены ў серыі "Школьная бібліятэка". Кнігу выпусціла выдавецтва "Універсітэцкае", пасляслоўе да рамана напісаў Аляксандр Марціновіч.

Што нясе
"Залаты вецер"?

Імя Сяргея Патаранскага лімаўскаму чытачу вядома. Прынамсі, па задзірыстым допісе, апублікаваным не так даўно, у якім малады аўтар крыўдаваў, што да яго (і да яго сяброў па пярні) няма належнай увагі. А на паверку аказалася інакш. Рэдакцыя часопіса "Маладосць" з увагай паставілася да С. Патаранскага і падтрымала яго, а ў выніку ў дваццацідзевяцігодняга аўтара з'явілася першая кніжка паэзіі "Залаты вецер", якая папоўніла "Бібліятэку часопіса "Маладосць". Слова на дарогу прамовіў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, які назваў свой уступ да зборніка "Хай дзьме!". У ім ёсць і такое сведчанне: "У перспектыве Сяргей Патаранскі можа стаць адметным паэтам, цікавай шматлікай асобай. Бо кладка пошуку і эксперымента традыцыйна хістка, яна праз багнуграфаманіі. Хочацца верыць, што ў паэта хопіць сіл і моцы не сарвацца."

Залаты вецер — ён з неканкрэтна рамантычных краёў.

Залаты вецер — ён яшчэ і адтуль, з залатога веку еўрапейскай паэзіі, нашай мінуўшчыны.

Дый наогул вецер мусіць быць у галаве паэта, але абавязкова залаты! Хай дзьме, хай круціць ветракі рамантыкі!"

"Кантакты і дыялогі", № 6

У раздзеле "Даследаванні, артыкулы" выступаюць В. Астрога ("Гісторыкі беларускага паходжання ў СССР"), Л. Юрэвіч ("Літаратурны рух беларускай эміграцыі", заканчэнне), С. Віцязь ("Беларусі патрэбна даведчанна-інфармацыйная сістэма па культурнай спадчыне", заканчэнне), А. Кірвель, Д. Сарноў, М. Саўка, В. Целеш — кандыдаты на старонкі будучага даведніка "Беларускае замежжа". А. Ляднёва рэцэнзуе тэматычны зборнік "Этнасацыяльныя працэсы ў Сібіры", выпушчаны ў Новасібірску; Э. Дубянецкі разважае пра зборнік артыкулаў трансфармацыі 90-х гадоў, што пабачыў свет у польскім горадзе Седльцэ. В. Грыцкевіч прапанаваў водгук на кнігу М. Ількевіча "Акадэмік Гаўрыла Гарэцкі: першае сутыкненне з ДПУ. Да гісторыі высылкі за мяжу айчынай інтэлігенцыі ў 1922 годзе", выдадзена ў Смаленску. Насычаны бібліяграфічны раздзел "Надрукавана пра кантакты ў Беларусі і ў свеце". Ёсць падборкі "З рэдакцыйнай пошты", "Хроніка беларусазнаўчага жыцця", "Беларускае таварыства дружбы ў дзеянні", "Чытачоў "Кантактаў і дыялогаў" запрашаюць..."

"Роднае слова", № 7

Часопіс адкрываецца артыкулам А. Бельскага "І душа... ад кахання расцвіце...", у якім разглядаецца лірыка каханця С. Гаўрусёва. Гэтую ж тэму асэнсоўвае М. Шавыркін у творчасці Ф. У. Радзівіл. "...Калі каханне раны гоіць так ласкава". Змешчаны артыкулы П. Ткачовай "Сатыра і гумар у сістэме родаў, жанраў, відаў літаратуры", А. Барадуліной "Увасабленне нацыянальнай адметнасці беларусаў у апавесці В. Быкава "Знак бяды", В. Старычонак "Лінгвістычны аналіз тэксту", Т. Шамякінай "Антычная культура", заканчэнні артыкулаў Ж. Шаладонавай "У пошуках ідэала" і В. Нячай "Беларуская экранная культура: бізнэсэнергетыка чалавека і народа". Д. Бугаёў ("Чуйнасць на талент") разважае пра жыццё і творчасць Р. Барозіна. Разважаецца пра альбом "Вінцэнт Якуб Дунін-Марцінкевіч", складзены У. Содалем і выпушчаны выдавецтвам "Народная асвета"; пра пісьменнікаў М. Грынчыка, Ю. Лявоннага, Р. Кобеца. А. Карлюкевіч ("Права на жыццё") рэцэнзуе кнігу А. Вераб'я пра У. Караткевіча "Абуджаная памяць". Адметнасць купальскай паэзіі паўстае з артыкула В. Якімовіч "Купала на Івана". В. Ліцвінка прапанаваў "Праграму па беларускім фальклору для навучальных устаноў культуры і адукацыі". Пра помнік Я. Купалы ў Ляўках згадвае Ф. Ваданосава ("Восеньскі роздум творцы").



Сварогава
каханка

Сёння ноччу са мною быў той, хто днём пат зводдаль не гляне, лашчыў, песціў і галубіў, называў трапяткою ланню. Вусны ў вусны, дыханне адно, завірованы ў колаверць целы... Ах, мой Божа, чаму ж то ўжо дню і да дня мы з ім не звар'яцелі?

Твае званкі, як сполах светлай птахі, што ў роспачы кугіча над гняздом, якое расцягнулі звадаяхі, будуючы сабе з чужога дом.

Знічавічанка

Дзень глятлівы і слота пад нагамі, у небе, душа не трапечацца, нат употай не зацёмлівае пра бальшак брукаваны, шырокі, цяжкі — знач, не выбіцца на яго... Взянем без амністый на дрыгве мне трымаць агонь.

Вечар

Цемь над месцам, ссвілае срэбра лядваў неба старога, па зрэнках слявае восеньскіх воблакаў холад і ледзяшы мрамурова-амуравых вуснаў захаду водбліск ва ўлонні таймуоць.

Лейзаж

Гайдаюцца на голым голлі калядныя агні-ліхтарыкі, ці то сінічкі селязінам пырхаюць у шэрані бухматым веця,

Марк СМАГАРОВІЧ
Карацелькі

Ручайкі сплываюць у лагчынку, у патак змываюць плесень, бруд. Ёсць і людзі, што без адпачынку Працаю сваёй ствараюць куд.

На свеце ёсць такая сіла: прыносіць людзям гора, зло, А ёсць другая, як Свяціла, прыносіць шчасце і цяпло.

Клаўся позна — уставаў з зарою, Працавітых не злічыць гадоў,

ці то адбіткі зрэзак каўзаюцца па ледзяшавых космах Леты.

Рэўнасць

У кветках палявых ляжаць, галубіць трунак вінаградных гронак, магчыма, меланхоліі мяжа тады адхлыне ды прыблуда Оза Вялес дзе ўсё пажаў, туды прыцягнецца і мне пасцеле ложка на ўкрыжжы ружы ды нажа — цябе аддзачу там... О, дай мне сілы, Божа!..

Бяссонне Ярыліхі

Самнабулічную расаду з насення, што саспела без пары, саджу радком нязграбным на чыстым тле фасфарыстычнай руні, можа, і ўзраце хоць пара каліваў селенаўзніслых кветак, Ярылаў ценя там іх міне — ў святле салярыя мой бляск нябачны быў...

Кошык маёй душы ва ўтравелай дубове пустуе, а лес жаданіяў расце, кроны жарсцю буюць... О калі ж, калі жалуды ўлоння эфір сынам заважаць?!

Сварогава каханка

Скруху, як спосаб удужэння думкі, не падару рупліўцам лукамудрым, разважлівы развой душы ахалана абсяг і недасяжнасць, па ім пайду ў Сварогава ўладанні, ён там мяне чакае, як вятунку, раскрышанасці скрушных чуцяў. На воблачных пасадзе мы з ім зачнем смяшлівае дзіця, бязгрэшны гэты плод, найноўшы наш месія, як громам, рогатам пав'е кардоны ў край вясёлы. Тутэйшыя ж, пазбаўленыя звычай крыўды, мяне на вогнішча за гэта павядуць і зноў шчасліва скруху ў душы ўпусцяць.

Калі я прыйду да Цябе, мой Божа, ці пашлеш Ты мяне ў Аід, бачыўшы агароджку дшчы маёй — мужаў міт? У грэх зноў цяжкі ўпадаю — з-пад промняў славы яго свае аглядаю далі. Там відму адно відно.

Я, як дуб асенню парою, — Ні лісточка і ні жалудоў.

Крытык за сталом сядзеў, як жаба, Вылупіўшы вочы на мяне, Верш адсунуў мой і квакнуў: — Слаба! Ён ні ў кога сэрца не крапе.

Прада мной Замінскія прасторы. Не пшаніца спее на зары, А растуць катэджы-мухаморы... Дзя каго? Хто іх гаспадары?

Я дасягнуў свой небакрай, Гляджу, яшчэ зусім не змеркла: Як пройдуць прайдзісветы ў рай, Я павярну адразу ў пекла.

Г у акно ад вуліцы прасіўся гіль — ступаў дзюбкай у круглую незамерзлую латочынку ў шыбіне — чырвоны ўвесь, як жар у пачурцы на прыпечку.

Александрына, таўхануўшы худым вострым локцем стол, падшыла да самага акна — запахла свежым снегам і ядранай вуліцай.

Гіль, скрабучыся растапыранымі крыллямі па падаконніку, падскокваў да шыбіны, нейкі ўвесь устрывожаны і натапыраны — на холад. Падэконнік быў вялікі, збіты з дошак і засыпаны мяленнем: ад паўночнага шалёнага ветру з Загумення. Ён закрываў знізу паўшыбіны, увесь аброслы за ноч свежым снегам, як белым грыбам. Гіль, згледзеўшы яе, залапатаў дробненька крыллем і стукнуўся дзюбкай у шыбіну, востранька, здавалася, разабе — прасіўся ў хату.

"А, можа, на гасця..." — падумала яна.

Гасця не давялося доўга чакаць. Бразнула клямка ў дзверцах ад брамкі; з вуліцы іх нехта папхнуў моцна, з разгону, сунучы па зямлі гурбай сухі снег, і на двор уціснуўся Петражыцкі — брыгадзір. Акно ад двара яшчэ не замерзла — узялося толькі знізу лядком, і яна добра бачыла Петражыцкага. Быў ён у жаўтаватым да кален кажушкі, у злінялай ваеннай вушанцы з абвіслымі вушамі, з паднятым угару правым плячом — нейкі скрыўлены ўвесь і недаспаны. Круглы дробны твар з маленькім з лясковы арэх носікам быў у яго чырвоны і нейкі пажваканы. Петражыцкі цяжка адсыпаўся — хадзіў вечарамі па вёсцы па ўдовах, лапаганяючы не толькі самагонкі, хоць і жонка ў яго была зграбная і дзяцей куча. Было яму ўсяго сорок гадоў, яна помніла: равеснік яе незамужняй дачкі Волькі. Самы вясковы гіль.

Ганак ад снегу яна падмяла яшчэ доўга, калі хадзіла ў хату да каровы, і Петражыцкі, паслізнуўшыся на ім, ухапіўся ў дзве рукі за клямку ў сеначках. Грукнулі дзверы, і з падаконніка ад вуліцы пырхнуў гіль — чырвоныя грудкі загараўліся воддаль на высокай да самых стрэх белай гурбе.

Петражыцкага яна цярэць не магла, аніпадух, і цяпер хай бы ён лепш праваліўся скрозь зямлю, чымся ішоў у хату — трэба было ставіць бутэльку: дапаганяў, а не пастаў — не чакай ні каня ні шмана, ні сена ні шмена, і Вольцы кожны дзень самы пяккі нарад. І сёння яе ўжо дома няма: пабегла з цямною мяц лён. Удэлівы клоп — смочка кроў і слёзы п'е. Прасадзіла б...

Яна як прыстыгла ў кутку за сталом ля акна ад вуліцы. Так і стаяла, сочачы не за Петражыцкім, што адсморкваўся ў парозе, а за гільем. Той блішчэў сваімі чырвонымі грудкамі ўжо на рабіне, што расла на вуліцы, нагнуўшы над студняй цёмнае разгатае сучча. Па валу раніцай Александрына яшчэ не хадзіла, назапасілі з Волькай з вечара і сабе і карове, і на студні, на драўлянай накрывцы ляжаў белы, бялей абруса на сталае, свежы снег. На яго з рабіны насыпалася буйных мерзлых чырвоных ягад, — нагэрушыў гіль.

Калі Петражыцкі загаманіў і яшчэ раз бразнуў за сабой дзвярыма — адразу не мог зачыніць, відань, заплятаўся не толькі язык, а і рукі, — яна ўбачыла адразу, што ў яго сёння чырвоныя наліттыя крывёю вочкі, што ў гіль грудзі. Сказаўшы сваё "здрасвіця", ён закашляўся дробненька, па-дзіцячаму і стаў у парозе, расставіўшы свае крывыя ногі ў вялікіх кірзавых ботах. На насках у іх наліпла снегу, снег увачавідкі раставаў, і ў Петражыцкага пад нагамі чарнела падлога, — як намякнуў, што мусіць пра яго гаварылі праўду, што ён ужо не дзержыць, пускае пад сябе... Успомнілася, як ён качаў па зямлі гэтымі сваімі крывымі нагамі Бохана — калгаснага пастуха — за патраву...

Петражыцкі да яе ў хату не хадзіў ад леташняга. Летас ён — хадзіла такая паветрыя па калгасах — хацеў забраць у яе з хлева сена, якога яна нанасіла пасцілкай, абкошваючы за Загуменнем у бярэзніку кусты і дарогу. Сам пад'ехаў з ладным ужо возам на двор — пазабіраў і ў тых удоў, дзе мок, не прасыхаючы, — сам адпёр дзверы ў хату. Але яна схпіла ў рукі касу. Новую фінскую васьміручку, якую, купіўшы ў Пленчаніцах, сама асідзіла, сама адцягнула, наклапаўшы; каса была вострая, выбелілася аб траву і зямлю і цяпер заблішчэла ў яго над галавой, як гарачае з неба сонца... Адрэзала б галаву, каб не ўдэць... Хай бы судзілі... Кня з каліямі яна тады выпхнула на вуліцу і — лейцамі пад хвост...

Петражыцкі пасля таго больш да яе не прыходзіў прасіць на работу — хоць

яна даўно ўжо мела права на яе не хадзіць па гадах. Шэсцьдзесят ужо грукнула, адрабіла сваё, адцягала, але, калі прасіў, хадзіла: у вёсцы рук ніколі не хапала.

— Што, вочы заліў учора і цяпер няма ў каго пахмяліцца? Ва ўсёй вёсцы? Додняй прыбег. Галава трашчыць, т-тваю...

— Ты, Александрына, не мацярыся і не крычы, — ён раптам усміхнуўся на ўвесь свой кругленькі твар — на шчокі хлынулі глыбокія ўжо маршчыны і гаварыў ціха, што ўсё роўна баючыся яе: снопіцца за вілачкі, як талы за касу... Носік у яго некуды схаваўся, вочкі папшырэлі і падабрэлі — зрабіўся, як дзіця. Ды і ростам ён сам быў невялікі, з хлапца. — У мяне для цябе навіна. І не абыякая... — сказаў ён нарэшце смялей і абабіў ад мокрага снегу боты, доўга грукуючы аб падлогу. — Хацеў зайспіся ўчора вечарам, ды так склалася...

— П'яны быў, як бот, таму і не зайшоўся, — сказала яна і ў грудзях у яе ёкнула: проста так ён да яе не прыйдзе.

лаціць, калаціць... Гэтулькі ўсяго перабілі рукі з кляймо, згінь ты, благое, прападзі, што цяпер зусім адсыхаюць: круціць іх, выварочвае ў суставах кожную ноч...

Петражыцкі, устаўшы, ацёрся плячом аб вушак і сказаў:

— Будзь, як штык... Пад'еду.

Яна талы выскачыла з-за стала на хату:

— Нікуды я з табой, аглаедам, не крапуся! І гаварыць ні з кім не стану! Клічуць... Дапытваюць...

— Не паедзеш са мной, міліцанер перад сабой пагоніць. Па гурбах. Так што — збірайся і без конікаў. Гэта табе не снег на дварэ, а кагэбэ.

— Не страш. Адбаялася. Усё жыццё баялася, да старасці... не страш... — яна ашчапіла далонямі галаву і аблакацілася на стол, каб перавесці дух. Угледзела яшчэ раз чырвоныя вочы Петражыцкага ў парозе і чырвоныя грудкі гіля — зноў ускочыў на падаконнік ад вуліцы.

пра яго — робіцца вялая і не можа стаць на нагах. Толькі слёзы цякуць з вачэй, як рака... Раней такога не было.

МАЗы праз Сушкава не пайшлі, адзін за адным звярнулі перад вёскай на гароды і падаліся полем у аб'езд, прапёрлі сабе новую дарогу да шашы на Пleshчаніцы: у вёсцы вуліца была занесена снегам вышэй частаколу. А вецер, дзьмуць з поўначы, усё гнаў і гнаў сухую белую муку, у перамешку з дробненькімі крупкамі, якраз сюды, у вуліцу, ім у спіну, заносычы адразу тор ад саней. Палазы скрыпелі, чапляючыся за вяршкі частаколін.

У Сушкаве яны спыніліся каля Юстыны, якраз пасярод вёскі. У Юстыны, у вялікай, на дзве палавіны хаце была некалі калгасная канцылярка; калі злучылі калгасы, канцылярку перавялі ў Халдакі, у цэнтр, і ў Юстыны была школа, не доўга, гадоў пяць, пакуль пабудавалі новую ля вёскі.

Юстына, невысокая ростам паўнаватая жанчына, можа, трохі маладзейшая

Петражыцкі ціхенька зачыніў за сабой дзверы.

Кагэбист вярнуўся і зноў сеў за стол. І пакуль ён падыходзіў да яе, яна добра яго разгледзела.

Зусім малады хлопец. Гадоў дваццаці, ну, можа, дваццаці пяці ад сілы. У яе такія ўжо ўнукі. Лёнік і Вова. Нечым і падобны трохі на Лёніка. І ростам, і нос вастраваты. І стрыжаны коратка. Валасы русыявыя, залізаны на лобе набок.

У чорным касцюмчыку, пад галыштукам, сарочка белая. Вочы светлыя, добрыя. Глядзіць на яе ціха, з лагоднай, хоча ўсміхнуцца, каб не быць строгім, а ў яго не выходзіць. У бліскучых чорных чаравіках...

— Як ён даехаў па такім снезе і марозе? Нібыта яго прывезлі на легкавой машыне аж сюды, у Сушкава на двор да Юстыны. І высадзілі ля ганка... — падумала яна пра яго. Падумала пасля, што ён мог папрасіцца ў кабінку МАЗа і ехаць у цяпле. Хацела нават спытацца.

Ён паказаў ёй лёгенька, як і Петражыцкаму, рукой на старое круглае крэсла, што стала перад сталом, трохі збоку — сам ён сядзеў на такім жа з другога боку, ад акна, — і яна падыхнула і села.

Ён доўга глядзеў на яе добрымі вачыма і маўчаў. Не ведаў, з чаго пачаць, ці што? Талы зноў падняўся з-за стала:

— Вам будзе лепш, Аляксандра Раманаўна, калі распрануцца... — падыхнуў, узяў рукамі за плечы. — Зніміце кажух. У хаце цёпла, Юстына натапіла, як перш у школе.

— І пра Юстыну ўсё ведае, — падумала яна.

Ён узяў у яе з рук кажух, аднёс у парог і павесіў там на высокую стаячую дзідавую вешалку, відаць, засталася яшчэ ад школы — на ёй вісела і яго паліто з каўняром і дарагая зімовая шапка; яна зняла з галавы шарсцяную вялікую хустку і накінула на плечы, на жутку. Дастала з-за куклы доўгі выгнуты грэбень, правяла ім па сваіх гнядых, пасівельных толькі трохі на лобе валасах і зноў схавала за куклу. Паклала на калені рукі і сядзела, думаючы: «Ён жа адтуль, ад іх, дзе ўсё ведаюць пра Сяльвестру. Усё, да дробненькай макулінкі...»

А малады кагэбист усё не садзіўся. Хадзіў і хадзіў ад стала да вешалкі ў парог, ступаючы некалькі аспярожна па жаўтаватой вышараванай падлозе. Палыдзе да напаленай грукі, пакладзе на яе з двух бакоў растапыраныя рукі — як ашчэпіць — і грэе, хоць у хаце было добра наапопленна, Юстына пастаралася. Паеля зноў ходзіць...

Александрына талы ўздыхнула на ўсё свае збалелыя грудзі, глыбока і працяжна, нібы гэтым уздыхам сказала яму наперад усё, што мелася яму сказаць сама, і адказала на тое, што ён хацеў у яе спытацца. Яна ўжо за ім не сачыла — ходзіць, хай ходзіць — і калі падняла вочы, убачыла, што ён сядзіць ужо за сталом і нешта гаворыць да яе. Яна пачала слухаць.

Ён назваў сябе па званні і па прозвішчы. Яна пачула, нават падумала, што запомніла, але злавіла сябе на тым, што адразу забылася: мусіць, захвалывалася, бо дробненька задрыжэлі пальцы на руках, якія ляжалі на каленях.

Спёрла ў горле. І калі яна пачула: «Ваш муж Сяльвестр Лазаравіч...» ужо далей ніяк не магла злавіць, пра што гаворыць чалавек за сталом. Спёрла ў горле, і яна адразу заплакала. Ведала, што гэта не тое месца, дзе трэба плакаць, і што не перад гэтым хлопцам, але не можа сябе спіснуць у кулак: хлопец жа адтуль, дзе ўсё ведаюць пра Сяльвестру...

Ён яе не супакойваў. Сядзеў і чакаў. Талы зноў устаў з-за стала і пахадзіў па хаце: у парог, з парога аж да акна. Калі ён не першую яе дапытвае, то, відаць, ужо наслухаўся і плачу і наглядзеўся бабскіх слёз. А таго плачу — вёскамі, і слёз — рэкамі ён не чуў і не бачыў: маладзён... — Давайце талы, Аляксандра Раманаўна, пачнём з другога, — ён зноў быў за сталом. Стаў, не садзіўся на крэсла. — Пачнём здалёку. З лягчэйшага. З маладзейшага. Як вы пазнаёмліся з Сяльвестрам?

— Як пазнаёмліся? А ў Амерыцы... — А як вы апынуліся ў Амерыцы?

— Гм-м... У Амерыку я паехала аж у адзінаццатым годзе... — яна пачула, як адразу пачала супакойвацца. Палыгчала ўсёй, нават усміхнулася праз слёзы. — Мне талы пераваліла ўжо за дваццаць. Завербалася, села на параход і паехала. У заробкі. А дома, у Шышчыцах пад Слуцкам, яшчэ тры сястры асталіся. Усіх нас было чацвёрта ў сям'і. Старэйшая я. Я і паехала. Долі лепшай шукаць на свеце. Талы я не адна паехала. На параходзе дык адны беларусы і былі. Многа ехала...

(Працяг на стар. 14—15)

Іван ПТАШНИКАЎ

Тры пуды жыта

АПАВЯДАННЕ

Яна памякчала, зверху, як снег у раптоўную кароткую адлігу, і ён талы за-смяўся, дробненька і ціха: хі-хі... Як і ўсягды. Ні к сялу, ні к гораду.

— Я павінен забяспечыць сёння тваю яўку, Александрына. Загадана... — загаварыў ён, адразу пасмялеўшы, палез у кішэню, дастаў пачак папяроч, закурыв, напусціўшы такога праціўнага і едкага дыму, хоць ты з хаты ўцякай. — Познімся. Званілі ў канцылярню аж з Пleshчаніцы. Старшыні. Але я не хацеў цябе наперад мітрэнжыць...

— Што агучу жвеш... Снег пад табой растаў скары, чымся ты слова людскае сказаў... — Яна раптам, як калынула яе недзе ўсярэдзіне, адчула, што прыйшоў ён з нечым нядобрым. Загарэліся агнём шчокі, як на марозе. Не ведала, дзе дзець рукі; закарцела дастаць з куклы грэбень. Дастаўшы, пачала зачэсваць валасы. З Петражыцкага ўжо не спускала вачэй.

— Дапытваюць баб. У Сушкаве. Учора ўжо дапытвалі. Цэлы дзень. Клічуць у хату да Юстыны.

— Што я — украда што? — спыталася яна і пачула, як у грудзях таўханула сэрца: Аркадзя ж, сын, заяву пісаў...

— Ды не... — Петражыцкі паптаўся ў парозе, сагнуўся некалькі ўвесь у крук і сеў на лаву — на самы край. Так і сядзеў на краі, падпёршыся нагамі і баючыся пасунуцца далей. На яе не глядзеў — на боты. — Дапытвае кагэбист, з Мінска. Мне загадана цябе даставіць і ўсё. Сёння ранідай. Ушчамлю зараз Дэраша ў вазок і пад'еду. Падчапурыся. Учора Сушкава дапытвалі, цяпер узяліся за наша Задроздзе. За тых, у каго ў трыццаць сёмым мужыкоў пабралі. І твайго Сяльвестру. Якая тут табе кража... — ён паглядзеў на яе і адварнуўся. Устаючы з лавы, грукнуў макраватымі ботамі па падлозе, паглядзеў скоса на стол, дзе пад белым абрусам ляжала бугром круглая буханка хлеба, зірнуў па белай новай зашкнёнай шафіцы, якую сёлета ўвосень, папрасіўшы Царука з машынай, прывезла Волька з Пleshчаніцы, — шукаў, каб за што заціпацца сваімі п'янымі вочкамі, хоць за парожнюю шклянку. Хаця яму, каб устаць з лавы, трэба было ўжо добра ўпёрціся нагамі ў падлогу.

Заныла недзе глыбока ў грудзях і не адпускала — праціўна, горка, з тупым болем. Яна ўсё яшчэ стаяла ля акна ад вуліцы і ўся гарэла, як у агні. Высокая, ценкая, высахла за сваё праклятае бязмужняе адзінокае жыццё на трэску — адна гадавала тое дзіцё, бегала кожны божы дзень у калгас ад цямна да цямна па нарадзе, насіла кляймо сям'і ворага народа, памагала ў вайну партызанам, рвала жылы пасля вайны пры бясхлебцы, пакуль не састарэла і пакуль не перасталі да яе чапіцца калгасныя брыгадзіры, каб ішла араць, баранавць, жаць, выкідаць з праварын гной, палоець, выбіраць бульбу, даглядаць, ма-

Калі яна праз гадзіну села з Петражыцкім у вазок на ўзгоенае сена — ля самых варот, — чырвоныя грудкі пырхнулі з падаконніка на старую чорную высокую — вышэй страхі — рабіну і падалі ядраны дзяркаты галасок. Зверху з рабіны на снег пад ногі Дэрашу пасыпаліся адмерзлыя буйныя чырвоныя ягады — як пырскі крыві.

2

Вецер, зайшоўшы з начы з Загумення, з поўначы, нагнаў снегу ў вуліцу ўровень з платамі, і цяжка было выехаць на дарогу да маста — вазок кідала з боку на бок, і Дэраш напінаўся ў аглобнях. З другога канца вёскі з-за павароту ім насустрач ішлі на мост два мінскія МАЗы з прычэпамі: вездзі дэзва — доўгія і тоўстыя, у абхват сосны, зацярушаныя снегам. Прычэпы — на ўсю расцяжку, грузаныя — як павязці, — здалёку здаваліся, як горы, прымгленыя белым снежным туманам. Сунуліся яны памалу, чмыхаючы і равучы між гурбаў; чорныя колы пад ім былі абсыпаны белым дробным інеем. Запахла дымам ад згарэлай саляркі і паленай гумай.

На павароце да маста яны якраз спаткаліся з МАЗамі нос у нос, і Александрына ўзяла ў Петражыцкага з рук лейцы, каб прыцішыць Дэраша і прапусціць наперад машыны: Петражыцкі, не знайшоўшы ў яе дома ні кроплі, знайшоў у некага і, пакуль запрогса і пад'ехаў да яе варот — звюся і цяпер, апусціўшы галаву на грудзі, драмаў: не браў яго ні мароз, ні север.

Александрына пачакала, пакуль МАЗы адзін за адным мінулі мост, і тузанула каня за лейцы. Дэраш, збіўшыся з тропу, пераходзіў з адной каліны ў другую — шукаў зручнейшай дарогі; вазок, як лёгкія дзіцячыя саначкі, кідала з боку на бок, і яна цяпер, трымаючыся за поручань, скоса пазірала на Петражыцкага: выкуліш яшчэ неадварка, то ці падымешца сам, усцягваць яшчэ прыйдзецца.

МАЗы былі ўжо далёка на горцы, чываць быў толькі іх рокат, пасля і ён аціх, і зноў заскрыпеў пад палазамі снег. Поле за мастом паабалп дарогі пасля машын зрабілася белае і чыстае, як лагодная чалавечая доля... Паказалася было над далёкімі садамі з-за хмары сонца і адразу схавалася; зноў пасыпаў снег з крупамі — калюча сек па твары; шчыпаў за шчокі востранька мароз, чываць было, як ён залазіць пад кажухок і стынуць плечы. Над белым снежным полем, абганяючы сані, каркнула прастуджаная варона — ляцела з адной вёскі ў другую, некалькі бачком, і здавалася, што яна махае адным крылом.

З таго часу, калі ранідай пайшоў з хаты Петражыцкі, Александрына думала толькі пра Сяльвестру. І не пазнавала сябе: успомніць ці пачне гаварыць

за яе, Александрыну, чысціла на двары лапатай, якой садзіць у печ пячы буханкі хлеба, снег — зграбала і перакідвала за частакол у гарод. Лапата ў яе рука была ўся белая — і ад мукі, і ад снегу, і ў самой Юстыны выбіваліся з-пад хусткі з двух бакоў пасмы белых валасоў.

— Чысціць мне дарогу да кагэбиста... — падумала Александрына яшчэ ў вазку.

Петражыцкі, калі пагнала, закруціўшы на горцы, у вочы снег, прагнуўся сам, не трэба было яго будзіць і цяпер, хукаючы ў чырвоныя пакрэпленыя рукі — рукавіцы ці забыўся дзе на ферме, ці згубіў на дарозе — прапусціў яе наперад у двор да Юстыны, як успомніў, што яе, Александрыну, трэба даставіць і што яна можа спалохацца і збегчы ў апошнюю хвіліну.

— З самай раніцы вас, такіх, чакаем, любка. Не вы першыя. І учора вас прымалі... — адказала ім Юстына, калі Петражыцкі спытаўся: «Ну дзе тут хто?», і пайшла наперадзе ў хату, несучы перад сабой драўляную лапату. У прыходжай паставіла ў качарэжнік, сказала: «Снег можаце не счысціць, расстане і высахне», калі Юстыны, як успомніў, што яна можа спалохацца і збегчы ў апошнюю хвіліну.

Петражыцкі, усё яшчэ грукуючы аб сухую і звонкую падлогу ботамі, піхнуў наватліж рукой дзверы ў другую палавіну хаты, і Александрына яшчэ з парога, спыніўшыся, убачыла кагэбиста — сядзеў за сталом пасярод хаты — і ўтаропілася адразу ў яго вачыма. Петражыцкі, стаўшы перад сталом, слягнуў з галавы скамечаную шапку, выпрастаўся — успомніў, мусіць, як сам быў у арміі — і «далажыў»:

— Даставіў, таварыш начальнік... — І назваў яе імя, прозвішча і вёску.

«Таварыш начальнік» паглядзеў на яго і, нічога не сказаўшы, лёгенька махнуў рукой: паказаў яму на дзверы. Петражыцкі такога не чакаў, думаў, недзе, што будзе сядзець, растапырыўшы ногі і разявіўшы рот, і слухаць, як стануць «дапрашваць баб», талы пачне прадаваць «новасці» па ўсёй вёсцы за сто грам. Павярнуўшыся, ён з нейкай злосцю сказаў ёй, Александрыне:

— Дамоў дойдзеш сама. Маё дзела было даставіць. У мяне работа.

— Мінутачку... — кагэбист устаў з-за стала і падыхнуў да яе.

— Дойдзе? Па такой дарозе? Снег, мяцеліца... А то — будзе чакаць столькі, колькі трэба. Прывёз і адвезе...

— Не-не... — у яе перасохла ў роце, не загаварыць. — Дай-ду-у... Далёка тут. І сюды магла б сама прыйсці. Не такі я вялікі пан. Чаго гэта будзе і ён, — паказала рукой на Петражыцкага, — марнець тут і конь на вуліцы мерзці. Дайду.

Прэм'ера ў Магілёве

Не так часта цяпер на Беларусі адбываюцца тэатральныя прэм'еры. Але тэатр — жыве, нягледзячы на тое, што ва ўсе часы, спрыяльныя ці не спрыяльныя для мастацтва, рэгулярна аб'яўлялася, і не самымі несвядомымі розумамі, аб ягонаў смерці — як усяго мастацтва так і тэатра ў прыватнасці. Так, тэатр жыве і будзе жыць, і пацвярджэннем яго жыццяздольнасці тое, што тэатр жыве ў самім народзе — яму аддаюць свае таленты не толькі прафесіяналы, але і тыя, хто ахвяруе яму свае сілы, кіруючыся толькі шчырым энтузіязмам, толькі любоўю да Яго Вялікасці Тэатра, да культуры роднага краю.

Народны тэатр-студыя Магілёўскага гарадскога цэнтру культуры і вольнага часу добра вядомы на Беларусі, як вядомы і яго кіраўнік, заслужаны работнік культуры Беларусі Валянцін Ермаловіч. У тэатры-студыі разнастайныя накірункі працы ў розных тэатральных жанрах, сярод іх — праца ў такім складаным тэатральным жанры, як мнаспектаклі. Напрыканцы чэрвеня ў памяшканні Магілёўскага гарадскога цэнтру культуры і вольнага часу адбылася прэм'ера мнаспектакля "Амор ардэнс" ("Польмя каханні") па драматычнай паэме Людмілы Рублеўскай. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля — Валянцін Ермаловіч. Выканала спектакля актрыса Лілія Кузьменка. Мастак спектакля — М. Цітоў. Нягледзячы на тое, што час прэм'еры супаў з нетэатральным сезонам, спектакль знайшоў сваіх глядачоў — тых, хто неабякава да гісторыі Беларусі, да культурных падзей у родным горадзе. Бо спектакль распавядае пра трагічныя і рамантычныя падзеі гісторыі Бацькаўшчыны перыяду нацыянальнага адраджэння пачатку стагоддзя, а ў цэнтры сюжэта — гісторыя кахання беларускага грамадскага дзеяча, заснавальніка газеты "Наша Ніва", археолага і палітыка Івана Луцкевіча і віленскай немкі Юльіны Мэнке (Юльіны Вітан-Дубейкаўскай). Выканаўца спектакля Лілія Кузьменка здолела перадаць закладзены ў паэме пафас перамогі светлага, самаахвярнага пачуцця над цяжкімі жыццёвымі абставінамі і нават над самай смерцю. Рэжысёр спектакля знайшоў цікавае пастаноўчае рашэнне. Спектакль шчыра ўзрушыў усіх, хто прысутнічаў на прэм'еры. Цікавае імпрэзе надало і тое, што пасля спектакля глядачы займелі магчымасць сустрэцца з аўтарам паэмы паэтэсай Людмілай Рублеўскай і паэтам Віктарам Шніпам.

Думаецца, спектаклю наканавана доўгае жыццё, і шмат хто з магілёўчан зможа адкрыць для сябе новую цікавую старонку з айчынай гісторыі, а таксама артыстычны талент выканаўцы спектакля.

Н. К.

Добрушскі фарфор



У ліпені закрытае акцыянернае таварыства "Добрушскі фарфарава завод" адзначыла сваё 20-годдзе. За гэтыя гады прадпрыемства не толькі на ўнутраным рынку заявіла аб сабе, як аб вытворцы прыгожага посуду, але і атрымала вядомасць у многіх рэгіёнах былога СССР. Добрушскі фарфор экспанавалася на выставах многіх краін Еўропы і Амерыкі.

Адна з апошніх распрацовак мастакоў эксперыментальнай лабараторыі прадпрыемства распісаны кобальтам чайны набор "Падарункавы", які падрыхтаваны спецыяльна да юбілею прадпрыемства.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

Праішоў год, як было абвешчана аб стварэнні ў Мінску Музея сучаснага мастацтва (пастановай Савета Міністраў і загадам Міністэрства культуры музей афіцыйна, але толькі на паперы, існуе з 26 чэрвеня 1997 г.). Ідэя яго стварэння доўгі час абмяркоўвалася ў колах зацікаўленай інтэлігенцыі. Спрэчкі падмацоўваліся тым, што падобныя музеі даўно дзейнічаюць ва ўсіх развітых краінах свету. На Беларусі ж, якая можа пахваліцца выдатнай мастацкай школай навучання, прызнанай на еўрапейскім узроўні, мае значныя набыткі ў творчасці мастакоў-прафесіяналаў, цікавыя знаходкі ў маладых мастакоў, што толькі выйшлі на самастойны шлях, — дагэтуль зборам калекцыі сучасных майстроў займаліся толькі асобныя дзяржаўныя і прыватныя структуры (напрыклад, Нацыянальны мастацкі музей, галерэя "Жыльбел").

Музей сучаснага мастацтва быў заснаваны не на пустым месцы, а з фундаў і на плошчах зліквідаванага шматфункцыянальнага комплексу "На ростанях". Гэта структура Міністэрства культуры праіснавала каля шасці гадоў, працавала, так сказаць, ва ўсіх магчымых накірунках творчасці (ад кіно да выяўленчага мастацтва), займалася яшчэ шмат якой дзейнасцю, прызначэнне якой дасюль дакладна невядома. Зразумела, што збор

Васіль ШАРАНГОВІЧ: "Выявіць і паказаць лепшае..."

— Неякі год для дзейнасці новага музея, — заўважыў Васіль Пятровіч, — не дужа вялікі час. У дадатак і дзяржава не мае сёння магчымасці задаволіць усе фінансавыя выдаткі такой вялікай і вельмі нятаннай структуры. А музей мусіць яшчэ і дабудовацца, і набываць вялікую колькасць твораў для сваіх фондаў. Калекцыі вядомых музеяў складаліся не проста гадамі — стагоддзямі. Таму патрабаваць ад толькі што створанага музея імгненнай аддачы ў выглядзе ўсебакова падабранай экспазіцыі — значыцца заведма ставіць перад ім немагчымую задачу. Музею сапраўды былі перададзены фонды МВК "На ростанях", недзе каля 1500 работ. Але пры зборы іх не ялася ніякай сістэматызацыі, не было пэўнай канцэпцыі. Творы набываліся выпадкова, яны вельмі адрозныя па ўзроўні прафесійнага майстэрства, далёка не ўсе з іх здолелі прайсці цяперашні кампетэнтны адбор музейных работнікаў і запрошаных спецыялістаў (з ліку вядомых мастакоў і мастацтвазнаўцаў). Творы, якія не ўвойдуць у фонды новага музея, будуць экспанаваны ў музеях абласных цэнтраў Беларусі, складуць аснову перасоўных выставаў. Зрэшты, менавіта наш музей мусіць паклапаціцца, каб сучаснае беларускае мастацтва дэманстравалася не толькі ў сталіцы, але знайшло сваё месца і ў правінцыі. Бо якраз актыўнасць і зацікаўленасць правінцыі ва ўсім свеце з'яўляецца паказчыкам агульнанацыянальнай культуры.

— Новы музей ставіць перад сабою задачу збіраць творы, кіруючыся найперш прафесійнымі і мастацкімі якасцямі работ. Выставай "Новая калекцыя" музей ужо грунтоўна заявіў аб гэтым. Як рэальна ідзе адбор твораў?

— За гэты невялікі адрэзак часу набыты 23 творы, з іх 10 жывапісных. Аналіз раней набытай калекцыі паказаў, што ў нас ёсць цэлы шэраг мастакоў, прадстаўленых шматлікімі творами. Сярод іх такія жывапісцы, як В. Гоманаў, М. Чэлік, В. Вярсоцкі, В. Кожух, В. Шматаў, Р. Кудрэвіч і іншыя, графікі Н. і Г. Паплаўскія, В. Гладкевіч, С. Волкаў, А. Кашкурэвіч, В. Садзін, М. Шматава, В. Баранаў і іншыя. Але, як ні даўна, у калекцыі няма ніводнага твора народнага мастакоў рэспублікі В. Грамыкі, М. Данцыга, У. Стальмашонка і многіх іншых вядомых майстроў рэспублікі. Таму мы ставім сваёй мэтай у першую чаргу пашырыць прадстаўніцтва знакамітых мастакоў, па-другое, сур'ёзна вивучыць мастацтва нашых абласцей, па-трэцяе, даць магчымасць маладым талентам паказаць сваё майстэрства, заявіць аб сабе.

Наш прынцып набыцця новых твораў — купляць лепшае, і купляць па дастойных цэнах. Лепш набыць менш твораў, але даць магчымасць мастакам адчуць, што і свая дзяржава можа годна ацаніць іх творчасць. Само сабою, і ўзровень твора быць павінен высокі. Музей проста не мае права быць структурай сабеса, месцам дапамогі ўсім жадаючым. Яго задача — выявіць лепшае, што зроблена ў наш час.

Работы мастакоў пакуль што мы адбіраем у асноўным на выставах. Але пачынаем уводзіць у практыку і знаёмства з новымі творами мастакоў у майстэрнях. Навуковая рада музея аглядае творы і дае абгрунтаваныя рэкамендацыі экспертнай камісіі для закупкі твораў. У навуковую раду мусіць ўваходзіць дзевяць чалавек, чатыры прадстаўнікі музея (у тым ліку і я, як мастак-графік і дырэктар) і пяць запрошаных мастакоў і мастацтвазнаўцаў. Гэта І. Мятліцкая (ад Міністэрства

твораў беларускіх мастакоў, які дастаўся новаму музею ў спадчыну ад МВК "На ростанях", а таму ад былой дырэкцыі мастацкіх выстаў, наўрад ці зможа скласці фонды музея і адпавядаць яго канцэпцыі. Ён хіба можа стаць асновай першых экспазіцый, перасоўных выстаў, пэўнай базай, на падставе якой музей станецца структурай, што сапраўды будзе адпавядаць сваёй назве.

Праішло зусім мала часу з дня стварэння музея. Наперадзе — шматгадовае будаўніцтва, адшліфоўка канцэпцыі, вялікія закупкі. Але ж першыя творы для новага музея ўжо набыты, менавіта адбору твораў для музейных экспазіцый і фундаў адладжваецца, прайшла выстава пад сімвалічнай назвай "Новая калекцыя" з набытых работ і тых, што мяркуецца закупіць у бліжэйшы час. І, як кожная новая справа, якая, да таго ж, закранае меркантильную інтарэсы творчых асоб, яна мае як прыхільнікаў, так і крытыкаў. Прагучалі, скажам, незадаволеныя галасы тых, хто лічыць, што работы адбіраюцца па "сяброўскіх" прынцыпах, а сам музей займаецца маўляў, толькі інтэграцыйнай дзейнасцю. Пра ўсё гэта — гутарка нашага карэспандэнта з дырэктарам Музея сучаснага мастацтва, народным мастаком Рэспублікі Беларусь Васілём ШАРАНГОВІЧАМ.



культуры), М. Баранца, Г. Вашчанка, А. Слабодчыкаў, В. Бартлава. Як бачыце, адборам работ займаюцца прадстаўнікі ўсіх асноўных накірункаў мастацтва (жывапісу, графікі, скульптуры, дэкаратыўна-ўжыткавага мастацтва), розных стыляў і асабістай творчасці, розных узростаў пакаленняў. Менавіта з гэтага можна рабіць выснову аб незалежнай ацэнцы і кампетэнтнасці камісіі.

— У "Ліме" за 24 ліпеня 1998 г. у сваім інтэрв'ю мастак А. Марачкін зрабіў вашаму музею шэраг папрокаў. Як вы да гэтага ставіцеся?

— Я быў проста здзіўлены іх неабгрунтаванасцю, беспадстаўнасцю і безапеляцыйнасцю. Я вымушаны на гэты выпадак адказаць і адказаць фактамі, бо такога кіталту заявы заводзяць у зман грамадскую думку.

Напачатку хачу сказаць, што сёння мы гаворым практычна лічце не пра музей, а толькі, так бы мовіць, пра захад на яго стварэнні. Мы маем дырэкцыю, выставачную залу, якая адкрылася толькі 18 мая гэтага года, перададзенаю нам адносна невялікую і выпадкова падборку калекцыі мастацкіх твораў без сталага фондасховішча. Ідзе праца па ўпарадкаванні і інвентарызацыі фондаў, распрацоўваецца канцэпцыя будучага музея, разгортваецца выставачная дзейнасць, ідзе праца над праектам рэканструкцыі былога кінатэатра "Беларусь" пад будучы музей. Усё гэта гаворыць аб беспадстаўнасці сцвярдзэнняў А. Марачкіна.

— А як наконт суб'ектыўнаму ў справе закупкі і абструкцыі суполкі "Пагоня"?

— Смех дый годзе! Ну, найперш, як можна рабіць якую-небудзь выснову, калі закуплена мізэрная колькасць работ? Пра прынцыпы я ўжо гаварыў, цяпер назаву некаторыя агульнавядомыя імяны: Г. Вашчанка, Л. Шчамялёў, В. Альшўскі, В. Сумараў, У. Зінкевіч, У. Савіч, В. Славуц, В. Шкаруба, К. Харашэвіч. Навуковая рада музея рэкамендуе на наступны разгляд экспертнай камісіі творы В. Грамыкі, Ф. Дарашэвіча, І. Рэя, Б. Казакова, Л. Давідзенкі, А. Кузняцова, маладых мастакоў А. Малышавай, П. Татарнікава, Ю. Анушкі. Усіх пералічыць няма патрэбы, але і гэтыя імяны сведчаць аб шырокім спектры аб'ектыўнасці ў стаўленні да лепшых здабыткаў нашага мастацтва ўсіх пакаленняў, усіх напрамкаў.

Што датычыцца суполкі "Пагоня", то не трэба лічыць, што самыя лепшыя мастакі толькі там. Але А. Марачкін, напэўна, не ведае, што ў нашай калекцыі больш за сто твораў прадстаўнікоў суполкі, сярод іх і чатыры пэндзля самога А. Марачкіна, пяць — А. Ксяндзова, сем — Ю. Хілько і г.д. Так што, калі ўзяць ды падлічыць у працэнтных адносінах, то, можа, і сапраўды ёсць "кланавы-сяброўская прыкмета", але якраз у дачыненні да суполкі "Пагоня".

У сувязі з гэтым хачу цвёрда паўтарыць, што крытэрыі адбору твораў — толькі высокапрафесійнае мастацтва ўсіх накірункаў без перавагі якіх бы то ні было фарміраванняў, без аніякай палітычнай заангажаванасці.

А наконт "інтэграцыйных выстаў" скажу вось што. Не варта жадаемае выдаваць за наяўнае. Ініцыятыву маскоўскай грамадскай арганізацыі аб правядзенні сумеснай выставы расійскіх і беларускіх мастакоў трэба толькі вітаць, як вітаць любыя іншыя выставы мастакоў усяго свету. Другая справа, што ўзровень іх павінен быць высокі. Але ў сувязі з гэтым усё ж хачу заўважыць, што Музей сучаснага выяўленчага мастацтва не быў ініцыятарам

правядзення гэтай выставы, не ён яе і фарміраваў. Можна, безумоўна, прад'явіць прэтэнзіі да Міністэрства культуры, але ж выдзеленыя сродкі на закупку твораў яно выдаткоўвае па прызначэнні. Іншая справа, што дзяржава мала іх выдзяляе, аднак я б не стаў ва ўсіх грохах вінаваціць толькі міністэрства.

— Можа, вернемся да канкрэтных, надзённых праблем музея. Калі было толькі абвешчана аб яго стварэнні, падавалася, што ён пачынае існаваць больш на паперы, чым у рэальнасці. Хаця б таму, што канцэпцыя экспазіцыі была не выпрацавана (ды і адкуль ёй узяцца, калі і сам музей быў створаны нека раптоўна). Музею быў аддадзены будынак былога кінатэатра "Беларусь", але галоўны архітэктар праекта Л. Маскалевіч не мог вызначыць канцэпцыю знешняга выгляду і ўнутранай структуры музея. Плошчы былога МВК "На ростанях" таксама былі аддадзены музею не цалкам — падзелены з тэатральным таварыствам. А створаныя раней выставачныя залы патрабавалі дапрацоўкі...

— За апошні час многае змянілася, стала на свае месцы, дапрацавалася. Што датычыць канцэпцыі, то меркаванню на гэты конт было і ёсць вельмі многа. Пачынаць "сучаснасць" прапануецца з пачатку стагоддзя, з 20-х гадоў, з 60-х, 70-х, нават літаральна з дня стварэння музея... Адбіраць "мэтраў" рэалістычнага мастацтва альбо толькі канцэптуалаў...

Хачу сказаць, што пытанне канцэпцыі музея застаецца адкрытым, мы запрашаем да яго абмеркавання ўсіх спецыялістаў. Асабіста я не магу пагадзіцца адносіць да сучаснага мастацтва сацыялістычны рэалізм. Гэты мастацкі накірунак быў моцна абмежаваны штучна створанымі рамкамі, у якіх не было і не магло быць пошуку. Думаю, 70-я гады — час, калі ўнікае так званы "суровы" стыль і пачынаецца моцны і непрычываны пошук новага — моцна стаяць пачатковай кропкай адліку сучаснага мастацтва. А што адносіць да яго — рэалізм, абстракцыянізм, авангард — таксама выклікае спрэчкі. Думаецца, мы павінны быць у гэтым пытанні канфермістамі і ўводзіць у паняцце сучаснага ўсе накірункі і віды мастацтва, якія існуюць у час, у якім мы жывём. І, само сабою, вартае тое, што мае высокі прафесійны ўзровень. Ну, а вышыню гэтага ўзроўню, як я ўжо гаварыў, будзе вызначаць створаная пры экспертнай камісіі навуковая рада, адшліфуе час і гісторыя.

— Творы сучаснага мастацтва доўгі час набываліся таксама Нацыянальным мастацкім музеем. Былы яго дырэктар Ю. Карачун распавядаў, што прыбудова да Нацыянальнага музея будзе прызначана менавіта для калекцыі твораў сучасных беларускіх мастакоў. Ці не атрымаецца ў дадзеным выпадку перакрываванне інтарэсаў двух музеяў?

— Думаю, што Нацыянальны мастацкі музей і Музей сучаснага мастацтва будуць у любым выпадку разнапланавымі. Нацыянальны мастацкі музей — гэта больш гісторыя выяўленчага мастацтва. А да гісторыі адно-

Гадаваўся ў творчай сям'і...

сяцца не толькі найстарэйшым часам, але і сучасны (20-я гады, сацрэалізм, творчасць тых майстроў мастацтва, якія сталі ўжо класікамі). Новы ж музей будзе прынцыпова іншы. Сучаснае мастацтва вельмі зменлівае, таму і экспазіцыі музея будуць рухомыя, зменныя. Такім чынам, мы будзем праводзіць пэўны адбор таго, што варта захоўваць у экспазіцыі пастаянна, а што можна замяняць новымі паступленнямі.

Будучы музей мне бачыцца сінтэзам розных мастацтваў. У адным часе існуюць, але не судакранаюцца сучасныя накірункі паэзіі, прозы, музыкі, тэатра, выяўленчага мастацтва. Павінна быць месца, дзе б яны маглі суіснаваць разам. Таму ў праекце музея закладзены невялікая канцэртная зала, шматпрофільная канферэнц-зала на сто чалавек. Менавіта там можна будзе паглядзець відэа-цікінафілм, невялікую п'есу, паглядзець выступленні паэтаў, музыкі, адначасова адчуць асалоду ад экспазіцыі выставы. Прыстасаванай для гэтага будзе і форма залы — амфітэатрам.

— Хацелася б пачуць вашу думку наконт навуковай работы. Сучаснае беларускае мастацтва падаецца мне слаба вучучым і зусім не сістэматызаваным. Ці зярнуе музей узяць на сябе функцыю збіральніка і даследчыка сучаснага мастацтва краіны?

— Штат музея пакуль што невялікі. У нас існуе аддзел фондаў і аддзел выстаў. У будучым плануецца стварыць і навуковы аддзел, які павінен, на думку нашых супрацоўнікаў, перарасці ў навуковы цэнтр вывучэння праблем сучаснага мастацтва. Бо Музей сучаснага мастацтва павінен быць жывой, асветніцкай структурай, якая будзе знаходзіць і паказваць людзям не заўжды зразумелую і звыклую, а новую, нечаканую творчасць. Мастацкі працэс павінен быць асэнсаваны тэорыяй і крытыкай. На жаль, менавіта тэарэтычнай грунтоўнасці не хапае нашаму мастацтвазнаўству, якое апошнім часам стала проста апісальніцкім. Не дужа добрая і справа з інфармаваннем пра міжнародныя мастацкія падзеі. Таму музей, магчыма, возьме на сябе абавязкі інфармацыйна-асветніцкага цэнтра, дзе кожны меў бы магчымасць атрымаць аб'ектыўную інфармацыю пра мастацтва рэспублікі і замежжа.

Усё гэта плануецца ў будучым музейным комплексе. Цяперашні будынак былога кінацэнтра "Беларусь" ні архітэктурна, ні эстэтычна, ні практычна не адпавядае Музею сучаснага мастацтва, бо ён тыповы праекце, да таго ж няўдала размешчаны. Таму будынак будзе павялічаны да трох паверхаў, набудзе сучасны знешні выгляд. Замест сённяшніх дзвюх тысяч кв. м. Музей будзе мець пяць з паловай тысяч. У верасні творца майстарня Л. Маскалевіча павінна прадставіць экспазіцыю праект і макет будынка, плануецца наладзіць іх абмеркаванне. Будучыя работы мяркуецца пачаць у 1999 годзе, скончыць прыкладна ў 2003 годзе. Апошняе будзе залежаць найперш ад стабільнасці фінансавання. А будынак атрымаецца нятанны. Дорага каштуюць і падтрымка тэмпературнага рэжыму ў сховішчах, і кандыцыяніраванне памяшканняў, іншае тэхналагічнае абсталяванне для музея.

Побач з музеем плануецца стварыць сквер для сучаснай скульптуры і іншых мастацкіх акцый. Гэта характэрна для многіх музеяў свету, напрыклад, тайванскіх, японскіх музеяў, якія заўжды маюць прастору навокал будынка. Побач з Вашынгтонскай нацыянальнай галерэяй, скажам, разам з іншымі скульптурамі знаходзіцца вядомая статуя Радэна "Грамадзяне Кале".

— Музей пачаў выстаўчаць дзейнасць. Што мяркуецца надалей?

— Так, мы адкрылі дзве залы. Адна з іх — камерная, а другая — вялікая, з галерэяй. Як я ўжо гаварыў, асноўная зала адкрыта 18 мая выставай "Новая калекцыя", другая — выставай украінскага мастака беларускага паходжання У. Кіркевіча — зусім нядаўна. Гэтым і распачалася наша выстаўчая дзейнасць. Цяпер — аб планах. Неўзабаве адкрываецца выстава "100 мексіканскіх плакатаў", за ёй будзе выстава мастакоў Украіны, пасля мастакоў Тайбэя. Прапаную маю мнаства. Распрацоўваецца план выстаўчай дзейнасці да канца гэтага года і на наступны год. Мы плануем пастаянна праводзіць выставы мастакоў з абласных цэнтраў. Думаю, што першай будзе прадстаўлена Гродзенская вобласць. Мяркуецца праводзіць перыядычныя выставы пад умоўнай назвай "Новыя імёны". Распачне іх, пэўна, выстава твораў лепшых выпускнікоў аддзяленняў графікі і скульптуры Беларускай акадэміі мастацтваў за апошнія пяць гадоў. Акрамя персанальных, плануем зрабіць пастаяннымі канцэптуальныя выставы з правядзеннем канферэнцый па праблематыцы і тэндэнцыях развіцця сучаснага мастацтва. Належае месца павінны заняць і перасоўныя выставы — некалькі такіх мы ўжо зрабілі. Важнейшая наша задка — наладжванне міжнародных абменных выстаў. Мы павінны быць у курсе творчых працэсаў іншых краін і папулярызаваць нашу мастацтва. Нашы духоўныя і творчыя здатыкі трэба спачатку ацаніць самім, а потым дасягнуць да самага шырокага кола глядачоў як у нашай краіне, так і за яе межамі.

Гутарыла Наталля ЖОГЛА

Зоркі адна за другую ярэйшыя зіхацелі ў канцэрце выхаванцаў Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі. Сярод слухачоў не было абываковых. Вось на сцэну выйшла бялявая дзяўчынка са скрыпачкай. Упэўнена, цудоўным яркім гукам зайграла з аркестрам фрагмент Канцэрта А. Вівальдзі. Зала доўга-доўга апладзіравала ёй. Аднакласнікі літаральна закідалі юную скрыпачку кветкамі. А самы зацікаўлены слухач — светлавалосы мужчына ў чорным касцюме так уважліва і ўсхвалявана слухаў, быццам баяўся прапусціць хаця б адну ноту. У руках ён трымаў відэакамеру і ўсё здымаў, здымаў, здымаў — гэта ж было першае філарманічнае выступленне з аркестрам дачкі Кацярыны.

Ён, бацька дзяўчынікі, — таксама музыкант, выкладчык па класе фартэпіяна Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі — Яўген Пукст. Адраза пасля выступлення Каці накіраваўся за кулісы, каб павіншаваць дачку з цудоўнай іграй і — з днём нараджэння. Менавіта ў гэты дзень дзяўчыніцы споўнілася дзевяць гадоў. Гледзячы на дачку, Яўген Рыгоравіч міжволі ўспамінаў, якім быў сам у такім узросце.

Музыкай ён пачаў займацца з маленства. Але не адразу захапіўся. Можна, таму, што вельмі любіў гуляць у футбол, які быў у яго тады на першым месцы. Усё змянілася, калі вучань сёмага класа Яўген Пукст атрымаў ад педагога па спецыяльнасці заданне — развучыць Першы канцэрт для фартэпіяна з аркестрам С. Рахманінава. Вось тады яго літаральна заваражыла чароўная рахманінаўская музыка, захапіла ў палон на ўсё жыццё. У ім працнуўся музыкант.

— Я рос у музычнай сям'і, — успамінае Яўген Рыгоравіч. — Мой бацька Рыгор Канстанцінавіч быў вядомым беларускім кампазітарам, таленавітым меладыстам. Многім вакалістам падабалася спяваць яго песні, раманы "Шумныя бярозы", "Шоўкавыя травы", "Любы мой, прыйдзі" і іншыя. Некаторы час ён працаваў мастацкім кіраўніком музычнай рэдакцыі Беларускага радыё. Часам здавалася, што з раніцы як ні гляну — зайсёды бачу яго за раялем. Быццам бы ён і не клаўся адпачываць. Магчыма, прадчуваў, што трэба спяшача ствараць, ствараць, ствараць, бо лёс адлучыў яму не шмат часу. За сваё жыццё ён напісаў тры оперы. "Марынка" была першай беларускай дзіцячай операй. Яна ішла на сцэне нашага Вялікага тэатра. Галоўную партыю ярка, эмацыянальна выконвала маладая Тамара Ніжнікава. У бацькавым творчым партфелі засталіся яшчэ оперы "Машэка", "Свіцязянка", якія ніколі не выконваліся на сцэне. "Свіцязянка" напісана ў апошні год ягонага жыцця. Клавір ёсць, а вось партытуры бацька зрабіць не паспеў. Памёр ён за два дні да свайго шасцідзесяцігоддзя...

Яўгену тады было толькі пятнаццаць. Пра бацьку ў яго засталіся самыя добрыя ўспаміны. А яшчэ з тых часоў засталіся некаторыя кнігі, якія беражліва захоўваюцца ў яго хатняй бібліятэцы. Калісьці ён асабліва захапляўся прыгодніцкімі творамі. Цяпер любіць чытаць кнігі па выяўленчым мастацтве, музыцы, па гісторыі, антычнай літаратуры, філасофіі. Яго круггляд настолькі шырокі, што, паводле прызнання калег, некаторыя тэарэтыкі музыкі нават не рашаюцца з ім дыскаутаваць. А ён лічыць, што папаўняць свае веды можна дзякуючы не толькі чытанню, але і асабістым сустрэчам з цікавымі людзьмі. Сам Яўген на ўсё жыццё запамніў сустрэчы з сябрамі бацькі — вядомымі беларускімі кампазітарамі Яўгенам Карлавічам Цікоцікам, Пятром Пятровічам Падкавыравым. Гэта былі цудоўныя асобы, добрыя, чуйныя людзі, таленавітыя суразмоўцы.

Мне давялося нейкі час жыць у адным доме на плошчы Перамогі з сям'ёй Пукстаў. Памятаю, якім цікавым чалавекам была маці Яўгена — Наталля Міхайлаўна Латышава. Слава пра яе як пра цудоўнага педагога фартэпіяна, здавалася, ішла па ўсім Мінску. Вучні яе абагаўлялі за чалавечнасць, дабрыню, цэпльню, высокі прафесіяналізм, цярплівасць, далікатнасць. Усё яна паспявала: і спраўляла хатнюю работу, і цікава, змястоўна, уважліва, таленавіта працавала з кожным сваім вучнем.

Здаецца, усе яе лепшыя педагогічныя якасці атрымаў у спадчыну невысокі хударлявы, прыветлівы, зычлівы хлапец, малодшы сын Яўген. Так, як колішні вучні ганарыліся сваім педагогам Наталляй Міхайлаўнай Латышавай, менавіта гэтак цяперашнія паражаюць, любяць, цэняць свайго педагога Яўгена Рыгоравіча Пукста. Нават кажуць, што тыя, хто не займаецца ў Яўгена Рыгоравіча, зайздросяць ягоным вучням.

Сам Яўген займаўся і ў школе-адзінаццацігоддзі (цяпер Рэспубліканскі каледж пры Беларускай акадэміі музыкі), і ў кансерваторыі ў Валяціны Рахленкі, а ў аспірантуры ў Рыгора Шаршэўскага.

Віват відачынцам!

Калі А. Таркоўскі заўважыў, што адзін з эпізодаў "Люстэрка" нагадвае Бергмана, то вырашыў захаваць яго, які сваеасаблівае духоўнае прывітанне шведскаму калегу. Фільм беларускага рэжысёра-дэбютанта В. Марчанкавай "Забіць відачынца" (сёлета нацыянальная кінастудыя "Беларусьфільм" выпусціла тры новыя кінастужкі, фільм Марчанкавай лічы адзіным вартым увагі) — "духоўнае прывітанне" расійскаму акцёру і рэжысёру Л. Філатаву...

Недзе ў канцы 80-х Л. Філатаў паставіў цудоўны аўтарскі фільм "Сучыны дзеці". Такага глыбокага, драматычнага жыццёпісу акцёрскіх будняў больш ў расійскім кіно я не бачыла ("Сучыны дзеці" — так вызначыў акцёрскую сутнасць рэжысёр). Сваю першую поўнаметражную карціну "Забіць відачынца" рэжысёр В. Марчанкава прысвяціла "сучыным дзецям" канца 90-х. Праўда, у В. Марчанкавай яны ўжо не бунтуюць. Зломленыя часам, яны іграюць у дрэнным тэатры. У дрэннага рэжысёра.

В. Марчанкава (па першай прафесіі — юрыст) імкнулася зрабіць якасны псіхалагічны дэтэктыў (жанр сваёй стужкі яна вызначыла сама). Калі шыра — не атрымаўся. Хаця ўсе неабходныя элементы гэтага жанру (паследаванні, забойствы, трупы) у фільме прысутнічаюць. Толькі ці гэта робіць дэтэктыў дэтэктывам? Тым больш — псіхалагічным? На мой погляд, В. Марчанкава забылася на самыя важныя кампаненты дэтэктыва: напружанасць, вастрыню, дынаміку. Калі глядзіш карціну, уважліва сочыш не за тым, хто каго забівае, спрабуе забіць і як следчы па прозвішчы Нямецня (Г. Давыдзька) разблытвае клубок шматлікіх злачынстваў. Сочыш за лёсам "сучыных дзяцей" — акцёраў аднаго правінцыянага тэатрыка. Вось хто ў цэнтры ўвагі — тэатр. А яшчэ — яго былы акцёр Пётра Нячаеў, які нават у крымінальнай суполцы носіць мянушку Відачынца (А. Фамін). Менавіта ў тэатры адбываецца больш-

шасць дэтэктыўных сцэн (ролю "правінцыянага" тэатрыка сыграў Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Я. Купалы). І дэтэктыўная фабула ступае магій тэатра. Бо дамінуюць тэатральныя сімвалы: акцёры рэспіруюць "Чайку": "Львы, орлы і куропаткі..." Ды кажуць пра набалелы: "кожны акцёр заслужвае таго тэатра, у якім іграе", ці: "нелга быць добрай актрысай у дрэннага рэжысёра". Цікава, што ў В. Марчанкавай Пётра Нячаеў якраз з тых філатаўскіх, "сучыных дзяцей", якія б кінулі тэатр, не імкнучыся бунтаваць супраць нелюбімага рэжысёра. Наогул "сучыны дзеці" канца 90-х вельмі раз'яднаныя: кожны сам за сябе, улюбёнец лёсу — не раўня наўдачніку. Тэатр перастаў быць для іх храмам. Відачынца больш любіць свабоду... і грошы, за якія вымушаны расплавацца. Цяпер Пётра іграе ў новым тэатры, імя якога — Жыццё. Іграе цудоўна. Бо не адчувае аніякай настальгіі. Знаёма метафара: жыццё — тэатр, а людзі ў ім акцёры. Тэатр — жыццё. А жыццё — тэатр. Так і хацелася б, каб у кадры нечакана апусцілася заслона, і глядач зразумеў, што і горад, і вуліцы, і тэатрык на адной з іх — усяго толькі бутафорыя іншага тэатра — Жыцця...

Калі ў фільме Л. Філатава памірае акцёр — духоўна "адыходзяць" з ім і яго калегі. Несумненна, што без Пётры тэатрык збыдзена. Выцвіла, збыдзена жыццё і тых акцёраў, якія ігралі, сябравалі разам з ім. І дагтуль на Пётру не можа забыцца былая актрыса Ірына Леанідава (І. Розанава). Яе новае "роля" — палібоўніцкі бізнесоўца (М. Кірвічэнка). Праўда, роля не галоўная, а эпізодычная, таму Ірына іграе неахотна, без запалу. Ужо даўно без галоўных роляў Грышка (В. Праскурын): "дрэнны" рэжысёр не можа дараваць яму былога сяброўства з Нячаевым. Герой Праскурына — самая драматычная фігура ў фільме. На мой погляд, Грышка — антыпод Відачынца. Бо ад "сучыных дзяцей" у яго больш даіцячага (у Пётры

— Я абавязана Валяціне Леанідаўне літаральна ўсім, — гаворыць ён. — Сама яна цудоўная піяністка, таленавіты настаўнік. Педагог па аспірантур Рыгор Ільіч Шаршэўскі пашырыў мой круггляд, развіў уяўленне, адчуванне формы. Рыгор Ільіч вучыў быць самастойным у мастацтве, у стылі, выхоўваў новы погляд на выкананне.

Больш за 25 гадоў працуе Яўген Рыгоравіч Пукст у Рэспубліканскім каледжы пры Беларускай акадэміі музыкі. Да 60-гадовага юбілею каледжа ён узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Беларусі.

— Цудоўна, што такі чалавек працуе ў калектыве, — гаворыць дырэктар каледжа Уладзімір Кузьменка. — Ён вельмі эрудзіраваны чалавек, захопленая асоба, цудоўны музыкант, вельмі любіць сваіх вучняў, умее з імі ладзіць стасункі. Стараецца ўсё зрабіць, каб талент раскрыўся.

Нямала таленавітых піяністаў выхаваў Я. Пукст за гады сваёй выкладчыцкай працы. Сярод яго сённяшніх навучэнцаў вылучаюцца Данііл Шлянюк, Марына Ракейка, Аляксандр Баравікоў. Колішні выпускнік, міжнародны лаўрэат Андрэй Шыбка цяпер аспірант Маскоўскай кансерваторыі. У Маскве працягвае вучобу яшчэ адна таленавітая выхаванка Яўгена Пукста — Дзіна Ізмайлава. Сувязей са сваімі вучнямі ён не парывае. І гэта ўзаемаўзбагачае.

Амаль усе родныя Яўгена звязалі свой лёс з музыкай. Бацькава сястра Варвара Канстанцінаўна была вядомай спявачкай, працавала ў Беларускам оперным. У сына Яўгена Рыгоравіча Сяргея, які ў свой час скончыў інстытут замежных моваў, выявіўся прыгожы тэнар, і цяпер Сяргей вырашыў стаць спеваком. Займаецца на падрыхтоўчым аддзяленні Беларускай акадэміі музыкі. Сястра Яўгена Ніна піяністка, выкладае ў Мінскім музычным вучылішчы імя Глінкі.

Ягоная жонка Тацяна працуе выкладчыцай па класе скрыпкі ў Рэспубліканскім каледжы пры БАМ.

Толькі не прысвяціў сваё жыццё музыцы Яўгенаў старэйшы брат, які жыве на Украіне. Але кожнае лета прывяздае ў родную Беларусь. І тады абодва братаў едуць на рыбалку, гавораць пра сённяшняе жыццё, успамінаюць дзяцінства. У свой сёлетні адпачынак старэйшы і малодшы браты Пуксты зноў разам. І Яўген, канечне, падзяліцца сваёй радасцю: на нядаўнім Міжнародным конкурсе ў Гомелі дачка Кацярына стала лаўрэатам трэцяй прэміі сярод скрыпачоў-равеснікаў. Традыцыі музычнай дынастыі Пукстаў ёсць каму працягваць.

Вера КРОЗ

— наадварот): ён сам-насам п'е гарэлку, цягае ў тэатр жывёлін, падзарабляе ў цырку. Сумны блазан у тэатры. І жыцці. Нават уласны Грышкаў сын называе іншага чалавека бацькам. Ад "сучыных дзяцей" больш даіцячага і ў Ірыне. Палібоўнік ёй падараваў кватэру, а там — сотні блакітных паветраных шароў. Блакітныя шары, блакітныя мары, якія ляцяць наўздагон за Ірынай праз акно і разбіваюцца з ёю... Бессэнсоўная смерць у Грышкі — захацеў паглядзець на вялікія грошы Пётры ды... падараваўся на міне. Смерць Ірыны, Грышкі — гэта лагічны працяг стану безвыходнасці. Навошта марнец і ў жыцці, і ў тэатры? Забіць жа сапраўднага Відачынца не проста. Бо прыйшоў яго час. Віват Відачынцам!

Кажуць, першы блін заўсёды камяком. Не выключэнне — карціна В. Марчанкавай. Менавіта таму, што рэжысёр імкнулася зацікавіць глядача перш-наперш дэтэктыўным сюжэтам, героі засталіся схематычнымі, "недагледжанымі" аўтарам фільма. Адсутнасць на экране глыбокага пранікнення ва ўнутраны свет герояў замінае разуменню іх учынкаў. А. Фамін (яго першая роля ў кіно ў фільме В. Рыбарова "Мяне завуць Арлекіна") у які раз сыграў злачынцу. Наогул цікава назіраць, як акцёр на працягу часу застаецца ў межах свайго кіношнага іміджу: прыгажуня ў доўгім плашчы, ад якога чамусьці вар'яцеюць жанчыны. У карціне В. Марчанкавай "псіхалагічна" ўзагацалі сваіх герояў расійскія акцёры І. Розанава і В. Праскурын. Беларускія "відачынцы" — Г. Давыдзька, М. Кірвічэнка, Т. Баўкалава, акцёры буйных мінскіх тэатраў, якасна (і толькі) сыгралі ролі другога плана. Відавочна, што Г. Давыдзька проста не было чаго іграць. Шкада акцёра І. Забару: роля кілера цікавая, але — не яго. Моц акцёрскага таленту І. Забары ў фільме В. Марчанкавай я так і не ўбачыла. А хацелася б.

Нягледзячы на недахопы, В. Марчанкава адна з тых маладых беларускіх рэжысёраў, наступную карціну якога чакаеш. Тым больш, што рэжысёр "менш чым на Кан не разлічвала", а гэта значыць, што і ёй калі-небудзь будучы дасылаць "духоўныя прывітанні".

Воляга БАРАБАНШЧЫКАВА

Праз утопію да ісціны

"Пяцёра з Акадэміі" — так называлася выстава сучаснага польскага мастацтва, што нядаўна экспанавалася ў галерэі "Шоста лінія". Арганізатар гэтай культурніцкай акцыі — Польскі інстытут у Мінску. Фундатары выставы і каталога да яе — гарадскія ўлады Варшавы, аддзел культуры ўрада Варшаўскага ваяводства, Міністэрства замежных спраў Польшчы і некалькі культурніцкіх арганізацый і камерцыйных кампаній. Выстава дала магчымасць убачыць, як далёка рушыла Польшча ў справе культурнай інтэграцыі з Захадам, наколькі польскія творцы адаптаваліся ва ўмовах мастацкага рынку.

Чатыры ўдзельнікі выставы — Веслаў Лучай, Рышард Лугоўскі, Павел Новак і Анджэй Рысінскі — выхаванцы Варшаўскай акадэміі прыгожых мастацтваў. Пяты — Анджэй К. Урбаньскі — спецыяльнай адукацыі не мае, аднак гэта не перашкаджае яму ўваходзіць у кола прызнаных, аўтарытэтных у Польшчы творцаў. Падобная сітуацыя для нас яшчэ не надта звыклая, у Беларусі пропуская ў мастацтва па-ранейшаму лічыцца дыплом вышэйшай навучальнай установы. Але прэстыжнасць дыплама мастацкай ВНУ ва ўмовах рынку значна паменшылася, бо каб уладкавацца і выжыць у мастацтве, сёння трэба шмат чаго, акрамя таленту — у прыватнасці, прадпрымальніцкая здольнасць. А гэтаму ў мастацкіх акадэміях не вучаць.

В. Лучай ад першых крокаў у мастацтве цікавілі псіхалагічныя аспекты культуры. Для яго на першым месцы — інтуіцыя, а ўжо потым — дакладныя веды. Кожны мастацкі аб'ект, на ягоную думку, мае не толькі рэальную, але і ілюзорную прастору. Таму ягоныя творы ў розных галерэях па-рознаму глядзяцца: вонкавая прастора ўплывае на змест твора, робіць карыцкія вобразнасці. Па сутнасці, В. Лучай стварае ў замкнёнай прасторы выставачных залаў ілюзію "другой прыроды", якая развіваецца па тых жа законах, што і "першая".

Р. Лугоўскі стварае аб'екты, якія адлюстроўваюць "вечныя" ідэі, але самі з'яўляюцца даволі эфемернымі. Ягоныя кампазіцыі ўвесь час у стане трансфармацыі — аж да знікнення. Так мастак разважае пра жыццё і смерць, пра выпадковае і непазбежнае.

П. Новак спалучае ў сваіх кампазіцыях такія матэрыялы, як дрэва, метал і... воск. Гэты кантраст трываласці і кваласці павінен наведзі гледача на думку пра неабарачальнасць часу і нязменнасць ладу, які пануе ў Сусвеце. Творы П. Новака — гэта візуалізацыя ягоных думак аб універсальнасці, космасе, абсалюце.

З усіх прадстаўленых на выставе творцаў А. Рысінскі найбольш блізка стаіць да традыцыйнага разумення выяўленчага мастацтва. Ён, прынамсі, малюе алеем на палатне. Сёння, у "постраэлістычны час", у эпоху трансавангарду, гэта, як ні дзіўна, надзвычай арыгінальна. У гэтым ёсць нешта і ад "рэтра", і ад "старых добрых часоў", якія людзі любяць згадваць на зломе эпох. Мастак імкнецца да знакавай вобразнасці. Яго натхняюць сімвалы, якія для нас сёння ёсць не болей, чым "народны арнамент", а для нашых продкаў на пачатку цывілізацыі гэта былі знакі быцця, сімвалы прыроднай стыхіі — сонца, вады, паветра, жыцця і смерці.

А. К. Урбаньскі — прыхільнік усходняй філасофіі, якая, у адрозненне ад еўрапейскай, мае падмуркам не свабодную волю і выбар як права і абавязак, а фаталізм, прадвызначанасць яго апраўданне трагедыі і тлумачэнне поспеху. Тое, што робіць мастак, называецца "артыстычнай кніга". Гэта не кніга ў літаральным сэнсе. Гэта ідэя кнігі ў змешчана "тэксту". А тэкст — гэта фактура чалавечага жыцця. "Самая прыгожая і дасканалая тая кніга, — пісаў адзін з ідэолагаў гэтага мастацкага напрамку, — лісты якой пустыя, накіштал таго, як самая багатая мова — гэта тая, якая знаходзіцца за межамі таго, што чалавек у стане выказаць".

Аўтар тэксту да каталога выставы Эўлаля Даманоўска лічыць, што кожны з пяці мастакоў спрабуе рэалізаваць нейкую артыстычную утопію. Кожны імкнецца да абсалюту. Утопіі рэдка рэалізуюцца. А калі рэалізуюцца, дык вынік, як правіла, бывае вельмі далёкі ад задумы і нават супрацьлеглы ёй. Але, каб адшукаць ісціну, трэба энергія заблуджэнняў...

П. ВАСІЛЕЎСКІ

ФЕСТИВАЛІ

"Жыццё без музыкі было б памылкай..."

Сіхлі апошня агладысменты, уягліся жарсці. У полацкай канцэртнай зале Сафійскага сабора закончыўся XI Міжнародны фестываль старадаўняй і сучаснай камернай музыкі. Пачатак другога дзесяцігоддзя азнаменавалася бяспрэчнымі дасягненнямі: на ўдзел у фестывалі далі згоду выканаўцы сусветнага ўзроўню — "лепшая ў свеце Чыо-Чыо-сан" Марыя Біешу, Літоўскі нацыянальны камерны аркестр пад кіраўніцтвам Саулоса Сандзюкіса, вядомая піяністка з Расіі Маргарыта Фёдарова; атрымана даўгачасная фінансавая падтрымка Міністэрства культуры Беларусі і абласнога ўпраўлення культуры, якая радуе і дазваляе спадзявацца на падтрымку Полацкага фестывалю дзяржавай і ў далейшым.

Заслужаны дзеяч мастацтваў Расіі Станіслаў Бэлаз ва ўступнай прамове на канцэрце С. Сандзюкіса прывёў словы старажытнагрэцкага філосафа пра тое, што "жыццё без музыкі было б памылкай", адзначыўшы, што, на ягоную радасць, "у Полацку не робяць такой памылкі", бо зала тут перапоўненая. Як звычайна, фестываль выклікаў павышаную цікавасць у публіцы, многія канцэрты прайшлі з аншлагам.

Запланаванае шумнае адкрыццё ў апошні момант змянілася акаварэльным гучаннем капэлы хлопчыкаў. Само жыццё змяніла ўсё да лепшага. Духовная музыка класічных кампазітараў прымусіла нібыта спыніцца, задумацца. Пятчатка духоўнасці праступала ва ўсіх наступных канцэртах, і так узнік своеасаблівы эпіграф да фестывалю.

Слухаючы Шапэна ў выкананні М. Фёдаравай, нарэшце, разумееш, адкуль спадары музыкантаў бяруць ёмістыя высновы і абгульненні пра музыку таго альбо іншага аўтара. Разумееш, што толькі валікі майстар здольны вывесці слухача за межы чароўнага вальса опус 39, цудоўнай мазуркі опус 65, Фантазіі опус 49 і стварыць адчуванне адзінай шапэнаўскай прасторы, дзе прыгожыя прычоскі і салонныя манеры суседнічаюць з гордай, няскоранай і цудоўнай Польшчай. У наш час вельмі нямногія піяністы здольныя на такое. Да прыкладу, таў граў С. Рыхтэр, які, як і М. Фёдарова, належаў да школы Г. Нейгауза. Праграма полацкага канцэрта пры-

свячалася 110-годдзю Г. Нейгауза і ўключала таксама любімую ім музыку А. Скрабіна. Фестываль камернай музыкі пастаянна звяртаецца да беларускай культуры, прадстаўляючы вядомыя і часам новыя таленты. Капэла хлопчыкаў Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі, якая адкрыла фестываль, палачанам вядомая па ўдзеле ў адным з іншых музычных святаў. На сённяшні дзень яна, дзякуючы мастацкаму кіраўніку У. Глушакову, мае добры выканаўчы ўзровень, сур'ёзны, недзіячы рэпертуар. Выступленне калектыву ў досыць складаных акустычных умовах Сафійскага сабора пацвердзіла адсутнасць усялякага дылетантызму.

Прафесар Беларускай Акадэміі музыкі Вячаслаў Зяленін (скрыпка) часта выступае ў ансамблі з полацкай салісткай-арганісткай К. Пагарэлай. Што б ні граў гэты сапраўды музыкант ад Бога, усё гучыць так, нібыта выказана ад самага сэрца. Менавіта так прагучала старадаўняя чэшская музыка. Гэта ж арганічна скрыпач выказаўся і ў сучаснай музыцы: адбылася прэм'ера "Фантазіі" Г. Кароткінай для аргана і скрыпкі.

Ксенія Пагарэлая карыстаецца заслужаным аўтарытэтам сярод беларускіх кампазітараў, якія давораюць ёй свае творы для аргана. Цяпер жа на прэм'еру сваёй Санаты Ave maris stella ў Полацк прыехаў канадскі кампазітар прафесар Манрэальскага ўніверсітэта Вольфганг Ботэнберг. Ён вельмі высока ацаніў выканальніцкі талент нашай арганісткі і павёз самыя цёплыя ўспаміны пра полацкі фестываль.

У традыцыйным вечары рамансаў на гэты раз удзельнічалі беларускія спевакі. Зіхоткім феерверкам выглядала ў ім Наталля Гайда. Яе яркае, тэмпераментнае аблічча ў спалучэнні з абаяльнай жаноцкасцю па-ранейшаму захапляе публіку. Зоркі беларускай апэраты адцягнулі саліст Нацыянальнага тэатра оперы Уладзімір Пятроў (барытон). Ён стаў прыемным адкрыццём для Полацка: цудоўны голас, добрая школа спеваў, тонкае разуменне музычнай сітуацыі — усё гэта прывабіла да яго публіку.

Фестывальны канцэрт арганнай музыкі суправаджаўся нязменным аншлагам. Не-



калькі гадоў таму І. Айхорн пазнаёміў Полацк толькі з адным бокам сваёй творчай дзейнасці, прадэманстравалі "Каляднай араторыяй" Чайкоўскага. Цяпер прагучала праграма нямецкай арганнай музыкі 17—20 стст., у якой ён прадэманстравалі традыцыйную нацыянальную выканаўчую школу.

Больш за ўсё хваляванню і перажыванню выклікаў канцэрт "Ірына Архіпава прадстаўляе..." Да вялікага засмучэння паклоннікаў, спявачка не здолела асабіста прадставіць сваіх вучняў — салістку Нямецкай оперы Л. Магамедаву і саліста Вялікага тэатра Расіі А. Грыгор'ева. Аднак з яе блаславлення гэта зрабіла Марыя Біешу. Няма сэнсу перакладаць захапленне публікі з прычыны апошніх канцэртаў фестывалю — М. Біешу з праграмай музыкі belcanto і Літоўскага канцэртнага аркестра з Вільнюскага муніцыпальным хорам "Jauna muzika", які прадставілі "Gloria" Вівальдзі. Бясконцыя авацыі, мноства кветак, каментарыі С. Бэлазы з яго раскаванай і інтэлігентнай манерай вядзення канцэрта, здымкі тэлеперадачы "Музыка без межаў", натхнёныя твары слухачоў...

За дзесяць гадоў фестывалю камернай музыкі стаў для нас не проста добрай традыцыяй, але — звяном, якое звязвае маленькі горад з вялікімі мастацтвам, з сусветнай культурай. Апярэджваючы сонца і цяпло, полацкі фестываль, як кволая веснавая кветка, выклікае да жыцця патрэбу ў цудоўным і, нягледзячы ні на што, усё ж расцівае.

Н. БАРАВІК, музыкантаўца

Па дарозе ў "Навінкі"

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

— Дык чаму співаецеся? І ці дапамогуць "Навінкі" паўмільну п'яніц і алкаголікаў? — З-за поўнай бескантрольнасці і агюльнага раўнадушша! На вачах дзяржавы беларусы співаюцца, розум губляюць (у алкаголіка ў першую чаргу мозг разбураецца). Што можа наша наркалагічнае аддзяленне на 270 пацыентаў, альбо іншыя адлаведныя медыцынскія рэспублікі? Наша задача — прафілактыка і лячэнне. А іншыя дзяржаўныя арганізацыі стаяць зараз быццам у баку ад праблемы. Вынікова дзейнічае, здаецца, толькі таварыства ананімных алкаголікаў.

Гатункаў гарэлкі і віна выпускаецца паўсюдына процьма, а ці дастаткова эфектыўны кантролюецца іх якасць? Відаць, радывы падаткаплацельчык ведаць павінен, якія грошы з продажу спіртнога ідуць на падтрыманне правапарадку, на лячэнне алкаголікаў. Гэта ж наша агульная кроўная справа! Звярніце ўвагу, ці ж сакрэт для жыхара Швейцарыі, што дзесяць працэнтаў чыстага прыбытку, атрыманага кантонамі ад дзяржаўнай маналолі на спіртныя напоі, ідзе на барацьбу з алкагалізмам. Прадаюць, натуральна, гарэлку і там, але ўсё — пад дзяржаўным кантролем. У шэрагу штатаў ЗША прапанаваны спецыяльны падаткі на алкаголь для фінансавання той жа прафілактыкі і лячэння алкаголікаў. Строгія фінансавыя рамкі, кантроль за часам і месцам продажу віна, гарэлкі — ці ж маем мы права не ўлічваць і не выкарыстоўваць гэты вопыт? Праз свае каналы нашы медыкі даўно наладзілі з замежкам карысныя кантакты. Існуе, напрыклад, сумесны беларуска-галандскі праект па выпрацоўцы больш эфектыўных захадаў у лячэнні ўсіх ганебных чалавечых залежнасцей.

— Самы страшэнны выпадак у вашай практыцы...

— Ды шмат іх, і амаль штодня. Прывозяць быццам бы моцнага з выгляду маладога чалавека, а ён на вачах паірае. У 30-40 гадоў. Пасля ўскрыцця глядзіш — сэрца як у стогадовага. Калі штодня ўжываць па тры бутэлек гарэлкі, які ж "матор" вытрымае. А істотныя змены ў псіхіцы нашых пацыентаў (нездарма клініка псіхіятрычная)? Ці ж можна на такое спакойна глядзець! Як і на тое, што співаюцца жанчыны, дзеці-школьнікі. За грамадства, у якім працвітае сямейнае

п'янства, змагацца трэба ўсімі сродкамі...

— Ваша асабістае стаўленне да гарэлкі, Павел Іосіфавіч...

— Не непітушы. Але — зводжу ўжыванне спіртнога да мінімуму. Здараецца гэта, бадай, толькі ў святы. І ўвогуле павінна быць тая самая культура "пітця", якую, на жаль, беларусы амаль згубілі. Павінна быць самапавага, якая і адрознівае чалавека ад істоты...

Былі і мы людцамі...

ЭКСКУРС У МІНУЛАЕ

Да экспертнай кансультацыі запрашаю пісьменніка Уладзіміра Арлова. Згаджаецца з ахвотай. Тэма для абмеркавання адзіная: "А як пілі раней, у старажытнасці?" Расказвае Арлоў спачатку пра тое, што пілі. З часін Усяслава Чарадзея выстаўляліся на брацкіх застоліцах і вараны перабрадзелы мёд, і моцны мёд, настоены на перцы, і ячменнае піва, і віно з паўднёвага вінаграду. Пілі, радуічыся жыццю, чарамі. І духам, відаць, былі здаровыя, і цела. Але сёмай чара "богаўгнавіцельнай" лічылася, мяжой своеасаблівай, за якой ужо не для сябе, а — супраць. Казалі пра аматараў сёмай чары: "наліўся, акі мех", за чалавека не лічылі, сур'ёзнай справы не даяралі. Ці існавала тады большая ганьба? Статут застоліц непарушным быў: локці на стол не класці, не смаркацца носам, костак не раскідваць, старэйшых не перабіваць... Маршалак за ўсім сачыў. Словам, хоць князь ты, хоць прасталоўдзін — галоўным на чаркаванні прыстойнасць лічылася, годнасць чалавечая... Князі, безумоўна, часцей віном рамейскім частаваліся, але (пазней, у другой палове XVIII стагоддзя) і лекавым мёдам-трайнаком не грэбавалі. Славлілі ім полацкія віныяя склепы, дзе наглядчыкам айцец Папз быў. Не толькі пілося прыстойна, але і закусвалася гэтак жа... Безумоўна, і гарэлка гналася. Але паточны заводскі выраб яе на Беларусь — гэта ўжо "падарунак" Расійскай імперыі. З таго моманту, відаць, і на прыстойнасць застоліц пачалі мы забывацца. Адзін з прадстаўнікоў славагата шляхецкага роду Ельскіх—Аляксандр (з Дудутак) у другой палове XIX стагоддзя за напісанне антыалкагольнай кніжкі ўзяўся, спрабуючы змагацца за цвярозасць беларускага народа. Не атрымалася...

Доўгая дарога да сябе

ЗАМЕСТ ЭПІЛОГА

У "Навінках" Мікола ўжо трэці раз. "Як быццам пішчом яго сюды цягнуць", — смяюцца суседзі на палаце.

— Ды ніхто не цягне, — абурецца Мікола, хаваючы вочы. — У нас і з фельчарам вясковым (з-пад Мінска я сам) дамоўленасць такая: як толькі запой у мяне смяротны, сюды каб любімымі сіламі цягнуць... І што са мной робіцца, не ведаю. Шчыра кажу. Гадоў з дваццаць таму і не піў так, здаецца. Прынамсі, лячэння не трэба было. А зараз! Не, месяц магу на віно тое не глядзець. Але сябар зойдзе, ці ў госці хто пахліча — і пачынаецца, ліха яго забяр'я! Сто грамаў каўтну, а пасля — ні мержы, ні мяжы. Дахаты прыносілі. І працаваў калісьці ў калгасе — рукі мужчынскія заўжды патрэбныя на ферме ці на мехдвары. А калі зараз запоямі жыў — якая праца...

Міколу пад сорок. Хударлявы, невысокі. На пакам'ячым твары—яго гаротнае жыццё. І жонка паміж п'янкамі ягонымі памерла, і хата нядаўна згарэла на галавешкі, і сын на Украіну з'ехаў. І жыццё Міколава—быццам і не жыццё. Так, бясконца дарога ад роднай вёскі да "Навінак".

— Тут ні грама не ўжываю. І спакусы няма — лечаць. Ды і не цягнецца да гарэлкі тут ніхто. Мабыць, гэта спрыяе? У вёску прыеду, "завязецца" паспрабу. Вось толькі — ці атрымаецца? Я ўжо і "падшываўся", але не дапамагае. А кадзіравацца баюся, хоць і бясшкідна, кажучы...

І апраўдаць Міколу можна (хворы ж чалавек!), і абвінаваціць (каб цалкам акрыяць, аднае балыніцы мала, воля патрэбна ды жаданне сумленнае!). Ды толькі — ці стане яму лягчэй ад гэтага...

У васемнацятым аўтобусе еду ад "Навінак" да плошчы Перамогі. П'янаваты дзядзька, схамянушыся на крэсле для дзяцей і інвалідаў, з вар'яцкім гіканнем выскаквае на чарговым прыпынку. Вялікая торба, чапляючыся за пасажыраў, бразгае пустым посудам. Кругаварот віна і гарэлкі ў прыродзе. Самаахвярна мацаванне кволага дзяржаўнага бюджэту з адначасовай самазнішчэннем. І вочы маленькага хлопчыка ў аўтобусе: "Мама, дзядзька — дурань?" — "Не, сыноч, ён проста п'яны..."

Яўген РАГІН

Я СКОНЧЫЎ СПРАВАЗДАЧУ.

Аўрум Гершкавіч тужліва ўздыхнуў і сказаў, з маркотным спачуваннем: — Здоўжны вы чалавек, Саша але ніколі нічога значнага не дасягнеце ў жыцці, бо няма ў вас нахабства, а нахабства — другое шчасце. Гаворка ішла аб тым, што я павінен быў выканаць складаны дыпламатычны заход: дамагчыся ў заказчыка неабгрунтаванага змянення праграмы работ, але не здолеў таго зрабіць, бо не быў перакананы ў справядлівасці гэтага кроку. Я вінавата ўсміхнуўся і, задаволены тым, што не адбылося чакаемай лаянкі, моўчкі пайшоў да свайго стала. Пачынаць абстрактную дыскусію не выпадала. Я збіраўся на сустрэчу са старым знаёмым, парадкаваў рэчы і пад уплывам размовы з кіраўніком разважаў, чаму ўсе гэтак спагудліва-паблагліва ставяцца да беларусаў. Ну, няхай тыя яўрэі-землякі, продкі якіх спрадвеку жылі на Беларусі, як у таго ж Аўрума Гершкавіча.

Руслан скончыў заляцацца і павярнуўся да мяне: — Ну што, пехатою да метро? — Не, — адмовіўся я, — спяшаюся. У мяне сустрэча. Дарэчы, не пазычыш да палучкі трайк? — Трайк? Хіба на трайк можна ачмурыць жанчыну? — Не, я з сябрам сустракаюся. І наперад ведаю, што не адхрысціцца ад выпівону. — А мне можна з вамі? Руслан, як кажуць цяпер, калі я прыгадваю тыя даўнія падзеі, быў "лицом кавказской национальности". Сваёй нацыянальнасцю ён вельмі ганарыўся і ўсялякі напамін пра яе ўспрымаў насцярожана, бо заўсёды чакаў абразы. Таму што многія з тутэйшых лічылі, што "чуркам" і "хахлам" таксама смешна слухаць паказкі пра іх, як і ім, расіянам. Я ж далікатна не крапаў гэтую тэму, таму Руслан сябраваў са мною — наколькі гэта было магчыма пры ягоным горскім гонары. Ды і пэўная дыстанцыя ад асяроддзя, што склалася па двухбаковай згодзе, асуджа-

маваў Лёха і пашыбаваў на Курскі вакзал. А я ішоў да сваякоў і з крыўдай на Лёху разважаў сам сабе. Якія ж мы злучылі? Хіба ў чужы сад па яблыкі палезці? Дый і тое хутэй нейкі рытуальны ўчынак, нешта нахштат ініцыяцыі: пакуль не злазіў — не пасталеў. Бо лезуць не таму, што свайго няма, а каб потым выхваляцца. Толькі паціху выхваляцца: тут ёсць пэўная этыка. Гаспадар, нават калі дазнаецца, хто зрабіў шкоду, ніколі не пойдзе з дакорам. Будзе чакаць зручнага выпадку для адплаты. У сваю чаргу, калі ён "перагуляе" хлопцаў, тыя не скардзяцца. А вось на Русланавай радзіме зусім іншыя гульты. Смяротна рызыкковыя. Скажам, крадзеж жывёлы. Могуць і забіць — калі не адразу, дык потым. А крэўная помста? Невыпадкова асцерагаюцца каўказцаў: яны з дзяцінства звычныя да бойкі, у іх размова кароткая — "кыджал" у бок, і бывай. На працу я з'явіўся змрочны і расцярэблены. А Руслан выглядаў як заўжды ахайна. Вось жа паважлівы да свайго іміджу народ! — Колькі я табе вінен? — спытаўся я.

Мала таго. Пачалася гісторыя з акружанцамі. Яны хаваліся ў лесе, але час ад часу прыходзілі ў вёскі падсілкавацца, памыцца. З лесу іх не выпараш, тады немцы пачалі паліць вёскі, пастралілі, каго заспелі ў хатах, старых ды малых. За тым часам лесу хапала, адбудаваўся хутка. А тут партызанка расцвіла. Вельмі хацелі немцы знішчыць партызанаў, але ўжо не было ў іх былой моцы. Толькі бамбілі вёску і лес. Мы былі ў лесе, дык і нам крыху дасталося. Дзед бегаў ад дрэва да дрэва і жагнаўся, нібы ў навалыніцу. А нам, малым, было весела — чыста фест... Дзіўна ўсё ж, што пабілі ўчора. Я нічога не памятаю. Сказаў Руслану. Ён прамаўчаў наконт сутычкі, адно заўважыў: — Хіба гэта адпачынак? Надрацца, пабіцца... Хадзем сёння ў парк, праветрымся, з дзяўчатамі пазнаёмімся. Я не меў аніякага жадання праветрывацца і знаёміцца, але адчуваў сябе абавязаным яму за ўчора і таму згадзіўся. Танцляцоўка. Тлум. Гам. Дружыннікі злавіль падлетка, як уколваў дзяўчат шпількаю і атрымліваў ад таго асалоду. Цяпер яны калолі яго той самай шпількай і пыталіся: "Ну як, солідка?" Той вісчэў, як парсюк. Мы паталталіся і надумалі для пачатку паліць піўка. Сутонела. Піва спажывалі прама на пляцоўцы, акрэсленай агароджай і кустоўем. Там было яшчэ цяплей. З кувалі ў руцэ мы адышлі ў свабодны кут і павольна смакталі пітво. Раптам да нас наблізіўся паддаты непаголены тыпус з нахабнаю ўхмылкаю. Ягоны твар са слядамі нядаўняй бойкі падаўся мне знаёмым, але я не мог прыгадаць, дзе я бачыў яго. — Якая сустрэча! — ашчэрыўся ён. — Не пазналі? Маўчыце? А ўчора дык былі больш гаваркія. За тыпусам падцягнулася яшчэ двое аналагічных. — Ты адыдзі, а з чарнавусым мы паразмаўляем, — заявіў тыпус. Я даляў, што гэта датычыць мяне, хача ён неадрыўна і здэкліва глядзеў пры гэтых словах на Руслана. Адзін з ягоных сяброў адціснуў мяне ўбок, а першы тыпус палез у кішэню. У роце зрабілася солана, думка мітусілася гоісала — што рабіць? Больш за ўсё я баяўся таго, што зараз Руслан парэжа іх на шашлык (ён жа дзікун!), а потым адкавай разам з ім. І я выгукнуў папераджальна: "Руслан!". Але пачуў ягонае балбатанне: — Вы што? Вы што! Вы ж самі першыя ўчора распачалі! Твар ягоны амярцвеў, гатовы быў туліцца да зямлі, нібы сабака перад лупцоўкай. На мой выгук той, што адціскаў мяне з выклікам, павярнуўся. Я плескануў яму ў твар рэшткі піва і, пакуль ён прадыраў вочы, з размаху стукнуў кувалем па галаве першага, які ўжо паспеў выцягнуць з кішэні лязо, — так, як б'юць у парку па сіламеры. Куваль мой разляцеўся на аскелкі, а задзірака склаўся купкай долу. Рука вызвалілася, і я даў добрага хука таму, што прадыраў вочы, — накаўт! Трэці праявіў надзвычайную рэакцыю: убачыў, што застаўся ў меншасці, і з неверагоднай хуткасцю рвануў да выхаду з пляцоўкі. Я здолеў дагнаць яго толькі позіркам. Але знянацку адначасова рвануў за ім з "нізкага старту" і Руслан. Уцякач убачыў бакавым зрокам пагоню і загаласіў на ўвесь парк: — Ратуйце! Забіваюць! Руслан ужо амаль дагнаў яго, але раптоўна звярнуў убок і праз газон і кустоўе пабег у цемру. Я азірнуўся на зрынутых ворагаў — яны не варушыліся. Трасца, я ж упершыню ў жыцці ўдарыў чалавека, калі не лічыць дзіцячых сутычак. Усё ж яны пераацанілі маю хударлявасць і нягледзячы, бо не ведалі, як я накачваюся з мянства на сенажаці і раллі, у лесе і хаце. Тут да мяне ўрэшце дайшоў жах майго становішча, і я азірнуўся: а што грамада? Грамада была зацікаўлена выключна бегунамі і нават падцягнулася бліжэй да выхаду, каб лепей бачыць. Падцягнуўся і я. Адзін спытаўся: — Што ў іх там адбылося? Я паціснуў плячыма, як старонні чалавек, і павольна пакрочыў прэч з парку. Удалечыні чулася крык: "Вось туды пабег! Затрымайце яго!" А я ішоў, супакойваў дрыжыкі і здзіўляўся таму, што прайшоў якіх-небудзь пару хвілін. З той пары я не баюся каўказцаў, хоць яны і акупавалі, як кажуць абывацелі, усю Маскву... з Масква

Алесь ДРАЯНКОЎ

"Злачынная нацыя"

3 ЖЫЦЦЯ БЕЛАРУСА Ў "НОВЫМ ВАВІЛОНЕ"

Яны свае, і іншыя неабьякаваць зразумелая. Але ж і іншыя! Калі я адбываў студэнцкую вытворную практыку на Урале, майстра, да якога нас прымацвалі, даведаўшыся, хто ёсць хто, заплыніў на мне, пільна агледзеў ад галавы — дзе, відаць, чакаў убачыць каўтун у валасах, абавязковы для беларуса — да ног без лапцяў і загадаў: "Хадзем!". Ён правёў мяне па ўсім заводзе, паказаў усё, што дазволена, і напрыканцы задаволена сказаў: "Вось цяпер ты пабачыў, якія ёсць вытворчасці. Таго не знойдзеш у сваім Палесці". А пра украінцаў з іхнім характарам і казаць не трэба — ну проста родныя дзядзькі. Атрымліваецца згодна любіва расіянам казцы: **У старыкушкі тры сыны: Старэйшы ўмны быў дзіцёна, Сярэдні сын і так, і сяк, Младшый вовец быў дурак.** Безумоўна, прыёмам адчуваць клопат аб меншым браце, але ж трэба калі-ніколі абскокваць і старэйшых, хай сабе без Канька-Гарбунка...

Такім самым быў і мой знаёмы, да якога я спяшаўся. Як усе карэнныя смаліян, ён быў зычлівы да ўсяго беларускага. Зычлівы на свой кшталт — а ў яго быў кшталт здатнага пітака. Пры кожнай сустрэчы ён ледзь не сілком накачваў мяне гарэлкаю. Бо лічыў, што ўсе беларусы агулам яшчэ больш здатныя пітакі. Часткова ён меў рацыю, арэштлы... Сваім варушэннем я абудзіў суседа злева, які мірна пасопваў у фатэль. Гэты фатэль ён атрымаў у спадчыну ад былога начальніка, свайго даўняга сябра-супрацоўніка, калі той сыходзіў на пенсію. Раней сусед, як усе мы, сядзеў на звычайным стале, але, засынаючы, валіўся з яго на падлогу, чым палохаў увесь аддзел. Цяпер ён мог спакойна спаць за чарчэжнай дошкай, стомлены адсутнасцю працы. Адзіным ягоным абавязкам былі не надта працаёмкія клопаты з дакументацыйнай калектыву камуністычнай працы. Звычайна я казаў яму, калі ён абуджаўся дачасна: "Спі спакойна, дарагі таварыш!". Але цяпер я паведамліў яму: "Пара ўжо!", і ён пачаў на дзіва шпарка збірацца дахаты.

— А-а-а! — адмахнуўся ён, нібы ўлада-рыў маёнткам, дый не адзіным. — Другім разам ты залпаціш. — Ну, няхай, — згадзіўся я: згаджайся — не згаджайся, усё адно грошай нямаша-ка. Патэлефанаваў Лёху. Ён жывы-здоровы, толькі міліцыя прызначыла яму штраф з нейкай нагоды. — Нарабілі дзялоў, а штраф зарабіў за дробязь, — сказаў ён. — Якіх дзялоў? — Ну, калі я там камусьці па грыбах даў. Але ты развёў нас, перашкодзіў дабіць тую п'янь. — Я не памятаю. — Міратворац... А я дык пакрыўдзіў таго-сяго. — Ты мяне пакрыўдзіў! — Чым? — А навошта ты назваў беларусаў злачыннай нацыяй? — Я пакартаваў, не са зла. Калі пакрыўдзіў, выбачай.

Вядома, пакрыўдзіў. Нават жартам нельга так казаць пра наш лагодны і рахманы народ. Увесь свет ведае, што мы ніколі нікога нават палцам не кранулі. А вось нас крыўдзілі — колькі заўгодна. Маці распавядала пра 19-ы. А мо і не 19-ы, яна малая была, можа, збытала. Няважна. У тым годзе прыйшоў да вёскі польскі карны атрад. Атачыў вёску ланцугом (гэты ланцуг даўся мне ў знак: я ўсё спрабаваў уцяміць, як жа яго давезлі, колькі ён важыў?). Сабралі сялян і пачалі караць: адных дубоцамі, а другіх і вешаць сабраліся — на каго аканом маёнтка паказаў. Тут падхаліліся франтавікі ("хрантавікі", казалі маці) з бліжніх вёсак. Былі яны рашучыя і ўзброеныя. Выратавалі. Пры гэтым забілі двух палкаў, астатнія збеглі лесам ці то ў Рагачоў, ці то ў Жлобін. Напалоханых вясцоўкі падаліся хто куды. Калі неўзабаве прыйшоў больш моцны атрад, дык не заспеў, каго караць, апроч трох мужчын, што выпадкова апынуліся на сваіх дворышчухах. Палкі павесілі іх і са зла спалілі дашчэнтку вёску.

Хадзем на Курскі вакзал, — прапанаваў Лёха. — Гэта мой любімы вакзал, як кажа адзін знаёмы бомж. — Не, — адмовіўся я, — тут недалёка жыве мая радня, пераначую ў іх. — Хто ж цябе пусціць гэтак позна ды яшчэ п'янага? — спрабаваў настаіць мяне на розум Лёха. — Дык яны ж родныя. Калі не прымуць, будзе сорам да скону. — Гэта што, завядзёнка такая? — здзіўніўся Лёха. — А калі ты злодзея, якога міліцыя шукае? — Усё роўна трэба пакарміць, абаграць. Так спрадвеку. — Злачынная вы нацыя, — сцісла падсу-

ла яго на самоту. Сам ён быў досыць інтэлігентны і зграбны хлопец, схільны да манернасці ў стасунках, што не замінала тутэйшым выдаваць яго за непапраўнага нягодніка. Ад гэтакіх аднадушных ацэнак я і сам схіляўся да таго ж меркавання, але мне было шкада яго, і я запрасіў хлопца з сабою. Ну вось і мой Лёха. Папраўдзе, ягонае імя было Анатоля, але ўсе пагалоў называлі яго Лёхам. Магчыма, зашчырасці шырыню душы, а магчыма, за неўспрыманне нічога складанага ці "завумнага" і непавагу да этыкету. — Ты яшчэ жывы? — пагрозліва спытаўся ён у мяне, як звычайна. — Я ж абяцаў, што мы яшчэ сустрэнемся, — таксама традыцыйна пагрозліва адказаў я. — Гэта Руслан, мой калега. Лёха без каментарыяў працягнуў Руслану далонь-рыдлёўку. Ягонай істоце было ўсё адно, сёння ён пазнаёміўся ці дзесяць гадоў таму. Я аддаў Лёху даведнік па канструктыўных матэрыялах, які і быў, уласна кажучы, нагодаю для нашай сустрэчы. Замест падзякі ён сказаў: — Ага. Ну, распавядай, як маешся. Ды не на вуліцы, хадзем дзесь пасядзім. Мы накіраваліся да бліжэйшай кавярні, прыхаліўшы бутэльку ў краме. Пасядзелі, наведалі піўны ларок. Потым — ужо на Русланавай грошы яшчэ ды яшчэ. Карацей, я ўжо досыць невыразна памятаў, што было далей. Так бы мовіць, перайшоў у другое вымярэнне. Мая маці называла гэты стан: "Як цапок". З кімсьці быццам сварыліся. Калі трохі ачомаліся, было ўжо надта позна. Руслан спыніў таксі, бо ў яго былі грошы. Не таму, што быў такі багацей, а з-за ашчаднасці ў штодзённым спажыванні. Але калі трэба было паказаць фанабэрыю, ён не скваліўся. А мы грошай не мелі, з ім ехаць — нязручна, таму ўзяліся вырашаць, што рабіць. Я спяваў Высоцкі: "Метро не ходит, в такси не содют". — Хадзем на Курскі вакзал, — прапанаваў Лёха. — Гэта мой любімы вакзал, як кажа адзін знаёмы бомж. — Не, — адмовіўся я, — тут недалёка жыве мая радня, пераначую ў іх. — Хто ж цябе пусціць гэтак позна ды яшчэ п'янага? — спрабаваў настаіць мяне на розум Лёха. — Дык яны ж родныя. Калі не прымуць, будзе сорам да скону. — Гэта што, завядзёнка такая? — здзіўніўся Лёха. — А калі ты злодзея, якога міліцыя шукае? — Усё роўна трэба пакарміць, абаграць. Так спрадвеку. — Злачынная вы нацыя, — сцісла падсу-

матчына вёска ўвогуле нешчаслівая. У 41-м годзе адступала з суседняга раёна міліцыя. На лясной дарозе бліз вёскі дагналі яе немцы на матацыкле. Міліцыя забіла іх дый падалася сабе прэч. Панаехалі немцы, сагналі вясцоўцаў: "Хто гэта зрабіў?" Усе маўчаць, бо яшчэ не чулі нічога пра здарэнне. Немцы расстралілі адстаўшых чырвонаармейцаў, потым ўзяліся за маладых мужчын. Астатнія асуджана чакалі сваёй чаргі. Але тут падкаціў матацыкліст, нешта пагыргытаў сваім, і тыя сышлі.

маць заключэнне па гэтым пытанні ў Міністэрстве культуры і Рэспубліканскім таварыстве аховы помнікаў". Арт. 57: "Нерухомяць помнікі гісторыі і культуры (будынкі, збудаванні), акрамя выкарыстання ў навуковых, культурна-асветніцкіх мэтах, могуць быць выкарыстаны ў гаспадарчых і іншых мэтах, калі гэта не наносіць шкоды захаванню помнікаў і не парушае іх гістарычна-мастацкай каштоўнасці". І нарэчце арт. 78: "Да асоб, якія вінаваты ў парушэнні правілаў аховы і выкарыстання помнікаў гісторыі і культуры, калі гэтыя дзеянні па сваім характары не цягнуць на крымінальнаму адказнасць, могуць быць прыменены меры адміністрацыйнага спагнання, папярэджання альбо штрафу". Як бачна, помнікі гісторыі і культуры, быццам бы, павінны быць добра абаронены-

Які помнік — наступны?

У горадзе Лідзе засталася не так ужо і шмат помнікаў архітэктуры. У кнігу "Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць", акрамя вядомых замкавых руін, занесены дзевяць будынкаў. Гэта дамы NN 3, 4 па вул. Камсамольскай, NN 23, 26, 31, 32 па вул. Савецкай, Іосіфаўскі касцёл піяраў (вул. Савецкая, 20), зараз гэта праваслаўная царква, а яшчэ зусім нядаўна тут быў размешчаны планетарый і Крыжаўздвіжскі касцёл (вул. Савецкая, 2). Іосіфаўскі касцёл піяраў быў пабудаваны ў 1797—1824 гг. У 1842 г. будынак гарэў, а ў 1863 г. быў перабудаваны ў праваслаўную царкву. Крыжаўздві-

жанскі касцёл быў пабудаваны ў 1765—70 гг. Гэта помнік архітэктуры барока. Зробім невялікі экскурс у юрыдычныя паперы. Закон "Аб ахове і выкарыстанні помнікаў гісторыі і культуры" дае вызначнае тлумачэнне, як улады і наогул жыхарства павінны адносіцца да помнікаў гісторыі і культуры. Арт. 45: "Знос, перамяшчэнне і змены нерухомяць помнікаў гісторыі і культуры забараняецца. Выключэнне з гэтага правіла можа дапускацца толькі ў кожным асобным выпадку з дазволу Савета Міністраў..." Арт. 46: "Арганізацыя, якая хадзіць аб зносе, перамяшчэнні ці зменах у помніку гісторыі і культуры, абавязана атры-

маць заключэнне па гэтым пытанні ў Міністэрстве культуры і Рэспубліканскім таварыстве аховы помнікаў". Арт. 57: "Нерухомяць помнікі гісторыі і культуры (будынкі, збудаванні), акрамя выкарыстання ў навуковых, культурна-асветніцкіх мэтах, могуць быць выкарыстаны ў гаспадарчых і іншых мэтах, калі гэта не наносіць шкоды захаванню помнікаў і не парушае іх гістарычна-мастацкай каштоўнасці". І нарэчце арт. 78: "Да асоб, якія вінаваты ў парушэнні правілаў аховы і выкарыстання помнікаў гісторыі і культуры, калі гэтыя дзеянні па сваім характары не цягнуць на крымінальнаму адказнасць, могуць быць прыменены меры адміністрацыйнага спагнання, папярэджання альбо штрафу". Як бачна, помнікі гісторыі і культуры, быццам бы, павінны быць добра абаронены-

мі. Тым не менш, у Лідзе існуе пагроза гэтым самым помнікам. У доме N 3 па вул. Камсамольскай нядаўна была зроблена аптэка. І зусім нядаўна ў доме N 23 па вул. Савецкай у адной сцяне былі прарублены дзверы. Тут мае быць якая-небудзь крама ці офіс. Дазвол на змены ў знешнім выглядзе помніка архітэктуры даў намеснік галоўнага архітэктара г. Ліда спадар Зайцаў. Свае дзеянні ён матываваў тым, што, на ягоную думку, гэты будынак не ўяўляе ніякай мастацкай каштоўнасці, а пра тое, што дом N 23 занесены ў кнігу "Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі", ён не ведаў. Вось такія справы. Які помнік будзе наступным? Лілія САШАНАВЕЦ

3 песняй па жыцці



У Кажан-гарадку Лунінецкага раёна жывуць два самадзейныя кампазітары — інвалід па зроку Андрэй Данилавіч Урбановіч і кіраўнік хору "Палессе" Лунінецкага ПТВ-146 Мікалай Рыгоравіч Вайцяхоўскі. На рахунку ў кожнага больш чым па сто песень, якія сталі любімымі ў народзе, бо многія з іх выконваюцца на эстрадзе як народныя.

Фота Рамана КАБЯКА, БЕЛТА

Вучань не забыў настаўніка



У былога дэкана землеўпарадкавальнага факультэта Белсельгаскадэміі кандыдата тэхнічных навук Іллі Маісеевіча Стальмашонка — 80-гадовы юбілей. Павіншаваць свайго настаўніка прыехаў яго вучань, а цяпер намеснік старшыні Асамблеі народаў Казахстана, саветнік прэзідэнта па праблемах адукацыі, навукі, праваў чалавека, рэктар Казахскай архітэктурна-будаўнічай акадэміі доктар тэхнічных навук Павел Атрушкевіч. Ён уручыў юбіляру шыты золатам чапан — такіх падарункаў удастойваюцца толькі паважаныя аксакалы.

Фота Мікалая ЦІТОВА, БЕЛТА

Адразу тры выставы



У Магілёўскай выставачнай зале прайшлі тры выставы, удзельнікі якіх — фотамастакі з Магілёва і Мінска, майстар нетрадыцыйнай вышывкі мінчанка Тамара Багданова. Музей гісторыі Магілёва прапанаваў для прагляду фотаздымкі будынкаў магілёўскіх царкваў і храмаў, якія калісьці ўпрыгожвалі старадаўні губернерскі горад.

На здымку: Тамара Багданова расказвае пра свае работы.

Фота Мікалая ЦІТОВА, БЕЛТА

Тры пуды жыта

(Працяг. Пачатак на стар. 8—9)

— Хвіліначку. Я віджу, што вы ўжо супакоіліся. Мы ўсё ж з вамі не ў бірулькі будзем гуляць. Усё, што вы будзеце гаварыць, запратаколім. І я хачу папярэдзіць вас... — ён памаўчаў, — аб адказнасці за адказ ад дачы паказанняў і за дачу ілжывых паказанняў...

Яна не слухала, што ёй гразіць. Яна ўсё жыццё ўсюды і ўсім гаварыла праўду...

— Ну вось, я вас папярэдзіў. — Ён сеў за сталом на крэсла. — Я думаю... гаварыць праўду ў вашых жа інтарэсах. Вы пісалі нам аб пераглядзе справы вашага мужа?

— Сын хадатайнічаў. Аркадзя... Ён і пісаў ад мяне.

— А якая ў вас адукацыя?

— Адукацыя? — усміхнулася яна. — Чытаць і пісаць умею. Сама навучылася.

— А дзе цяпер ваш сын?

— У Маладэчыне. Там жыве і працуе. Жанаты. І Аля, дачка, там, у Маладэчыне. І зяць, Перапёлка. Пасля партызан там астаўся і Аркадзіо пасля арміі туды перацягнуў. І ўнукі мае ад Алі жылі там. Лёнік і Вова. Якраз такія, як вы. У ваенным вучылішчы цяпер адзін і другі...

— А сын ваш член партыі?

— Як тут сказаць. Цяпер — не. Быў усю вайну лётчыкам-радзістам. І ў партыі быў. А пасля вайны даслаўся, што ён зманіў. Што бацька не памёр, а забралі ў трыццаць сёмым. І выключылі з партыі.

— Ну, цяпер жа не тое. Вы ж ведаеце.

— Пра сілі зноў у партыю. Але ён не захачеў. Працуе і ўсё. І дзяцей выгадаваў. Я за яго ні разу ў жыцці не чырвана...

Ён сядзеў за сталом і цяпер пісаў на белым-белым лісце паперы, хуценька і акуратненька.

— Ну, а з Сяльвестрам як вы пазнаёміліся?

— Я ж гавару, у Амерыцы. Не-е... Туды мы разам не ехалі. Адтуль ужо ў пятнаццатым годзе дамоў вярочаліся разам. Пажаніўшыся. Пазнаёміліся з ім у чатырнаццатым, у чатырнаццатым і пажаніліся. А калі вярнуліся з Амерыкі ў пятнаццатым годзе, Сяльвестру праз два тыдні ўзялі ў царскую армію. Эхаха... духу не перавяду... Гэта ж як усё роўна я сёння побач з ім на параходзе... Як з вамі. Усё помню, не забылася...

— Я вас папрашу. Раскажыце пра Амерыку больш падрабна.

— Пра Спрынгфілд? У Спрынгфілдзе, дзе я апынулася, Сяльвестра быў спачатку чорнаробочым, як і я. Пасля ўжо знайшлі работу на фабрыцы. І ён і я, яшчэ не ведаючы адно аднаго. На фабрыцы мы і сшыліся. На фабрыку мяне ўзяў сам гаспадар. Выбраў з усіх і ўзяў. Фабрыка была невялікая. Перараблялі ўціль — рызэ па-нашаму, павясковаму. Толькі ў нас па вёсках ездзіў на калёсах Бэрка і крычаў: "Шарспінне, варсінне і шчоткі благія"... і яму бабы зносілі анучы з усёй вёскі да Петрусіхі ў канцылярню. Бэрка даваў за рызэ мыла, фарбу, кручкі — рыбу лавіць. А ў Спрынгфілдзе была фабрыка: чыста, культурна. І прывозілі туды здаваць такую адзежу, якую ў нашай вёсцы насіць бы ды насіць, якой, можа, і ў вочы не бачылі. Я з паўгода стаяла ля вялікага стала — бліскучага, вузкага і доўгага. І мне падавалі адзежу на стол нейчых рукі аднекуль знізу — я нават не бачыла чалавека. Рукі, адзежа — і ўсё. Я раскладвала на доўгім стале штаны ці рубашку і вострымі ножніцамі ці нажом адпарвала гузікі, аплікі, кнопкі, спронжкі і скідвала іх у вялікую фанерную скрыню, якая за дзень напуўнялася да краёў... Чыстую, без ніводнага гузічка ці шпілечкі, апратку я перакілівала на другі стол, які стаяў вышэй і з якога яе зноў згравалі адны рукі — чалавека відаць не было, увесь быў завалены адзежай. Гузікі то я зразала лёгка, але ўсягды баялася, бо мяне папярэдзілі, каб не трапіла ад мяне на другі стол, што стаяў вышэй, адзежына з чым жалезным у кішэнях, і я акуратненька, з увагай усягды лазіла па іх,

выварочваючы і атрасваючы ад папярэхі, пылу і табакі. Чаго толькі ў тых кішэнях не знаходзіла: гадзіннікі, ключы, іголки, шпількі, расчоскі, ножыкі, ножнічкі і такія штучкі, якіх я і ў вочы ні разу не бачыла. У кішані доўгіх і вузенькіх чорных вельветавых штаноў я адзін раз і знайшла пярсцёнак, залаты, шырокі, на вялікі палец у чалавека. Блішчэў так, хоць аслепні. Я, спужаўшыся не ведаючы чаго, аддала яго самому гаспадару фабрыкі. Паднялася высока наверх, спыталася дзе ён, мяне пусцілі, і я паклала пярсцёнак перад ім на стол і сказала, як і што. Ён доўга на мяне глядзеў, паказаў на крэсла, каб села. Перапытаў раз, другі. Пасля паклаў пярсцёнак у вялікі жалезны сейф, дастаў адтуль адзін новенькі даляр і даў мне ў рукі. Падзякаваў. З таго дня мяне перавялі да вышэйшага стала. Дзе і стаяў Сяльвестра. Гэта я яго рукі бачыла ўвесь час, калі падкідала яму ўверх адзежу, нават запамінала іх, не бачачы самога чалавека. Нож і ножніцы гаспадар перадаў яму, а я цяпер толькі выварочвала кішэні. А той вялікі залаты пярсцёнак і злучыў нас з Сяльвестрам наўсягды... Што было ўчора, пазаўчора, я ўжо не скажу. А тое, даўнейшае, помню... Як і Сяльвестру. Вось так мы і пазнаёміліся...

— А хто ў Сяльвестры з родзічаў яшчэ быў ці цяпер жыве ў Амерыцы? І ў вас хто?

— У мяне нікога не было. Я адна паехала і вярнулася. А ў яго была сястра, Ефрасіння. Прузына — па-нашаму, павясковаму. У Кевані. Памёрла ўжо. Не помню добра, разам яны ехалі ў Амерыку, ці яна перш, а яго паклікала. Яна была за яго старэйшая. Мы там сустракаліся. У госці ездзілі адны да адных. Я нават адрас яе помню: 714, Мэйн стрыт, Кеванія, Ілінойс. Ці перапісваліся? Перапісваліся. І да трыццаці сёмага года, і пасля вайны, калі ўжо Сяльвестры не было. Яшчэ хто ў яго з родзічаў? Блізкіх? Брат Савэрка. З'ехаў з дому, як і Сяльвестра. Сяльвестра ў Амерыку, а ён — у Сібір. Іх таксама было ў сям'і два браты і пяць сяспёр. І ў Сібіры Савэрку таксама забралі ў трыццаці сёмым. І цяпер ні слуху, ні духу, хоць мы і пісалі. Хто сёстры? У Сяльвестры, апроч Прузыны, былі яшчэ чатыры сястры. Ганна ў Красным, Наста ў Грыневічах, Марыля тут, у Сушкаве, і Алімпіяда, па-вясковаму Улімка. Ганца і Наста памёрлі, Марыля падарвалася ў вайну на міне, а Улімка жыве ў нашым Задроздзі. Мы з ёй адны з усіх блікіх засталіся. Дажываем і мы. Э-ха-ха...

— Доўга яшчэ будзеце жыць. Памяць у вас — дай бог... Успомніце... — ён паглядзеў у свае жаўтаватыя паперы, рассунутыя па сталю, — 20-га кастрычніка трыццаці сёмага года, калі 14-ты пагранатрад праводзіў у вас у хаце воб-ыск... У вас, дакладней, у Сяльвестры, знайшлі медаль 1913-га года. Царскі.

— Знайшлі. Быў такі медаль. А чаго яго было куды выкідаць. Ляжаў і ўсё. Сяльвестру ім узнагародзілі, калі скончыў адзінаццацімесячныя курсы ротных фельчараў у пятнаццатым годзе ў Сібірску і служыў у царскай арміі. А з восемнаццатага года па дваццаць першы ён служыў у РККА лекпомам. Дамоў і вярнуўся ў дваццаць першым годзе.

— Угу. А фашысцкі значок? Свастыку? Вы не пацвердзіце?

— Які фашысцкі значок... Смеху варта.

— А вы ведаеце свастыку?

— Ведаю. Нямецкую, з вайны, — яна падняла з калень руку і сагнула свае сухія старыя пальцы.

— Та-ак... — Ён зноў стаў перакладаць жоўтыя лісты на сталю. — Пры воб-ыску знайшлі жоўтага колеру гузік, на якім была и-зо-бра-же-на, — ён прачытаў гэта слова па складах, — свастыка. І ляжаў той гузік разам з дзіцячымі лялькамі. У кашолцы. Было?

— Было. У чатырнаццатым годзе ў Амерыцы Сяльвестра выступаў на спаборніцтве. Дужаліся. І я была там. Сяльвестра і перамог некага. Паклаў на

лапаткі. Той і даў яму гузік ад свайго пінжака на памяць. І Сяльвестра даваў нешта яму на памяць. Мы і прывезлі той гузік з Амерыкі. На ім была нейкая літара. Толькі не свастыка. Смеху варта! Той гузік забралі пры воб-ыску пагранічнікі...

— А вялікую амерыканскую хустку? Знайшлі пры воб-ыску?

— А што, дамоў з Амерыкі я павінна было голая ехаць? Я не толькі хустку прывезла...

— А чаму вы вярнуліся з Амерыкі?

— Скажу вам праўду. Я ўжо нічога не баюся. З Амерыкі сама я не вярнулася б. Нізашто... Але я выйшла замуж. А Сяльвестру праз год дамоў пацягнула. Толькі дамоў... Пацягнула на згуб галавы. Як чуў сваю пагібель і шукаў яе. Не паехалі б адтуль — дык і жылі б дагэтуль, як усе людзі. А што я павінна была рабіць? Кінуць Сяльвестру? Я за яго была на два гады старэйшая... Я і вярнулася разам з ім.

— Аляксандра Раманаўна... А ці чулі вы тады, да арышту Сяльвестры, што-небудзь пра антысавецкую паўстанцкую арганізацыю, якая была створаная на тэрыторыі СССР разведкай адной прыгранічнай замежнай дзяржавы, у якой быў ваш муж, Сяльвестра, з 1934-га года і па заданні якой праводзіў арганізавана контррэвалюцыйную работу, займаўся шпіянажам, а таксама праводзіў дыверсійныя акты і падрыхтоўку да іх?

— Не. Не чула. Што, сам сазнаўся? У вас так і запісана? Сяльвестра? Сам? Бо-о-о-о мо-ой...

— А з начальнікам заставы "Жоўты бераг" Кашырыным Сяльвестра сустракаўся?

— Начальнік заставы Кашырын з Сяльвестрам у нас піў гарэлку. І самагонку. І не адзін раз. І не ён адзін. Начальства і тады піло, як і цяпер. Не саромелася...

— А ці прыходзіў да вашага мужа Каўзановіч з Крайска? А пра групу Жарскага не чулі?

— Не.

— І не ведалі ні аднаго, ні другога?

— Не.

— Ці паяўлялася ў вашага мужа ў 1936 годзе вялікая сума грошай, і ці ведама вам, дзе ён іх зарабіў?

— Не. Не паяўлялася. Грошы з мужам мы палучалі толькі з калгаса на прападні.

— Ці хадзіў ваш муж у 1936-м годзе за граніцу? У Польшчу. Ці насіў у Караліна і Жызнаву воўну і другую кантрабанду і ці прыносіў адтуль спірт, сахарын і падэшву?

— Не.

— Ці быў у маі 1936-га на калгаснай кармакухні пажар, калі муж быў дагледчыкам скаціны?

— Не.

— А ў свінарніку?

— Не. Пажараў у Задроздзі на ферме ніколі не было.

— А ці дохла на ферме ў 1936-м годзе скаціна?

— Скаціна дохне на любой ферме, у любы год. Як і людзі паміраюць у любой вёсцы ў любы час. Дазволу на гэта ў нас ніхто не пытаецца...

Ён змоўк, доўга сядзеў на крэсле, гледзячы на жоўтыя рассаваныя лісты паперы, пасля ёй, Александрыне, у вочы, талы, як і ў пачатку, устаў і захадыў па хаце, адной сваёй дарогай — ад стала да грубкі — і цёр рукі даланей аб даланю. І яна пачула, як і ў яе, лежачы на каленях, пачалі мярцвець рукі і па іх забегалі мурашкі — ад пальцаў да локцяў.

Пачуўшы, што сталі хадзіць па хаце, дзверы з прыхожай адчыніла Юстына. Нехта яшчэ прыехаў на допыт, але кагэбіст паказаў ёй аж дзвюма рукамі: заняты. Юстына ціха зачыніла дзверы, а ён спытаўся ў яе, Александрыны, аж ад грубкі:

— Вы першыя ўступілі ў калгас?

— Першыя. Усё ён, Сяльвестра. Ён першы і ў Амерыку, першы і з Амерыкі. Першы і ў калгас, першага і ў варанок пацягнулі пагранічнікі.

З любімымі не расставайцеся

— А за што арыштоўвалі Сяльвестру ў 1933-м годзе? Не помніце?

— Арыштоўвалі пагрантрадам на месяц. Ні ён, ні я не ведалі за што. Нават не падазравалі.

— А ў 1935-м годзе?

— У трыццаць пятым судзілі за тое, што згніла ў парніку бульба, трапіўшы пад мароз. Адседзеў тры месяцы. За пяць мяшкоў...

— Што вы хочаце, Аляксандра Рамаўна, дапоўніць да сваіх паказанняў? — спытаўся ён неяк адразу, сядзячы за сталом на крэсла.

— Дапоўніць? Больш нічога не хачу дапаўняць. А каб можна было дапоўніць — дапоўніла б... Што згнілі маладымі ў зямлі і майго Сяльвестру і Савэрку... І ў нашай вёсцы па чалавеку лічы праз хату...

— Прачытайце і там, дзе пазначана: пратакол мною прачытаны — распішыцеся. Там, дзе стаіць: 26 снежня 1956-га года. Справа вашага мужа Сяльвестру будзе перагледжана. Вынікі паведамім.

— Чытаць я не буду. Няма ўжо чым. Няма вачэй... Палавіна вышвіла, а другую палавіну выплакала... Далёка яшчэ бачу, а чытаць — не магу.

Узяўшы здервянелай рукою яго чорную вялікую самапіску, яна паставіла свае каракулі там, дзе ён паказаў пальцам. Як у каласнай ведамасці, калі палучала на прададні. Больш яна ніколі пісьме не распісвалася. Не помніць.

Вялікая чорная ручка была халодная, як лёд, і яе ніяк не маглі сціснуць пакрыўлены ў цёплай хаце пальцы.

Яна ішла дамоў з Сушкава па занесенай снегам каляіне ад машыны. Снег раставаў на цёплых яшчэ пасля Юстынінай хаты шчоках і мяшаўся са слязьмі, халоднымі і салёнымі. Не так лёгка было ісці дамоў пад вецер. На горку да могілак яна папіху ўзышла, а ісці ўніз да грэблі не магла: замалю каляіны і ад машын, і ад саней — снегу па калена, — і пачыналі мерзці ногі ў бурках з галошамі.

“Калі перад табой усягды заносіць дарогу пяском ці снегам, нялёгка табе па ёй ісці... Спатыкаешся...” — падукала яна пра сябе, захінаючы хусткай мокрыя шчоки ад вострага ветру і калючых дробных круп, што секлі без аддухі ў твар.

Ад маста яна пайшла наўскасяк асецідай — па гурбах, але бліжэй у вуліцу.

Дома Волькі не было — не прыйшла яшчэ ад мялішы. Карова ў хлеве маўчала — не рыкала і не біла рагамі ў сцяну, не адзываліся і парасяты, — значыць, Волька прыходзіла днём на палудзень; дагледзла.

Скінуўшы кажух на лаву ля акна, яна закруцілася была па хаце — у першай палавіне: ні стаць, ні прысеці, ні за што ўхапіцца...

Узяла вілачнік, адсунула на прыпечку засланку, дастала гаршчок з запіркай — і адразу пакінула.

“І лыжка будзе валицца з рук... не толькі вілачнік...”

Хацелася некуды ісці і ісці, не сядзець бы толькі на месцы. У хаце — у другой палавіне — на яе натапырыліся калючыя аліясы ў гаршках. Са сцяны, здалася, высака, аж з-пад столі, на яе зірнулі з-за шкла з партрэта ў счарналай рамцы Сяльвестра і яна сама — бліснулі халодным святлом ад белага снегу знадворку.

Яна доўга стаяла ў парозе і глядзела на партрэт. Партрэта ўжо даставаў знізу фікус у цёмным лісці і сваім верхам калоў яго знізу, як дзідай. Мінуў чорную круглую каробачку ад радыё, ходзікі і палез пад партрэт.

Хацелася пабегчы аж у Маладэчна да Аркадзі, да Алі. Пагаварыць з Перапёлкам — ён жа дырэктар фабрыкі і разумны чалавек. Да ўнукаў на край свету, толькі б не сядзець... Гэтулькі гадоў прайшло. Дваццаць, лічы, а ўсё — як учора...

Не супакоіла яе і Волька, з пямном прыйшоўшы з работы. Цэлую ноч яна не магла заснуць — расказвала і расказвала ўсё Вольцы...

А назаўтра раніцай зноў секлі дробныя крупы ў акно ад вуліцы і зноў стукнуў дзюбкай у шыбіну учарашні гіль — варажыў на доўгія халады, — але яго не было відаць: за ноч замерзлі ўсе шыбы — і ад вуліцы, і ад двара.

Заканчэнне будзе.

Чарада юбілей прайшла ў Беларускам рэспубліканскім тэатры юнага глядача. Пра тры з іх, на вялікі жаль, са спазненнем, мы распавядаем сёння на старонках “ЛіМа”.

Хвалючай падзеяй стала 90-годдзе Юліі Феафілаўны ФЛЯЙТО, прадстаўніцы першай кагорты актэраў тэатра. Прыйшла яна ў ТЮГ ужо ў параўнальна сталым узросце, таму даводзілася іграць ролі мацярок, бабулек, стальных жанчын. І сёння, праз столькі год, успамінаецца маці — Клаўдзія Васільеўна Савіна ў спектаклі “У пошуках радасці” В. Розава, якую мякка і тактоўна сыграла Юлія Феафілаўна. Яна была такая клпатлівая, поўная любові, патрабавальная, стрыманая, так гарача перажывала за ўсіх сваіх чатырох дзяцей. Дабрыней, спагадай веяла ад яе Антаніны Шыдлоўскай у спектаклі “Над хвалямі Серабранкі” І. Козела. (Цудоўная была пара: Ю. Фляйто — У. Говар-Бандарэнка.) А якая прыкметная была яе сялянка Марыля ў спектаклі “Папараць-кветка” І. Козела! І хаця роля не з галоўных, але ўсе рэцэнзенты нязменна адзначалі яе, такая яна была натуральная, народная. Асабліва поўна раскрывалася яна ў сцэне вяселля, дзе была сваццый. А яе добразычлівыя бабулі (мудрыя, якія ўсё разумеюць), цёткі... Ці пакладзістая, жадаючая ўсім дагадзіць Аграфена Кандрацеўна ў спектаклі “Свае людзі — памяркуеся” А. Астроўскага. І разам з гэтымі ролямі — такія непадобныя характары, як хітраватая, гультаватая Бабка ў “Казачным доміку” М. Стэбліка, вострыя гратэскавыя вобразы ў “Клапе” У. Маякоўскага — Разалія Паўлаўна Рэнесанс, Прадаўшыца духоў, Першая гасця і Старая, сыграныя ярка, кідка, сакавіта.

15 сакавіка ўсхваляваная Юлія Феафілаўна прымае віншаванні. За святочным сталом у яе гасцінным доме сабраліся родныя, блізкія, сябры, былыя калегі. У гонар юбіляркі гучалі тосты, пажаданні, віншаванні... Вельмі крануў Юлію Феафілаўну віншавальны вершык Артура Вольскага ад Тэатра юнага глядача:

Жыццё падобна на кірмаш:

*Усё — у бясконцай змене.
Гучаў, як флейта,
голос Ваш
На беларускай сцэне.*

*Гады...
Супынку ім няма.
Спрадвек нязменна гэта.
Ідзе за восенню зіма,
Але мы помнім лета.*

*І як бы веі ні гулі,
Нам не забыць ніколі,
Што Вамі створаны былі
Цудоўнейшыя ролі.*

*Ах, Юля!
Юлечка Фляйто!
У згодзе з Божай воляй
Жывіце сто, яшчэ раз — сто,
А, можа, нават болей!*

Былі і ўспаміны. Юлія Феафілаўна прыгадала, як працавала на радыё (чытала на польскай мове), у філармоніі, светлы 12-гадовы час работы ў ТЮГу. Успоміла, як выпадкова трапіла ў тэатр — прыйшла ў якасці партнёрка “падыграць” актэру на паказе, ды так і засталася. Успаміналі з былымі калегамі (Л. Цімафеевай, Р. Маленчанкай, Л. Барташэвіч), як разам ігралі ў спектаклі “Мяккі характар” Л. Гераскінай.

Узрушаная віншаваннямі, Юлія Феафілаўна сваім моцным (да гэтага часу!) актэрскім голасам прачытала па памяці два вершы — прызнанні ў каханні, напісаныя і прысвечаныя ёй Антонам Згіроўскім, яе былым мужам (Знакаміты вядучы актэраў Тэатра Галубка, ён у 1937 годзе разам з Уладзіславам Галубком быў рэпрэсаваны, а Юлія Феафілаўна, якая таксама працавала актэрскай у БДТ-3, засталася з двума маленкімі сынамі). Прачытала Юлія Феафілаўна і верш М. Багдановіча “Зорка Венера”. Цудоўная, незабыўная сустрэча.

З красавіка — юбілей Людмілы Мікалаўны БАРТАШЭВІЧ. У 1960 годзе ў ТЮГу ішла немудрагелістая музычная камедыя пра каханне “Квартэт Алямбар” М. Віннікава. І была там такая цікавая зазірлівая дзяўчынка Зойка, якая бегала за дарослымі закаханымі хлопцамі, падгляда-

ла, падслухвала. І вось яны (ролі выконвалі П. Дубашынскі, Б. Піскун, М. Пятроў) злавіўшы яе, падкідалі ўгору. Гэты ўзлёт аказаўся шчаслівым для маладой актэрысы Люсі Барташэвіч. Яна сапраўды... узляцела!

Кім толькі ёй не даводзілася быць: і “Дзяўчынай з канапушкамі” (у п’есе А. Успенскага), і “Дамай-невідзімкай” (у камедыі П. Кальдэрона), і жонкай прафесара Паляжаева Марыяй Львоўнай (“Неспакойная старасць” Л. Рахманова), і жонкай Фучыка Густай (“Рэпартаж з пятлей на шы” О. Зяленкі)... І ўсё ж сапраўднае яе прызнанне — трагедыя. Непаратная, непараўнальная трагедыя.

Шчырая, абаяльная, з заразлівым тэмпераментам, тонкім гумарам, колькі дзяўчатка, хлопчыкаў перайграла Л. Барташэвіч, колькі самых розных характараў стварыла больш як за 25 гадоў свайго сцэнічнага жыцця. Ці ж можна забыць яе палыманага Хлапчыша-Кібальчыша (у інсцэніроўцы паводле А. Гайдара), непасрэдную прывабную Маржэнку з “Казачнага доміка” М. Стэбліка, ці ўпершыню закаханую, парывістую, радасную, якая нібыта ўся свяцілася ад шчасця, і засмучаную падманам Зою Лезіну (“Усё гэта не так проста...” Г. Шмялёва), а яе графіцкую, вытанчаную Мальвіну, нібыта ажыўшую з казкі ў “Прыгодах Бураціна” паводле А. Талстога (менавіта такой, здаецца, мы яе толькі і ўяўлялі), гарзлівую нейтаймоўную Лэпі — Доўгуопанчоку (у аднайменнай казцы паводле А. Ліндгрэн) ці “лёгкаю, як паветра” дзяўчынку Гедру (“Я спяшаюся за летам” В. Пальчынскай) і шмат-шмат каго яшчэ. І па сённяшні дзень у дзіцячых пастаноўках на Беларускам радыё гучыць такі званкі, празрысты голас Людмілы Барташэвіч.

24 мая — апошні ў гэтым сезоне юбілей: споўнілася 60 гадоў рэжысёру Мікалаю Міхайлавічу ШЫЙКО. Кожны, хто бывае ў Тэатры юнага глядача, яго добра ведаюць, а некаторыя, мабыць, і даўно. Знаёмства з ім адбылося яшчэ ў 1966 годзе на спектаклі “Прыгоды Бураціна”. Казка, знаёмая з дзяцінства, была зроблена з такой фантазіяй, так вынаходліва, з такім азартам, гумарам, іроніяй, з такой актэрскай зацікаўленасцю, што стваралася ўражанне, быццам бачыш яе ўпершыню. Сапраўды, як і было абяцана на афішы тэатра: “Незвычайнае прадстаўленне для дзяцей ад 4-х да 70-і гадоў”. Першая сустрэча аказалася ўдалай і знамянальнай. У 1972—74 гадах М. Шыйко ўзначальваў Тэатр юнага глядача.

Пачатак 70-х гадоў быў складаным перыядам у жыцці ТЮГа. Тэатр апынуўся без мастацкага кіраўніка. Трэба было неяк узрушыць калектыў, узняць над будзённасцю, абудзіць яго да сапраўднай творчасці, да высокага мастацтва. Гарача ўлюбёны ў італьянскі тэатр масак (камедыя дэль артэ), у філасофскія казкі-фіябы К. Гоцы; Мікалай Міхайлавіч прапанаваў калектыву яго “Зялёную птушку”. Сваёй адданасцю тэатру, страснасцю, шчодрасцю, нават апантанасцю ў рабоце, добразычлівасцю, сур’ёзным стаў-

леннем да ўсіх, хто быў далучаны да спектакля, М. Шыйко захапіў і калектыў. Працавала самааддана, гарача, з натхненнем. І атрымаўся светлы, радасны, бліскучы, захапляючы, гарзлівы спектакль. Гэткае яркае святочнае прадстаўленне, дзе ўсё віравала, зіхацела яркімі маляўнічымі фарбамі, сапраўдны феерверк фарбаў, рухаў, імправізацыі, трыкуаў. Спектакль-відовішча і разам з тым з глыбокай думкай, філасофскім зместам. Спектакль, як пісаў пра яго тады А. Бутакоў у “ЛіМа”: “Паказаў, на што здольны калектыў, калі яго вядзе чалавек адораны і ўлюбёны”.

Спектакль прымусяў загаварыць пра тэатр. Узняўся яго аўтарытэт. А ў самім тэатры, нарэшце, усталывалася сапраўдная творчая атмасфера. Але як падтрымаць цікавасць глядача да тэатра, як залучыць у яго моладзь? І М. Шыйко ставіць п’есу А. Валодзіна “З любімымі не расставайцеся”. Гэта быў шчымы, тонкі і страсны спектакль-дыспут пра каханне. Сам Аляксандр Валодзін, які бачыў сваю п’есу ў многіх тэатрах краіны, у тым ліку Масквы і Ленінграда, быў уражаны, узрушаны спектаклем ТЮГа: захапіўся ўзроўнем рэжысуры, створанымі актэрамі вобразамі, гучаннем беларускай мовы. На абмеркаванні спектакля ў тэатры 12 снежня 1972 года ён заявіў: “Створаны спектакль незвычайны і нарадждаецца незвычайны тэатр”. У маі 1973 года спектакль быў паказаны ў Рызе на Другім фестывалі маладзёжных тэатраў Прыбалтыкі і Беларусі і атрымаў самую высокую ацэнку.

Тым не менш шляхі тэатра і рэжысёра рызыкліся (і не па віне М. Шыйко). “Зялёная птушка” і “З любімымі не расставайцеся” сталі ўжо легендамі, а той час на пачатку 70-х гадоў сталі называць “залавым векам” тэатра. І вось праз 25 гадоў адбылася новая сустрэча з тэатрам, Мікалая Міхайлавіча запрасілі на пастаноўку.

Ізноў ажыў на сцэне ТЮГа К. Гоцы. На гэты раз — у “Шчаслівых жабраках”. І на гэты раз з захапленнем працавала ўжо новае пакаленне актэраў (да новай сустрэчы з рэжысёрам “дажылі” толькі М. Пятроў і Л. Улашчанка). Атрымаўся незвычайны для Тэатра юнага глядача спектакль. Прыгожае тэатральнае прадстаўленне, вяцелае, яркае, дасціпнае, дзёрзкае, гарзлівае, ад якога атрымліваеш сапраўдную асалоду. У наша складанае будзённае жыццё ўварвалася чароўнае святочнае відовішча з музыкай, спевамі, інтэрмедыямі, жартамі, гласцічымі карункамі, танцавальнымі пакланамі. Стыхія радасці, свята, карнавальнай свабоды і веселасці захлынае і зачароўвае. І на васьмі вачах адбываецца чуд — чуд нараджэння сапраўднага мастацтва. Калі вы хочаце адчуць радасць жыцця, адчуць святочную атмасферу вольнага карнавальнага жыцця, ідзіце на “Шчаслівых жабракоў”. 22 мая гэтым, такім любімым, спектаклем тэатр і закрыве свой 42-і сезон.

Вось і сапраўды: “З любімымі не расставайцеся!”

Д. УЛАДЗІМІРАВА

ВІЛЕНСКИ ПЕДАГАГІЧНЫ УНІВЕРСИТЭТ з Беларусі і іншых краін па конкурсе атэстатаў набірае студэнтаў на I курс факультэта славістыкі па спецыяльнасцях:

- беларуская і руская мова і літаратура;
- беларуская мова і літаратура і гісторыя культуры (журналістыка);
- беларуская мова і метадыка пачатковага навучання.

Навучанне платнае.

Форма навучання: завочная (5 г.).

Прыём дакументаў — да 1.09.98 г.

1. Атэстат (копія) альбо дыплом вышэйшай школы (выпіска).
2. Медыцынская даведка.
3. 4 фотакарткі (3x4).
4. Выпіска з працоўнай кніжкі (калі ёсць).
5. Заява на імя рэктара.

Дакументы можна выслать на адрас:

*Baltarusių kalbos, literatūros bei etnokultūros katedra
Vilniaus pedagoginis universitetas
Studentų g. 39-527*

2034 Vilnius

LIETUVA

тэл. - (8-10-370-2) 72-58-01, (8-10-370-2) 73-18-41

тэл. у Баранавічах — 8-01634-70503.

Мы ўключаем радзі і дыктар паведамляе: "Зараз т р а н а ц а ц а ц ь гадзін!" Вядучая тэлепраграмы вітае нас: "Дарагія с а б р ы!". Той бедны заўзятар, які пераклучыўся на футбол, чуе: "Нападаючы в б я ж а ў з-за спіны абаронцы і паспеў п р а с т р а л і ц ь уздоўж варот. Абаронца перакідае мяч праз сабе. Удар — с р з к а!"

Мы слухаем і спажываем. Мы маўчым. Мы — гэта беларускія настаўнікі і навукоўцы, пісьменнікі і журналісты, мастакі

"Каб ты тое з'еў..."

і артысты, патрыёты і асветнікі...
Мы — свядомыя беларусы...
Мы слухаем і здзіўляемся: чаму ім не сорамна паведамляць у эфіры на ўсю краіну аб сваёй прафесійнай непрыгоднасці? Няўжо яны так пагарджаюць намі? Саромеюцца ж ва ўсім свеце дрэннага англійскага, нямецкага ды французскага вымаўлення! Саромеюцца ж беларусы ў рускамоўным асяроддзі (у тым жа нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы), уласнага акцэнта! Нават карэнныя жыхары Расіі, лёсам закінутыя на Беларусь, здараецца камплексуаць і просіць прабачэння за дрэнную беларускую.

Ну, дык то — беларусы, рускія ды немцы з французамі.
Сыны народаў.
Прадстаўнікі нацый.
Нашы тэле-радыё-сабры! — нешта іншае. Яны маюць пэўнае нацыянальнае паходжанне, але няпэўны нацыянальны стан душы — так званы менталітэт. Ён у іх не тое, каб рускі і не тое, каб беларускі. Ні-ні. Яны неак адчуваюць сябе сынамі нацый і, відаць, не без падстаў.
Яны сыны гарадоў.
Правільней за ўсё і было б вызначыць іх нацыянальна-этнічную прыналежнасць праз гарады, якія іх узгадалі. Мінчане, віцябляне, гамельчане... Нават не так

"Мінчане, брэстчане, гамельчане" — вось рода-племянныя прозвішчы вялікай арміі нашых суайчыннікаў, насельнікаў дашчэнт зрусіфікаваных беларускіх гарадоў.
Мне не падабаецца змацянальна-абразлівае айтматаўскае "манкурт". "Мінчанін" — наадварот, гучыць горда, хаця і абазначае амаль тое самае. "Мінчанін" — гэта светлагляд, філасофія і адпаведны сацыяльна-культурны паводзіны ў тутэйшым нацыянальна-этнічным асяроддзі. Гэта рэч у сабе. Ён ментальна супрацьпастаўлены і нацыянальна-заклапочанаму "мін-

ную культуру і рускую мову не "горш", чым беларускую.
Падсвядома-грэблівае стаўленне гэтых беларускіх грамадзян да беларускай мовы (у чым яны, бадай, не прызнаюцца нават сабе) нейкімі неспавядальнымі шляхамі распаўсюджваецца і непрыкметна атручвае нават адносна экалагічна чыстае нацыянальна-культурнае асяроддзе, нават вёску.
Хаця — чаму неспавядальнымі? Праз той жа радзі-тэлеэфір... Неяк малады радзіёдыктар паведаміў, што "чакаецца да т а р ц а ц ь і градусаў марозу"! Гэта ён так разумее нашы лічэбнікі. Гэта ён, рускамоўны, ду-

ларускую радзіёмову — афіцыйную мову камуністычнай прапаганды, зненавідзелі за абрыдлыя вушам і душам словазлучэнні тыпу "калгас імя...", "трэці год п'яцігодкі", "сацыялістычнае спаборніцтва", "выканаць узятыя абавязальствы" і розныя іншыя "перлы" чырвонай лексікі.
Тут дарэчы будзе сказаць, што свой уклад у справу кампраметавання і прыніжэння адной з багацейшых шматфункцыянальных еўрапейскіх моў традыцыйна рабілі і робяць нашы не самыя лепшыя, праўда, але досыць "узнёслыя" і "натхнёныя" паэты і паэзкі.
Чамусьці асабліва паэзкі. Яны ўнушаюць думку, што беларуская мова існуе адно дзеля іх графаманскіх захапленняў "блакітам азёр", "пяшчотным каханнем", а таксама "сцяжынкамі дзяцінства" і ні на што больш важнае не здатная.
У вачах нервовага чытача з літаратурным густам такая "паэзія" можа зрабіцца "чырвонаю анучай", здольнай выклікаць сляпое шаленства, у тым ліку і супраць мовы, на якой гэтая "паэзія" ствараецца.
Неахайнае абыходжанне з беларускай мовай вынікае як заканамерны працяг яе традыцыйна-гістарычнага лёсу, які накіраваў ёй стагоддзямі выжываць і ратавацца, і марна сцвярджаць сваю вартасць сярод іншых моў, і быць гнанай. Сённяшняе афіцыйнае "двухмоўе", прынамсі, — адна з цынчных і па-эзіцку хітрых форм здзеку з яе.
Аднак не заўсёды благае — толькі благае. Дыялектыка, мусіць, у тым, што аб'ектыўна благае можа паслужыць і на карысць добрага справе.

ўзбагачаюць генеральную моўную плынь (літаратурную нармаваную), цудоўна ўпісваюцца ў яе, складаюць яе "абменны фонд", урываюцца на яе. Беларусізмы ж (як, прынамсі, і ўкраінізмы) засмечваюць рускую мову.
Тым жа русізмы "адказваюць" мове беларускай.
Праўда, поўнай сіметрыі тут не адбываецца, паколькі беларусізмы ў дзяржаўнай мове Расіі ўсяго толькі дробны мовазнаўчы феномен, а русізмы ў мове беларусаў даўно ўжо — стыхійнае бедства.
Мы апынуліся на вялікім моўным сметніку, і элементарная ахайнасць вымагае нашых дзеянняў супраць моўнага броду.
Хаця б на радзі.
Але мы маўчым.
Прыгожае пісьменства, публіцыстыка, філалагічная навука заўсёды і ўсюды сталі на варце сапраўднасці і чысціні нацыянальнай культуры. Сродкам і мэтай у гэтай пачэснай справе служыла мова. Аднак калі для пішучай браці ашчаджэнне мовы было (і ёсць) справаю больш сумлення, дык у дзеячэй "маўленчага жанру" — радзіё і тэлебачання — гэта прамы прафесійны абавязак. Яны павінны есці свой хлеб найперш з а р ф а з п і і (узорна-правільнага вымаўлення), а ўжо потым — са зместу таго, што прамаўляюць.
Такая спецыфіка.
Неяк у вясковай краме на Мазыршчыне (Бог яго ведае, чаго мяне туды лёс занёс?) я стаю ў чарзе і вымушана слухаю перадачу па радзіё-дынаміку, падвешаным на сцяне і чамусьці ўключаным прадаўшчыцай на ўсю моц. Раптам дыктар скажаў: "Зараз т р а н а ц а ц а ц ь гадзін п е д д э с я т адна хвіліна. Дарагія с а б р ы, мы працягваем..."
— А каб ты тое з'еў, што сказаў! — усхалілася цётка спераду, народ у чарзе засмяяўся, загаманіў.
Ну, што ж... Народ яшчэ чуе, што і ЯК яму кажуць. І нават рэагуе.
Толькі мы маўчым.
Мы — гэта настаўнікі, артысты, пісьменнікі, публіцысты, філолагі, асветнікі, патрыёты і розныя іншыя радзіёслухачы і тэлегледачы Беларускага радзіё і тэлебачання.
Мікола ЗАХАРАНКА

чуку", і этнічна-інфантальнаму палешуку.
Ён нараджаецца з пачуццём перавагі.
Ён — эліта.
Іншыя з іх маштабна замахваюцца на званне касмапаліта, але жыццёвыя рэаліі і рэгіянальны Бабруйска-Мінска-Маладзечанскі пачатак усё ж перамагаюць, і калі іх спытаць, яны, паціснуўшы плячыма, паблажліва згаджаюцца лічыцца беларусамі.
Асабліва, калі, прынамсі, даводзіцца працаваць у сістэме беларускіх сродкаў інфармацыі.
Гэтае субэтнічнае ўтварэнне палюхае не толькі нас, беларусаў. Не ў меншай ступені яго павінны жахацца рускія. Гэтая ракавая субкультурная пухліна шкодзіць рускай мове на беларускіх культурных прасторах не менш, чым беларускай. Яна асабліва небяспечная таму, што вельмі ўдала (на чужое вока) падрабляецца пад сапраўдны, натуральны моўна-культурны арганізм. (І рускі, і, як у нашым выпадку з радзіё-тэлебачаннем, — беларускі).
У жыццёвым побыце "рускамоўныя" беларусы быццам бы прадстаўляюць перадастатнік насельніцтва рускую мову і культуру. Як у іх гэта атрымліваецца, лепш спытаць у расійцаў, ды я ўпэўнены, — нашы "рускамоўныя" неўсвядомлена дыскрэдытуюць у вачах беларусаў рускую нацыяналь-

мае, што дзесці "прыкладна гэтак" мы гаворым.
Жах!
Вывелася нейкая новая тэле-радыёпапуляцыя вядучых.
Яны кажуць д а с а г н е н н е, п е д д э с я т і "яна мне вельмі с п а д а б а е ц а" (у сэнсе падабаецца).
У глыбіні душы яны ўпэўнены, што беларускае маўленне — гэта скарабачанае рускае.
Сапраўды, папрасіце беларуса сказаць "тряпка" і вы пачуеце — "трапка", бяскрыўднае рускае слова "перетрахаць" адзін беларус перапрабуе на такое двухсэнсоўнае, што расійскія артысты гумарыстычнага жанру дагэтуль не могуць супакоіцца.
Дык хіба можа існаваць у беларускім маўленні мілагучнае "сябры", нават калі пішацца праз "я"? "Дарагія с а б р ы!" — вось як трэба! Па аналогіі з "трапкай"...
Такое адчуванне, нібыта нейкая антыбеларуская варожа армія рушыла разбураць мову з сярэдзіны. Прыслушайцеся. У вуснах многіх майстроў "эфірнага" слова наша мова груба парадзіруецца, фактычна высмеіваецца. Але горш тое, што гэтыя "майстры" здольныя выклікаць да скалечанай імі мовы нянавісць і пагарду ў саміх беларусаў, асабліва ў маладых.
Нешта такое ўжо было ў недалёкім часе, калі беларусы масава незалюбілі бе-

даную справу. Леў Давыдавіч таксама палемізаваў на конт паказанняў нейкага паручыка-шпіёна Ярмоленкі, які даводзіў, нібыта ён сустракаў Леніна ў германскім генеральным штабе. А вось накіонт замахаў на Леніна 30 жніўня 1918 года Беларус смела і аб'ектыўна пісаў: "Як гэта бывала неаднаразова ў гісторыі, замахаў на жыццё кіраўніка ўрада выклікаў толькі ўзмацненне рэпрэсій. Пачалося ўзмацненне прымянення чырвонага тэрору, распаўсюджванне інстытута заложніцтва, масавыя арышты і расстрэлы ўсіх, каго падазравалі ў контррэвалюцыйных замыслах. Энергічная дзейнасць надзвычайных камісій па барацьбе з контррэвалюцыяй, асабліва правінцыйных, якія шырока тлумачылі гэтае паняцце, выклікала ў партыйнай прэсе розныя адносіны".
Дык хто ж ён, гэты Беларус? В. Скалабан даўеў, што яго сапраўднае прозвішча — Баранкевіч, Іван Міхайлавіч. Нарадзіўся ён 6 ліпеня 1888 года (110 гадоў назад) у вёсцы Трасцівец цяперашняга Быхаўскага раёна. У 1904—

1905 гадах разам з братамі ўваходзіў у быхаўскую арганізацыю РСДРП, у 1918 жа годзе знаходзіўся ў партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Калі ж служыў у Іркуцку ў павятраплавальным батальёне (са студзеня 1910 года), быў членам ваенна-рэвалюцыйнай арганізацыі эсэраў. У першую сусветную вайну трапіў на фронт. З вайны вярнуўся з жонкай — прыгажуняй-немкай Эльфрыдай, выпускніцай Венскай кансерваторыі, таленавітай спявачкай і музыкантам. З 1918 года загадваў агітацыйна-выдавецкім пададдзелам Беларускага аддзела Камісарыята па справах нацыянальнасцяў Савета камун Паўночнай вобласці. Пецярбург і з'яўляўся галоўным выдаўцом беларускай друкаванай прадуцыі.
Баранкевіч быў чалавекам вялікіх, энцыклапедычных ведаў, валодаў выключнай памяццю. Па ўспамінах тых, хто яго добра ведаў, Іван Міхайлавіч, праняўшыся небудзь артыкулом у газеце, мог паўтарыць яго слова ў слова. Валодаў вялікім аратарскім майстэрствам, сам пісаў мастацкія

Пісаў пра Леніна, перакладаў Коласа

Хто гэта, падумае чытач і пацісне плячыма: тых, хто ўслаўляў "правадыра сусветнага пралетарыяту" — сотні і тысячы. Многія на гэтым "зарабілі" кандыдацкія і доктарскія дысертацыі, з якіх корміцца і сёння. Гэтак-сама многія спрычыніліся і да перакладу твораў народнага песняра на рускую і іншыя мовы... Ды ў дадзеным выпадку гаворка ідзе пра чалавека адметнага, які стаў адным з першых, хто напісаў біяграфію Леніна. Высветліў гэта нястомны даследчык на ніве нацыянальнага Адраджэння Віталь Скалабан, дзякуючы якому вярнуты з небыцця імёны многіх з тых, што варты памяці. Герой нашага аповеду Іван Баранкевіч, зразумела, не толькі за тое, што ўслаўляў Ільіча. Ды зрэшты ён не так і ўслаўляў яго, колькі стаў першым, хто паспрабаваў разабрацца ў жыцці і дзейнасці таго, хто на дзясцігоддзі стаў ідалам для мільянаў людзей...
Дык вось. У 1919 годзе ў Пецярбурзе з'явілася даволі аб'ёмная, асабліва па тым часе, кніга, на вокладцы якой стаяла "Н. Ленин".

Крыху вышэй стаяла імя (відавочны псеўданім) аўтара: "Белорусс". Яшчэ вышэй, на самым краёчку вокладкі значылася: "Издание белорусского отдела комиссариата по делам национальностей". Кніга цікавая тым, што ў ёй ні разу не згадвалася імя Сталіна, а з папленікаў Леніна ўпаміналіся Мартаў, Зіноўеў і Троцкі, якога Беларус называў "дастойным саратнікам". А паколькі біяграфія пісалася, як кажуць, па гарачых слядах падзей, дык, вядома, аўтар не мог абысці гучную і па сённяшні дзень праблему "апламбіраванага вагона", матэрыялы пра які прасачыліся ў друк у 1917 годзе і засведчылі, што Ленін быў звязаны з германскай разведкай. Але Беларус знайшоў выйсце. Да згаданай праблемы ён не выказаў ніякага свайго стаўлення — ні адмоўнага, ні станоўчага, а ў дапамозе "паклікаў" Троцкага, які, у свой час знаходзячыся ў сталічнай турме "Крыжы", у пасланні "да таварышаў" 1 верасня 1917 года разнісіў следчага Часовага ўрада Аляксандрава, што ёў зга-

даную справу. Леў Давыдавіч таксама палемізаваў на конт паказанняў нейкага паручыка-шпіёна Ярмоленкі, які даводзіў, нібыта ён сустракаў Леніна ў германскім генеральным штабе. А вось накіонт замахаў на Леніна 30 жніўня 1918 года Беларус смела і аб'ектыўна пісаў: "Як гэта бывала неаднаразова ў гісторыі, замахаў на жыццё кіраўніка ўрада выклікаў толькі ўзмацненне рэпрэсій. Пачалося ўзмацненне прымянення чырвонага тэрору, распаўсюджванне інстытута заложніцтва, масавыя арышты і расстрэлы ўсіх, каго падазравалі ў контррэвалюцыйных замыслах. Энергічная дзейнасць надзвычайных камісій па барацьбе з контррэвалюцыяй, асабліва правінцыйных, якія шырока тлумачылі гэтае паняцце, выклікала ў партыйнай прэсе розныя адносіны".
Дык хто ж ён, гэты Беларус? В. Скалабан даўеў, што яго сапраўднае прозвішча — Баранкевіч, Іван Міхайлавіч. Нарадзіўся ён 6 ліпеня 1888 года (110 гадоў назад) у вёсцы Трасцівец цяперашняга Быхаўскага раёна. У 1904—

1905 гадах разам з братамі ўваходзіў у быхаўскую арганізацыю РСДРП, у 1918 жа годзе знаходзіўся ў партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Калі ж служыў у Іркуцку ў павятраплавальным батальёне (са студзеня 1910 года), быў членам ваенна-рэвалюцыйнай арганізацыі эсэраў. У першую сусветную вайну трапіў на фронт. З вайны вярнуўся з жонкай — прыгажуняй-немкай Эльфрыдай, выпускніцай Венскай кансерваторыі, таленавітай спявачкай і музыкантам. З 1918 года загадваў агітацыйна-выдавецкім пададдзелам Беларускага аддзела Камісарыята па справах нацыянальнасцяў Савета камун Паўночнай вобласці. Пецярбург і з'яўляўся галоўным выдаўцом беларускай друкаванай прадуцыі.
Баранкевіч быў чалавекам вялікіх, энцыклапедычных ведаў, валодаў выключнай памяццю. Па ўспамінах тых, хто яго добра ведаў, Іван Міхайлавіч, праняўшыся небудзь артыкулом у газеце, мог паўтарыць яго слова ў слова. Валодаў вялікім аратарскім майстэрствам, сам пісаў мастацкія

творы, у 1927—1929 гадах уваходзіў у Ленінградзе ў літаратурную групу "Резец", друкаваўся ў аднайменным часопісе. Зацікавіўся перакладчыцкай дзейнасцю, і ў яго пераўвасябленні па-руску ў 1930 годзе ў Дзяржвыдаце РСФСР з'явілася аповесць Я. Коласа "На прасторах жыцця".
І гэта нягледзячы на тое, што ўвесь час па сутнасці знаходзіўся "пад каўпаком". Першы раз Баранкевіча арыштавалі ў 1923 годзе, затым у 1924. Арышт 1931-га закончыўся высылкай на спецпасяленне ў Самарканд, адкуль у сувязі з амністыяй вярнуўся праз два гады. Нарэшце, арышт 1939 года. Знаходзячыся ў Ленінградскай перасыльнай турме, аб'явіў галадоўку, якая доўжылася больш за месяц. Быў змешчаны ў псіхіятрычную бальніцу. У 1941 годзе Беларус асудзілі на 8 гадоў і адправілі ў Карлаг, дзе ён і памёр 26 чэрвеня 1942 года. На магіле яго паставілі слупок з надпісам: "N 24 в".
Рэабілітаваны Баранкевіч быў толькі ў 1982 годзе — за-за недаказанасці віны.
Васіль БЕРДНІК